



ЗМІЦЕР ВІШНЁЎ

КАЛІ ПРЫГЛЕДЗЕЦЦА – МАРС СІНІ

антыраман



18+



ЗМІЦЕР ВІШНЁЎ

КАЛІ ПРЫГЛЕДЗЕЦА —
МАРС СІНІ

АНТЫРАМАН

Мінск
Выдавец А. М. Янушкевіч
2018

УДК821.161.3-31
ББК 84(4Бел)-44
В55

Вішнёў, З.

В55 Калі прыгледзецца — Марс сіні : антыраман / Зміцер
Вішнёў. — Мінск : А. М. Янушкевіч, 2018. — 276 с. : іл.
ISBN 978-985-7165-96-4.

Антыраман Змітра Вішнёва — гэта гімн свабодзе. Паралельныя сусветы рушаць хвалямі — у гэтым варыве ўзнікаюць сілуэты: капітана Барады, Майкла Крывога, Сталіна, Дон Кіхота, Пінокія, Карлсана, гномаў і таемных курдупеляў. Аўтар лавіруе паміж гандляром, фокуснікам і арбітрам, вядзе бясконцы дыялог з галавой, цешыцца і плюхаецца ў космасе сваіх пачуццяў.


УДК 821.161.3-31
ББК 84(4Бел)-44

ISBN 978-985-7165-96-4

© Вішнёў З. Ю., 2018

© Афармленне. Выдавец А. М. Янушкевіч, 2018

*Гэта канец свету, і ўсе звар'яцелі,
альбо
Цьмяная гісторыя пра шараговую кнігарню*



гэта страшны чалавек, бо ён пакутуе на падваенне, па-траенне асобы. Ён можа быць выдаўцом, дырэктарам кнігарні, можа быць слесарам, магчыма, маньякам, часам ён ператвараецца ў капітана Бараду. Я яго не ведаю — я яго падазраю. Ён падазрае мяне. Мы сядзім за сталом насупраць адзін аднаго і маўчым. Гэта страшная сцэна — я не ведаю, чым яна можа скончыцца. Я не люблю есці людзей, спадзяюся, што і той, хто сядзіць насупраць, не людажэр. Але ў кожным разе мы пэўна не вегета-рыянцы.

Хто мы? Адкуль? Гэтыя пытанні, ці прынамсі падобныя, кожны з нас часам задае сам сабе. Я мяркую, што гэта ўсё чухня. Я жыву не думаючы. У мяне мазгі працуюць, як быццам я караскаюся на піраміды, адпачываючы на каменных прыступках. Хачу перамагчы не думаючы. А ці так магчыма? Зноўку пытанні, зноўку непатрэбныя думкі. Відаць, без думак жыць нельга. Усё ж гэтая рыса ўласцівая чалавеку, і менавіта дзякуючы ёй чалавек стаўся чалавекам. Халера ясная! Я ж тут развагамі ды роздумамі й займаюся.

Фы-ыrrrrr! Заляцеў у фортку сіні чмель і пачаў круж-ляць вакол маёй галавы. Можа, засвяціўся німб? Ці мяне

працяла электрычнасцю — у вачах мітусіцца жамяра? Першы чмель, другі чмель, за імі — восы, там далей — матылёк. А потым на маю галаву раптам ускараскаўся дзяцел і пачаў дзяўбсці скроні. Тук! Тук! Тук!

Я жыву ў складаны час і ў складанай краіне. І мне яшчэ заманула ўлезці ў скуру дырэктара кнігарні. Што праўда, бывае, гэтую скуру я намагаюся скінуць. Зрэдку мне шанце і яна звальваецца, як зімовае футра. А часам не атрымаецца і я пакутую.

Ну, давай ужо — руш! Што ты таўчэшся на адным месцы? Няма чаго рабіць? Людзі прагнуць ісціны! Яны мараць пачуць праўду! А вакол адныя брахуны. Гэта як самазаймаюцца з чырвоным сцягам, які бяжыць на дзот. Плюецца кулямёт. Гэтыя пляўкі шкамутаюць мёртвага героя.

Пра што я хачу вам распавесці? Пачнем з таго, што я анічога не хачу распавядаць. Ну, не хачу і ўсё! Я проста здзекуюся з паперы і такім чынам лекую сваю змарданую душу.

Учора я чарговым разам напіўся са сваім сябрам Майклам Крывым. Піць мы пачалі яшчэ ў абед. Майкл зазваніў і паведаміў: “Хрэнова мне. Жонка пілуе ўжо два дні. Дачка на званкі не адгукаецца. Жыццё ідзе пад адхон. Трэба напіцца”. Ну, калі напіцца, значыць, сустракаемся. Пачынаем з піва, працягваем гарэлкай, шліфуем каньяком. Таму зразумела, што ранкам нас сустракае таварыш бадун. І сёння пілююць не толькі Крывога: мая прыгажуня таксама не хухры-мухры — ведае, дзе ляжаць рыштункі для рамонту кватэры.

Ну вось, трохі паспакайнела ў змардаванай душы. Нібыта паклалі мяне ў ванну з півам. З нефільтраваным пшанічным півам. Пена вакол бурбуліцца. І так добра мне стала. Хоць бяры і прыкладай да цела, як губку да посуду.

нагадваў маленькую бестурботную лічынку мухі (у першай каробцы шуршаў сіні матыль, у другой — шкрэбся чорны жук, у трэцяй — гуў залаты чмель, у чацвёртай — маўчала шкляное вока рыбіны).

0. Перад вачыма беглі радкі, кружлялі карагоды словаў. Галава чалавека ўзнагароджвала прастору сваёй прысутнасцю. Аблокі рыпелі, быццам хромавыя боты. Хацелася паразумення, але гэта было немагчыма. Цені перагукаліся, нібыта вартавыя сабакі. Дрэвы спружынамі трымалі неба, і ў гэтым было нешта ненатуральнае ды фантастычнае. Галава чалавека пасміхнулася.

Не більярдны шар. Нешта ад рыбалоўнай палонкі. Што-сьці прыдатнае для гульні ў рэгбі — можа, для гульні ў пінг-понг. Нешта ад фішкі ў казіно. Здаецца, ёсць расплаўлены воск. Знутры свеціцца, нібы ліхтар.

- Галава, а галава, чаго гэта ты так блішчыш?
- Гэта ад таго, што я адпаліраваная. Я люблю більярд.
- Галава, а галава, чаму ў цябе такія вялікія і вострыя зубы?

— А гэта ад таго, што я люблю катлеткі і марынаваных чыжыкаў ды пыжыкаў.

— Галава, а галава, чаму ў цябе такія вялікія вушы?

— А гэта, каб цябе чуць.

— Галава, а галава, нешта мне падаецца, што твае вочы моцна гараць...

— Дык так яно і ёсць. З'еш чырвонага перцу, часныку і цыбулі — тут не толькі вочы, тут і пупок будзе святлафорам.

Птушка вылецела з клеткі, і ейныя крылы выраслі. Па левым крыле птушкі ехаў самазвал, у якім сядзеў чырвоны барон. У барона былі залатыя зубы, і ён увесь час усміхаўся ды спяваў песеньку: "Вочкі закрывай, баю-бай!" Побач з баронам уладкаваўся камандзір першага пяхотнага палка Сямён Сямёныч Варэннікаў. На лбе ў яго гарэла зорка, а на пагонах свяціліся маленькія кароны. Сямён Сямёныч муркатаў, нібыта кот, і час ад часу выцягваў з грудзей жалезны крыж. Крыж таксама нешта муркатаў і дыміўся, быццам распараны пасля лазні. У машыне гучала ціхая музыка, штосьці з Шапэна.

На правым крыле пяцёра мужыкоў сядзелі каля вогнішча і варылі ў катле нешта смачнае. Гэтае "нешта смачнае" высоўвала з вады зубатую галаву і ўвесь час паўтарала: "Гары, гары ясна, каб не згасла". Зрэдчас з рота зубатай пачварыны выцягвалася рука з чырвонай бутэлькай. Яна налівала мужыкам у бляшаныя кубкі нейкага чырвонага варыва. Мужыкі цокалі, кракталі і выпівалі.

Птушка ляцела на захад — яна была супрацьдзерным шчытом.

1. У гэтым горадзе не было праблемаў з мастацтвам, з літаратурай, з кулінарыяй, з фармакалогіяй, з паліталогіяй, з юрыспрудэнцыяй. Хіба толькі з культурай праблемы былі. Не было тут і шматлікіх галерэяў, хаця мастацкіх майстэрняў — процьма. Не было і прыватных кнігарняў. Хаця хлушу, былі, але на мегаполіс толькі дзве прыватныя кнігарні. Быў гэта горад са шматлікімі заводамі, прэзідэнцкімі і тэніснымі палацамі. Сярод іх вылучаўся цуд з цудаў — бібліятэка, падобная да футбольнага мяча. Відаць, тут выявілася перадусім любоў чыноўнікаў да спорту.

Бібліятэка нарэшце пакацілася. Вайскоўцы радасна закрычалі “Ура!!!” Хаця гэты крык хутчэй нагадваў “Рубон!!!” Бібліятэка кацілася па праспекце Незалежнасці і захрасла ў раёне плошчы Перамогі, бо натыкнулася на вялізную стэлу. Гэта быў прыгожы гук “хрась”! З байніц бібліятэкі павыляталі галубы. Яны падалі на асфальт і ператвараліся ў пінгвінаў. З пад’езда бліжэйшага дома выйшаў чалавек у скураным плашчы і скураных ботах. Ён сказаў адно слова: “Мышаня”. Пінгвіны, як па камандзе, пашыхтаваліся ў калону, якая формай нагадвала мышаня, і рушылі ў бок Свіслачы.

— Галава, а галава, скажы, навошта мне ўсё гэта ведаць? Я не збіраюся ў турыстычнае турнэ. Мне гэты горад да дупы. Можа, ты памылілася, апавядаючы ўсё гэта мне?

— Можа, і памылілася. Але ж трэба аб нечым гаварыць. Бо мае мазгі ўжо засыхаць сталі. Не лішне іх трошкі размачыць культурнымі думкамі. Гэтак сухары макаюць у малако і ядуць. Смаката.

“Бам!” — раптам абвалілася заводская вежа, за ёй — наступная, а потым труба. І вось ужо ўвесь горад, які калісьці быў у шыпах, грымеў і абвальваўся. Знік знакіміты вожык. Вуліцы засталіся аголенымі і безабароннымі. Нібыта нованароджанае дзіця. Я паглядзеў на горад, і мне зрабілася сумна — зніклі любімыя заводскія і вадапомпавыя вежы. Будыніны заводаў разваліліся разам з трубамі. Бам! І горад згубіў сваю ўсмешку. Зубы пачарнелі і згнілі. Дым, які выдыхалі трубы, знік. Перада мной была карціна хаосу. “Дарагія мае трубы, любімыя мае гарадскія цыгары...” — прашаптаў я. І было ад усеагульнага грукату рэха! Нейкае гулкае, ненатуральнае.

2. Рыгор Каваль — чалавек, які ў зорную ноч, а магчыма і ў беспрасветнай начной цемрачы, зразумеў, што хоча адкрыць у цэнтры горада новую кнігарню. Можна, нават і не зусім кнігарню. А нешта трохі ад галерэі, трохі ад кнігарні — карацей, каб гэта была культурніцкая пляцоўка. Своеасаблівая плюшка, пасыпаная цукрам, якая плавае ў каньяку. Хацелася Рыгору, каб сюды запаўзалі не проста выпівохі, а інтэлектуальныя прапойцы. Калі ў адным закутку рыгнуў, дык у другім рэхам адгукнецца паэтычнае слова.

На ўзгорку стаяла чорная кузня — там барадаты дзядзька з барвовым тварам біў па кавадле вялікім сталёвым молатам. З-пад яго выляталі іскры, нібы пісталетныя кулі. Калі дзядзька рабіў перапынак, да яго падыходзіў гном у барвовым каптуры і працягваў далонь. Мужык адрываў руку ў гнома і кідаў на кавадла. Рука скварчэла

і плавілася. У гнома, як у яшчаркі хвост, зноўку адрас-тала рука. Гном набіраў у рот нешта з кубка, закідваў га-лаву, булькаў, паласкаў рот і выплёўваў на новую руку — тая выгіналася, нібыта змяя перад скокам.

Так выплаўляліся кнігі.

— Зразумеў? — запыталася галава. — Рыгнуў — і адразу ў Рыгора ператварыўся. Гы-гы. Так у жыцці заўсёды. І толькі так.

— Ты нейкая занудная галава. Можа, даць табе па ма-каўцы вяслom? Глядзіш і капітан атрымаецца.

— Капітан атрымаецца на сто адсоткаў — не сумня-вайся, — адгукнулася галава. — А вось што ты будзеш рабіць? Паглядзі на сябе — да каго ты стаў падобны? Нейкі дыназаўр у чырвоных шараварах. Нос таксама чырвоны і наздрысты. Вочы запаленыя. Падбароддзе ў сівізне. Што тут казаць. Бракуе табе капітанскай годнасці.

— Гэта яшчэ чаму? Хто ведае, як мусіць выглядаць капітан?

— Ён мусіць выглядаць гераічна! — заявіла галава і паказала мне язык.

Гучыць гімн. Выносяць сцяг! Бі, барабан. Бі! Рукі дры-жаць ад напругі, але трымаюць бясконцы піянер-скі салют. Барабанны дробат. Сонца грыміць разам з барабанам. І перагукаецца блісамі. Піянерскія галь-штукі хвалююцца разам са сцягам. Гэтыя ўспаміны выплываюць з дзяцінства папяровымі караблікамі. Падае заслона.

3. Што з сябе ўяўляе Рыгор Каваль? Калі ўзяць карову і адпілаваць ёй рогі, калі абкруціць ейную галаву ма-чалкамі, а на нос замест званочка пачапіць чорныя ра-гавыя акуляры... калі на шыю павесіць барвовы галь-штук — ну нешта атрымаецца падобнае. Мы яшчэ на ўласныя вочы пабачым Рыгора Каваля. У мінулым ён працаваў электрыкам, але аднойчы (хоць відавочцы да-водзяць, што такіх выпадкаў было як мінімум многа) яго ледзь не забіла токам. Пасля таго здарэння Рыгор зразумеў, што абцужкі, дрот, ізаляцыйная стужка, лям-пачкі, драбіны — гэта не ягоная забава. Паэтам ён ані-колі не быў, а вось паэзію любіў і таму вырашыў пайсці ў кнігагандлёвую сферу.

Карова рыкала, жабка крумкала, свіння рохкала, камар пішчаў, танк ракатаў, дрэвы гудзелі. Сонца кацілася. Электрык Каваль цягнуў дрот да вежы. Раптам дрот пера-тварыўся ва ўдава і пачаў душыць электрыка. Вочы Каваля зачараванымі слівамі вылезлі са сваіх арбітаў і пырскнулі сокам. Раптам аднекуль з'явіўся Чарвяк Хітрун і пачаў скокі. Электрык, не доўга думаючы, рас-ціснуў яго — “пш-ш-ш”, але Чарвяк быў моцны, як цвік, і прапароў падэшву Каваля: “Я-ха!” У гэты момант з ве-жы скокнула прынцэса. Калі прынцэса падала, ейныя залатыя валасы развяваліся і адтуль выскоквалі зор-кі. У рэшце рэшт электрык сцягнуў з шыі ўдава, зрабіў з яго аркан, раскруціў над галавой і злавіў прынцэсу. Тая з крыкам: “Хатха ёга!” — звалілася ў абдымкі Каваля.

А Чарвяк вызваліўся з падэшвы і пайшоў на наступны дзень у школу. З таго часу электрык Рыгор Каваль выра-шыў пайсці ў кнігагандлёвую сферу.

— Зразумеў? У кнігагандлёвую сферу! Гэта табе не булкі ды рагалікамі гандляваць — тут патрэбны талент! — сказала галава і заўсміхалася.

— Галава, а галава?

— Ну, чаго табе?

— Ці ёсць жыццё на Марсе?

— А хто ж яго ведае? Можа і ёсць.

— А Марс чырвоны?

— Чаму, можа і сіні — асабліва калі глядзець на яго праз сіняе шкло. Дакладна: Марс — сіні!

— А мне здавалася, што калі глядзець на чырвонае праз сіняе шкло ці зялёнае, дык будзе чорнае...

— Ну, у кожнага сваё шкло — можа, па новых тэхналогіях і з новымі нязвыклымі фільтрамі... будзе інакш?

— А хто табе гэты Рыгор Каваль? Навошта ты сочыш за ім?

— Пэўна, марсіянін ён. Сам маракуй, такая, як у яго, знешнасць можа быць толькі марсіянскай.

калі па слупах поўзаюць рабочыя, у гэтым ёсць нешта прыгожае. Яны шахцёраў нагадваюць, але самі бліжэй да птушак. Рамантуюць там нешта пад самым небам, дрот цягнуць. Ізаляцыяй займаюцца. Заўсёды з цікаўнасцю ўглядаюся ў гэтыя антэны нашага жыцця. Вунь папоўз чарговы ў касцы з вялікім ліхтаром. Толькі каб слуп не зваліўся. Не, мусіць, не зваліцца. А той хто паўзе? Будзе ўсё добра. Вось зараз управіцца — і будзе светла ў нашым доме.

4. — Што на цябе паўплывала, Рыгор? Што здарылася з тваёй разумнай галавой? Няўжо гэтыя зморшчыны,

што спрэс парэзالی твой шырокі лоб, — гэта чарговае неспадзяванае спатканне з электрычнасцю? А можа, цябе зачапіў бампер джыпа або якая раўнівая каханка добра прыклалася вострым абцасам? Нашто ты звязаўся з кнігарняй? Нашто сябе не пашкадаваў і кінуўся пад колы гэтай вар’яцкай машыны, імя якой не кнігарня, а... А-а-а?! — лямантавалі пытанні ў галаве Рыгора.

— Дык усё вельмі проста. Прачнуўся ўначы, сеў у таксоўку, выйшаў у лесе. Шпацыраваў у цемрачы сярод дрэваў, слухаў пугача і крыкі невядомых птушак. Потым на паляне назіраў за зоркамі, дзе замест поўні прымроілася шылда з надпісам: “Кнігарня Марс”. І тады мяне нібыта токам працяла: я мушу стаць уладальнікам кнігарні!

Дрэвы выталуплівалі залацістыя вочы і размахвалі серабрыстымі капелюшамі. Пугач пашчоўкаў дзюбай і прамовіў: “Першы палёт на Марс — зялёныя чалавечкі — пошук вады — і першы марсіянскі пацалунак”. Раптам з дупла вызірнуў нехта смарагдавы ды склізкі, нібыта балотная ціна. Гэты Нехта быў мясцовым сантэхнікам, ён выпрастаў плаўнікі, пазяхнуў і прыняўся штосьці нашэптаць. Гэты Нехта, аказваецца, яшчэ быў і паэтам. У дупле хавалася друкарка “Рамонак”, і калі сантэхнік шаптаў, яна выцягвала свой хабаток, услухоўвалася і ціха друкавала. А дрэвы мармыталі разам з сантэхнікам: “Як надакучыла гэтая адзінота. Як мы стаміліся”.

— Клініка, — сказала галава.

— Ну дык. Ад самага пачатку было зразумела.

— Я б яму рэкамендавала запісацца на сеанс ёгі — магчыма, неяк трошкі і адпусціла б.

— Сумняюся, бо выпадак напраўду клінічны. Некаторыя ўяўляюць сябе гітлерамі і сталінымі, а гэты, бачыш, захацеў быць дырэктарам кнігарні. Дурань.

— У кожным выпадку кепска скончыць.

— У горы палезе.

Паэтычныя шпацыры вельмі карысныя для страўніка! Таму хутка скідваем хатнія тэпці і піжаму! Апранаем спартовы гарнітур! Нацягваем кеды! І наперад! Не балбатаць! Вобразы любяць цішыню! Сонца на даляглядзе ўжо чакае! Яшчэ трохі — і мы наловім цэлы тузін тлустых вершаў!

машына і кенгуру рассякаюць паветра разам і не збочваюць анікуды. Неба — сінімі палосамі. Ты мне паверыў? Я сам сабе не веру, але бягу, як той кенгуру. У маіх кішэнях — кенгураты і кураняты. Яны пішчаць, муркаюць і крумкаюць. Я сам ужо зусім гулі-гулі. Але скокі мае вялікія і неверагодныя. Ногі мае — моцныя, а рукі цягнуцца да неба. Уявіце кручкападобныя рудыя пальцы. І вось ужо мае рукі чапляюць на сонца сіні кепур. Паветра аплятае мяне аксамітнай махрой. Я — задыхаюся. Я — адплёваюся. Я ледзь не валюся на асфальт. Я блытаюся ў паветры, нібы ў прасціне, але скачу! Скачу! Можа, я — саранча?!!

5. Адыходзім ад тэмы. Шпацыр па горадзе: нешта ёсць нязвычайнае ў вечаровых ліхтарах. Яны нагадваюць... Ды ні халеры яны не нагадваюць. Ідзеш і думаеш: што яны нагадваюць? Баян — бліскучы, з кнопкамі.

Гэта ж шыза. І голас з цемры: “Дай грошай!” Вось тут ужо не да баянаў. Альбо хуткія ногі, альбо моцныя кулакі. Можа, гэтыя, зашмальцаваныя ў вершах, ліхтары нагадваюць кулакі?

у вас, натуральна, паўстала ўжо шмат пытанняў. Што за галава? І хто з ёй размаўляе? Я не ведаю. Гэта падобна да гатавання шашлыку — толькі ў маім выпадку я выступаю ў ролі парсючка, якога збіраюцца засмажыць. Мы сядзім за круглым сталом, нас ужо некалькі чалавек. І ўсе мы маўчым ды з трывогай пазіраем адно на аднаго.

6. Не — аднойчы я зразумеў. Трэба ўсё кідаць і ўцякаць. Інакш не ўратуюся. Бегчы! Бегчы! Гэтыя Кавалі ды Крывыя давядуць мяне да цугундара. Піраміды былі не толькі ў галаве — яны былі і фінансавыя і маглі абрынуцца ды пахаваць мяне пад сабой у кожны момант.

Я падышоў да лядоўні. Прыклаў да яе вуха. Там нешта шоргалася, нібыта ў ракавіне. Свісцеў вецер і плёскаліся марскія хвалі. Я расхінуў лядоўню — і... Адзінокая бутэлька піва, побач засохлы сырок, які нагадваў здохлае мышаня. Звычайная справа, калі жонка ў камандзіроўцы, а з галавой у чалавека, далікатна кажучы, не ўсё ў ладах. У кватэры мора лавіць? Ну, хіба што ў ваннай. Але не выключана, што хутка і белых чалавечкаў спаткаю. Не выключана — не выключана. Ведаем мы такія выпадкі.

Лядоўня выцягнула свой доўгі барвовы язык і ўхапілася за прагную руку наведніка. Сырок плюнуў у твар нечым зялёным і ліпкім. Піва гідка захіхікала, скінула накрыўку і пачало плёхацца, нібыта шампанскае. “А-а-а-а-а! — дзіка зароў наведнік. — Есці хачу!” Ад гэтага ляманту язык лядоўні ўчапіўся яшчэ мацней. На наведніка зверху падалі кропелькі сліны. І раптам: “На-а-а!” Прама ў твар яму заляпілі тортам!.. Адкуль? Як? Што гэта? Потым яго нешта засмактала, аблізала. Язык злізнуў з твару кавалкі крэму і выплюнуў наведніка прэч.

— Галава, а галава, скажы, ад чаго залежыць надвор’е?

— Ад людзей яно залежыць.

— Ты ўпэўненая? А мне здавалася інакш. Штодня чую па тэлевізары: “Гідраметцэнтр паведамляе”. І навіны надвор’я: дождж, вецер, паводка, тэмпература такая і г. д.

— Выкінь тэлевізар у вакно.

— Навошта?

— Надвор’е залежыць ад настрою. Сказала табе зранку жонка, якая ты свіння, дык і надвор’е ў цябе будзе свінячым. А сказала, які ты зайчык, і надвор’е будзе адпаведным — быццам халодны маркоўны сок пад сонцам.

* * *

чалавечкі чалавечкі адстуквалі абцасамі пахавальны марш Вецер пераменаў набіваў сваё пуза крышталёвымі палачкамі Імбрыкі свісталі не спыняючыся

Здавалася ад іх пранізілівых галасоў абваліцца сонца
 Птушкі замёрлі і баяліся зварухнуцца А чалавечкі
 чалавечкі білі па бетоне сваімі чорнымі хромавымі
 ботамі І думалася што вакол перакуліўся свет І думалася
 што настаў той час калі са сваіх хованак вызіраюць злыя пацукі

7. Зрэдчас Рыгора апаноўвалі неверагодныя думкі. Ён думаў, што кнігі — гэта цагліны, з якіх будуецца палацы для заможных людзей. Рыгор любіў чытаць п’яныя кнігі Чарльза Букоўскі, любіў і вершы Федэрыка Гарсія Лоркі. Таго, як кажуць у народзе, “каўбасіла не па-дзіцячаму”. Часам душа Рыгора была балалайкай, часам нагадвала Везувій з агнём і попелам. Можна сказаць, што Рыгор заставаўся электрыкам, толькі ягоная праца з электрычнасцю цяпер была іншай. Гэтая электрычнасць пырскала згусткамі літараў, выштурхоўвала магму словаў і радкоў. Аднак не будзем залішне рамантызаваць Рыгора — ён заставаўся выпівохам, аматарам бойкі і да таго ж быў не супраць ухапіць дзяўчыну за спадніцу. Здаралася, што Рыгор прачынаўся невядома дзе — на трамвайным або аўтобусным прыпынку. Ці на прыступках пад’езда. Было такое, было...

Кулак выплыў з трамвая нумар 5, гэта быў здаравенны і апухлы кулак, відавочна, у свой час яму пад скуру запампавалі вазелін. І цяпер гэты корх выглядаў фантастычна. Ён агледзеўся. Вакол было ціха, толькі нейкі чмыр сядзеў на прыпынку. Кулак адкашляўся і буркнуў:

“Дай запаліць”. Чалавек схямянуўся, спалохана заміргаў вачыма: “Не палю”.

Чалавек не мог зразумець, што гэта за хрэнь плавае тут і адкуль той голас. Перад яго вачыма намалювалася нейкая распухлая груша. У наступны момант яна абрынулася і моцна ўдарыла ў сквіцу.

Галава зарагатала:

— Я зараз заплачу! Трымайце мяне! Ну не магу. Смех дый і годзе!

— Столькі пафасу ў гэтай гісторыі, што стрымацца напраўду цяжка. Такое ўражанне, быццам наш герой — недасмажаны амлет.

— Гы-гы-гы.

— Галава?

— Слухаю.

— А як скончыць жыццё гэты Каваль?

— Кепска.

— А больш канкрэтна? Хацелася б у дэталях...

— Ага, бачыш, зацікавіўся. А казаў навошта, навошта? Натошта. Слухай далей.

* * *

у вашым страўніку дысбаланс Бутафорыя замяніла мяса Гэта трагічная гісторыя Бясконцыя трафарэты выпэцканыя крухмалам Сны перамяжоўваюцца аваяцыямі глядачоў Падаюць з неба пернікі Каханая ўключае грамафон І толькі ты сядзіш каля тэлевізара і трэскаеш сваімі перасмажанымі макаронінамі Мора і ром Параход і адэкалон Змрочныя кадры эскадры

* * *

Калі п'янага Букоўскі ўпрыгожыць лістамі капусты — атрымаецца неблагі нацюрморт. Калі Рыгора трэснуць па галаве цаглінай, з ягонай галавой анічога кепскага не здарыцца — будзе добрая кладка. Нібыта цагліна да цагліны. Чырвонае да чырвонага. Я думаю пра адно. Навошта такія рыгоры нараджаюцца? Мабыць, дзеля таго, каб у грамадстве быў пэўны дысбаланс. Каб дабрыня не перамагала зло. Каб павучок з'еў мушку. Каб воўк праглынуў зайца. Каб альпініст зваліўся. Каб. Калі п'янага Букоўскі ўпрыгожыць куфлем пеннага...

8. — Чаму ж ты не пайшоў у камбайнёры, Рыгор? Ці ты баяўся трынаццаць разоў трапіць пад камбайн? Ну, гэта перабольшванне. Адзін, максімум два разы пераехала б — і ўсё. Падумай. Поле, сонца, саспелыя каласы пшаніцы. Любімая жанчына ў спёку прыносіць збан з малаком. Што ж цябе спыніла? Змена прафесіі электрыка на камбайнёра была б больш зразумелай. Паглядзі, асноўныя навіны краіны пачынаюцца пра людзей, чые рукі з мазалямі трымаюць стырно камбайна! Чырвоныя аграмадзіны прыгожа паўзуць і перапыняюць шлях вайсковым калонам. Хлебаробы — самыя заслужаныя людзі нашай краіны!

— Ды мяне неяк да кніжак заўсёды цягнула. Камбайн — гэта, вядома, крута. Але ж я марыў працаваць з кнігамі.

— Чаму ж ты ў міліцыянты не пайшоў? Бясплатная вопратка, рэгулярны заробак, магчыма, казённы транс-

парт. Уяві: на баку кабура з пісталетам, пагоны блішчаць, фуражка танчыць ад ветру. Лепшыя людзі краіны сёння ходзяць у пагонах! Лепшыя пісьменнікі ідуць службы і потым рапартуюць аб сваіх дасягненнях. Ты б мог спалучаць службу і літаратуру. Даслужыўся б ужо да падпалкоўніка. Ты відавочна зрабіў не зусім правільны выбар. Ты не панюхаў пораху!

— Я марыў пра іншае. Хацелася нюхаць не канцылярыю, не порох... Хацелася забурыцца носам у паперу з мастацкім словам. Пах друкарскай фарбы варты ўвагі менавіта ў прыгожым слове філосафа і паэта... Пах, ай, гэты пах!.. Я сумняюся ў прыгожым слове патрульнага. Яно, верагодна, па-свойму прыгожае і важнае, але ж надта часам паложае.

— Можа, ты не патрыёт?

— Я? Я — дырэктар кнігарні.

Камбайн, як ні вымагаўся, не мог разagnaцца — ён крактаў і вохкаў. Камбайнёр — мажны дзядзька — паліў цыгарку. Замест рук у камбайнёра былі два шчупальцы, імі ён лоўка трымаў стырно. З дынамікаў камбайна заліхвацкі грымела песня: "Напаі мяне бярозавым сокам". Побач з камбайнёрам у кабіне сядзеў маленькі парсючок Жора, які толькі нядаўна навучыўся першаму слову: "Мама". Слова "тата" для яго было пакуль незнаёмым. Затое ён дасканала ведаў арыфметыку — мог ружовым рыльцам тыцнуць у патрэбную лічбу. А яшчэ ў кабіне быў прусак Генюсь — ён нядаўна пафарбаваў свае крыльцы ў сіні колер і гэтым вельмі ганарыўся. Размаўляць ён таксама не ўмеў, але назаляў усім сваёй прысутнасцю.

Галава рагатала доўга. Я ўжо стаміўся чакаць, калі гэты рогат скончыцца. Галава пачырванела і нават пырסקала слязьмі.

— Вой, не магу!!! Каваль — сапраўдны мазахіст! Дырэктар кнігарні! Будзе больш дакладна, калі казаць — дырэктар грамадскай прыбіральні!

— Ён жа не любіць камбайнёраў і міліцыянтаў...

— Ну, яму яшчэ гэта адгукнецца. Дарма ён так выкрыўся, вой, адгукнецца.

галава мячыкам качалася па падлозе. Хацелася добра ёй нападдаць, каб яна супакоілася. Я сябе стрымліваў і толькі сказаў: "Тссс, кабачок недаспелы!" Галава мяне не слухала і залівалася гучным "га-га" ды "гы-гы"! Вецер з вакна варушыў на галаве рудыя валасы. Здавалася, што вочы проста пырסקаюць жоўцю ад напружанага рогату. Я не вытрымаў ды кінуў у галаву тапкам. І трапіў! Галава заціхла, толькі злосна на мяне пазірала і крывілася.

9. — Я думаю, трэба нарэшце разабрацца — што ты чакаеш ад кнігарні? Ты думаеш, што крама нагадвае дзяўчыну — капрызную і патрабавальную? Ты ж з ёй цацкаешся штодня і спадзяешся на ўзаемнасць? Ідыёт! Дзе ты бачыў у нашай краіне ўдзячныя адносіны паміж кнігарняй і ейным уладаром? Дзе, я цябе пытаюся? Гэта з разраду фантастыкі! Гэта фуфло! Гэта маразм у дзесяці пакунках!

РАПТАМ: Рыгор Каваль глядзеў на пракурора. Пракурорскі погляд наганяў на яго моцныя дрыжкікі. Ад пракурора сыходзілі нябачныя сігналы: “Я цябе, сцука, пасаджу!” Каваль маўчаў — ён не знаходзіў словаў. Яму было страшна. Словы пракурора нагадвалі атручаныя кулі — яны траплялі ў самую пячонку. Бо пячонка ўжо даўно неяк пастрэльвала і ныла. Было адчуванне, што ў венах булькоча атрута. Здавалася, яшчэ крыху — і ён пабачыць сіваю бабулю з касой.

Так-так, вось яна і прыйшла... Сухая патрэская скура з язвамі і чарвякамі, сівыя рэдкія валасы, крывая бяззубая ўсмешка...

Пракурор сядзеў насупраць і свідраваў Рыгора цяжкім позіркам. Ягонныя вочы здаваліся пацучынымі, сівыя вусы варушыліся, як два вусені на рыбалоўным кручку. Пракурор размінаў тлустыя пальцы.

Рыгор закашляўся і выціснуў:

— Я тут спрабую варыянты, новыя тэхналогіі. Ствараю з кнігарні гібрыд — акрамя кніжак прапаноўваю амерыкана і капучына...

Пракурор зарагатаў:

— Ты — недабіты рамантык! Утопія! Як ты думаеш пагашаць арэнду і заробкі супрацоўнікам? Дзесяць кубкаў кавы на дзень — не смяшы мае тапкі! Прычым сем з іх для супрацоўнікаў — па сабекошце! Ты — банкрут, Рыгор! Банкрут! — Пракурор раптам стаў вялічыцца ў памерах і пры гэтым дзіка роў: “Банкрут!” Хутка ён стаў нагадваць вялізную надзьмутую ляльку. Пракурор навісаў над бедным Кавалём і зверху грымеў: “Банкрут!” Нечакана яго галава набыла абрысы драпежнай рыбіны, мерачыся заглянуць нашага дырэктара кнігарні! “Банкрут!!!”

Раптам сон скончыўся — дырэктар кнігарні прачнуўся ад таго, што па твары бег вялікі павук. “Дзякуй. Вялікі дзякуй”, — сказаў, ці, хутчэй, падумаў Рыгор. Яго ўсяго трэсла, і ён быў мокры ад халоднага поту.

— Што скажаш, галава?

— Я скажу, што сон у далонь! — і галава захіхікала.

— Гэта як?

— Мудак!

— Гэй, ты, ведай мяжу!

— Ды я не пра цябе, — асклабілася галава. — А пра нашага героя. Пра нашага цудоўнага і ўсемагутнага дырэктара — хі-хі, — ці ўжо зняволенага?

— Думаеш, так і будуць разгортвацца падзеі?

— А хто ж табе скажа без ста грамаў?!!

— Ды куды табе? У цябе ж пуза няма! А хош бутэльку пастаўлю.

— Я ця пастаўлю!!! Я ця пастаўлю! Так пастаўлю! — зараўла раззлаваная галава. — Інвалідам у мяне будзеш!

— Чыя б карова трындзела...

— Ры-ы-ы-ы-ы... — заклекатала галава.

— Маўчу, — пагадзіўся я.

Сон №2. Прымроілася, што выйшла кніга з трыма раманамі. Фаліант — вялікага фармату, на прыгожай шэрай паперы і са шматлікімі каляровымі ілюстрацыямі. Усе разглядаюць новае выданне і знаходзяцца пад добрым уражаннем ад паліграфіі. Раптам з кнігі выскоквае адзін вайсковец у форме напалеонаўскіх часоў, потым наступны, яшчэ, яшчэ... Яны сыплюцца нібыта гарох. Гэтыя вай-

скоўцы вырастаюць курдупелямі. Яны акружаюць прысутных і пачынаюць усіх расстрэльваць. Крык, гам, плач...

Сон №3. Я ў нейкім памяшканні бачу шчыт, ці, хутчэй, нейкую дошку з інфармацыяй “пра ўсё ў свеце”. Розныя выразкі з газет, неахайна прышпіленыя ці зусім ужо пашкамутаныя. Я выцягваю стос новых газет і пачынаю выразаць і прышпільваць кавалкі з артыкуламі на голкі, пруткі, пластылін. За гэтым заняткам мяне заспявае незнаёмец, які раптам паведамляе, што мне жадаюць прапанаваць працу. Я задаволены: “Значыць, ацанілі завіханні ля дошкі. Добрая падпрацоўка ў вольны час. Працы на палову гадзіны максімум”. Я пагаджаюся на сустрэчу з двума невядомымі. І што ў выніку? Разумею, што хочучь прапанаваць распаўсюджваць наркатыкі. Я ў жаху. Але вакол мяне чалавек дзесяць. Адзін, з альбомам, паказвае мне метады іх працы, другі — бачу — стаіць за спінай з бліскучай пілой. І калі я не пагаджуся на працу, відавочна, заб’юць. Я неяк дзіўным чынам прадзіраюся праз іх шыхты і збягаю. Мяне пераследуюць. Адчуваю, што страшэнная развязка набліжаецца. Тады я выходжу на праезную частку дарогі і раскідваю рукі, спрабуючы спыніць аўто...

* * *

скаціўся ад (да) слова жывёліна
Зрэшты голас таксіста
казаў Мы — аднолькавыя
Не ад кавы — ад колькасці
Калоў арэхі Піў салёныя воды
Глытаў вецер як быццам
вятрак У казіно плафоны
разагравалі кроў Біў невядома
каго А каго? — мабыць ад слова
кагор Горад быў маімі
гарамі Праца падыхала
Аднак яшчэ дыхала чырвонымі
пухірамі Раскрадаў паветра
свабоды

* * *

Галава пацерлася вушамі аб крэсла:

— Здаецца, палягчэла. Але плясні піўка.

— Ты ўпэўненая?

— Так. Горай ужо не будзе. — Галава ўздыхнула. —

Стамілася.

Я выцягнуў з лядоўні пляшку нефільтраванага “Францысканера”. Скінуў адкрывачкай накрыўку і паставіў піва каля галавы.

— Халоднае. Глядзі, якая запацелая бутэлька, — скажаў я і дадаў: — Так і просіцца.

Галава выцягнула вусны дудачкай, выталупіла вочы і ціхенька прысмакталася да рыльца. Было чуваць, як яна п’е. Нешта па гуку нагадвала сіфон.

— Бедная, — канстатаваў я. — Нацярпелася.

Галава дапіла піва. І раптам злосна сплюнула ды па ведаміла:

— Зараз я цябе біць буду. Нацярпелася.

10. Зноўку раптам:

“Банкрут, Рыгорка, танчы! Танчы!” — крычала бабуля. Бабуля надрывалася. Вены на ейнай шыі былі нейкія ўскудлачаныя і сінія. Не бабуля — інвалідны вазок, у які хацелася заскочыць. Нешта туды цягнула. А бабуля верашчала: “Танчы, Рыгорка! Танчы! Ты — булка нашай кнігагандлёвай сферы! Булка! Булка! Ты ўзбадзёрваеш сваёй дзейнасцю цэлую краіну! Краіна без такой булкі не зможа! Танчы! Ты натхняеш непаўналетніх да выбару паміж касяком і кнігай! Кнігу! Кнігу! Кнігу! Тоўстую, пераेतую, папяровую фраў! Танчы, Рыгорка! Танчы! Ты выпраменьваеш кулямётныя строфы —

ты ўжо не кнігагандляр! Ты амаль кулямётчык! Кнігі! Кнігі! Страляй! Страляй! Танчы, Рыгорка! Танчы! Та-та-та-та-та!!!”

Рыгорка танчыў. Прамяні сафітаў асвятлялі ягоны велізарны торс. Ён танчыў і трымаў кубак з віскі. Сёрбаў і танчыў. Напой працінаў да самых пазногцяў. Горла прадзірала. Торс падрывгаў і блішчэў потам у рытме музыкі... Рытмічная электронная музыка. Рыгор танчыў. І вось ён трымае ручны кулямёт і пачынае страляць. Усё аплывае чырвонымі фарбамі. Льецца ракой кроў... Танчы, Рыгорка.

Сон скончыўся нечакана... Рыгор ляжаў тварам у салаце аліўе... сціскаючы ў руках паўпустую пляшку гарэлкі, з якой цурболіў тоненькі струменьчык, што сцякаў па левай назе... Прачнуўся...

— Ніколі не любіла салату аліўе, — сказала галава.

— Ты можаш есці? — здзівіўся я.

— А ты як думаў? Не святым жа духам!

— Ну, няхай. Дык чаму ты не любіш аліўе?

— Глустая — зазвычай у ёй замнога маянэзу. Вось грэчаскую салату я люблю, — прызналася галава і заўсміхалася.

— Ну, мне ўвогуле больш падабаюцца катлеты!

— Твае катлеты часцей за ўсё з тузікаў вырабляюць!

— Пагавары ў мяне! — агрызнуўся я. — Сама будзеш Тузікам!

— Гаў! — злосна сказала галава, і я пачуў непрыемны рык.

(У сваім жыцці галава пакутвала даволі часта. Яна з болем згадвала, як яе трамбавалі ў бочцы разам з капустай, потым пасыпалі соллю, кменам і перцам. Перакладвалі лаўровым лістом. “За што? За што мне гэтакія пакуты?!” — усклікала раз’юшаная галава. І не магла не зажурыцца, згадваючы іншыя, не менш сумныя моманты ў сваім няпростым жыцці. Аднойчы п’яныя маракі трымалі яе ўтрох за валасы і вушы і гвалтам залівалі ў рот моцнае піва. Так яны ўлілі каля шасці літраў і ўсё аніак не маглі зразумець, куды ж гэтае піва знікае? І як многа яшчэ можа ўлезці ў гэтую бясцелую галаву?)

11. Будынак кнігарні месціўся ў адным з памяшканняў ваеннага завода. Дарэчы, стратэгічнае прадпрыемства па вырабе зброі не знікла — адно скукожылася. Завод у свой час быў збудаваны з размахам — ягоныя карпусы нагадвалі вялікага мёртвага робата. Дык вось цяпер, ва ўмовах рынкавага сацыялізму, новая заводская дырэкцыя “галаву і ногі робата” прадала камерцыйным структурам, а само “безгаловае і абязножанае цела” пакінула. Будынкі завода сталі нагадваць мёртвыя запчасткі ад робата. Затое тут і дагэтуль велічна красаваўся помнік таварышу Сталіну. Кнігарня ўтульна ўладкавалася ў былыя заводскія сто пяцьдзясят метраў — насупраць помніка. Часам у Рыгора Каваля ўзнікала непераадольнае жаданне ўскочыць на каменнага Сталіна і ўзнагародзіць таго сяброўскім пацалункам малатка. А яшчэ — адкалоць ад галавы правадыра вусы, што нагадвалі пазмазкі для галення. Але Рыгор сябе стрымліваў і толькі сплёўваў. “Нічога — будуць знаходзіць кнігарню праз

гэтага каменнага балвана. Вельмі добры арыенцір. Постмадэрнісцкі ход, так бы мовіць”.

Сталін не хваляваўся — помнік жа быў каменным. Ён стаяў, як заўсёды, ганарліва распушыўшы свае магутныя вусы. Накропваў дождж. Сталін ужо даўно думаў пра пераезд — і нават намякаў пра гэта знаёмаму хобіту. Але той усё чамусьці ўпарціўся і адмаўляўся дапамагаць. Сталін адчуваў, што яму надакучыла. Яму страшэнна надакучыла. Таму вырашыў болей не чакаць. Да таго ж было 7 кастрычніка — Дзень сацыялістычнай рэвалюцыі. Сталін пагладзіў вусы і саскочыў з пастамента. Ногі трохі занямелі, але тае бяды. Ён не задумваючыся скіраваў у бок “Кнігарні Марс”. Каля дзвярэй пабачыў ейнага дырэктара Рыгора Каваля, які, здаецца, чакаў Сталіна і таму не быў здзіўлены, больш за тое — радасна запрасіў правадыра ў краму і прапанаваў выпіць за сустрэчу. Ад такой нахабнай прапановы вочы Сталіна ператварыліся ў вуглі, і ён, ані не думаючы, апусціў свой каменны кулак на галаву дырэктара кнігарні. Той ад нечаканасці вохнуў і паваліўся з праломленым чэрапам.

— А я за Сталіна ўдушыла б! — абурылася галава. — На святое замахнуўся!

— Ты што, усур’ёз? — здзівіўся я.

— Я што, хіба падобная да жартаўніка?

— Ну, ён жа столькіх людзей закатаваў...

— Пры Сталіне быў парадак! Ён перамог фашызм!

— Слухай, ты зубы мне не палашчы. Адзін тыран заглынуў другога. Калі б здарылася наадварот, невядома, што б цяпер мы мелі. Можа, было б і лепей? Хто яго ведае?!!

— Я за Сталіна і цябе задушу, — ашчэрылася галава. — Вораг народа! Нацдэм недабіты! Бандэравец!

* * *

трамваі нагадвалі імклівых чарвякоў. Колы не грукалі — яны спявалі, бо былі металёвымі барабанамі. Кандуктары былі суфлёрамі. Маленькая дзяўчынка прыціскалася носам да матавага шкла і старанна махала чырвоным сцяжком. Дзінькала рэха. Не шкадуючы ботаў, па ходніках тупалі вайскоўцы. Камандзір махаў дырыжорскай палачкай. Мужчынскія галасы надрываліся і заікаліся. Было какафанічна і нясцерпна салодка.

12. Рыгор Каваль стаяў каля баржы і размахваў якарам. Ён хацеў закінуць яго вось туды — да дрэва. Там ён мог зачапіцца за карані, што тырчэлі з зямлі. Рыгор хацеў злавіць мясцовага капітана. Капітаны ж ловяцца, як мышаняты, на марскія біноклі, корцікі, компасы, цыгары, ром і каляровыя запалкі. Ён думаў аб тым, што яго можа выратаваць толькі капітан, бо ні партыйныя сакратары, ні іншыя босы яму не дапамагалі, а толькі перашкаджалі. Таму ён быў упэўнены ў правільнасці рашэння.

— Вось тут я з ім цалкам згодная, — хітра сказала галава і стала нешта напяваць.

— З чаго гэта ты так раптам? — здзівіўся я. — І што ты спяваеш?

— Ды не раптам — я заўсёды пра гэта ведала. Проста не мела падстаў. “Капітан, капітан — усміхніся! Бо ўсмешка — гэта сцяг карабля!”

— Пра што ты ведала?

— Пра ўсё.

— Пра што пра ўсё?

— Пра тое, што капітаны — гэта людзі ад бога.

— Усе мы ад бога.

— Ну, не скажы. Капітаны — асаблівыя людзі.

— Магчыма. Але і астатнія асаблівыя — толькі па-свойму.

— Хопіць дурыць мне галаву, — раптам заявіла галава. — Я магу пакрыўдзіцца!

— Як скажаш, — сцішыўся я.

* * *

Кот заўсміхаўся і паказаў белыя роўныя зубы. Можа, гэта Чэшырскі Кот? Як быццам рэклама дантыстаў. Лізнуў ружовым язычком лапу. Пракашляўся і распачаў ці то песню, ці то паданне: “Гастрыт майго цеплахода-а-а-а. Фікусы на рука-а-а-ах. Укусы паўзуць, нібыта п’яўкі-і-і-і. Ты адкідваеш фортку галавы, і на паверхню выплывае вясёлы пупок! Ціхая бяздонная казка запаўняе пустэчу галавы-ы-ы-ы. Думкі-пупкі плятуць узоры-ы-ы-ы. І здаецца — вакол карагоды каўбасаў і сасісак! І здаецца, цеплаход амаль патануў! Гудок. Яшчэ. Потым. Свіст. Рык. Рып. Святло навальваецца-а-а-а!..”

13. На пяты дзень пасля адкрыцця кнігарні супрацоўнікі пачалі прыходзіць у сябе. Запой патрошку, нібы спрут, адпаўзаў прэч — ягоныя шчупальцы адпускалі прагныя глоткі кніжнікаў. Перагару ў памяшканні памелла. Хаця бутэлек пакуль было шмат — самых розных колераў і памераў, — яны цудоўна аздаблялі памяшканне. Як быццам нейкая рэстарация, а не кнігарня. Рыгор Каваль узіраўся мутнымі вачыма ў паліцы з кнігамі:

— Нешта ў нас мала прыгодніцкай літаратуры. А вось паэзіі перабор — не думаю, што гэта самы хадавы тавар.

На словы Рыгора з кабінета высунуўся Капітоныч. Добрая душа. Круглы і няголены, з залысінамі, з поўсцю на запясцях — ён выглядаў каларытна. Капітоныч сёння быў у барвовым спартовым гарнітуры — такім спосабам ён спрабаваў перапыніць запой. Капітонычу падавалася, што цяпер бутэлькі будуць самі адварочвацца ад яго і ванітаваць. Але вопратка ніяк не адштурхоўвала чарговую порцыю віскі ад прагных і пухлых ручак Капітоныча, якія цягнуліся за гіпнатычнай шклянкай. Відавочна, што эксперымент правальваўся.

— Ёсць ідэя, — агучыў няроўным голасам Капітоныч. — Я чытаў, што дзесьці ў Нью-Джэрсі прыдумалі спосаб, як завабіць кліентаў да рэстаратыі.

Пасля такіх словаў Рыгор не ўстрымаўся і, натуральна, падтрымаў Капітоныча — каўтнуў добрую порцыю віскі. Дзень распачынаўся. Рыгору нават падалося, што ў кнігарню зазірнула баваўнянае сонца.

— Так-так, але, Капітоныч, мы ж, па-першае, не рэстарация, па-другое, не Нью-Джэрсі, а па-трэцяе, што за метады?

— Яны гэта абазвалі “Начнымі заплывамі”. У цэнтры рэстаратыі выстаўляўся даўгі стол метраў на дзесяць,

дзе выкладваліся розныя стравы. Гулець быў абавязаны цягам хвіліны з’есці з кожнай стравы не менш за лыжку і дасягнуць канца стала... Калі гулець не ўкладваўся ў тэрмін, ён аўтаматычна выбываў з гульні.

— І сэнс? — Рыгор, не разумеючы, развёў рукамі і заўважыў, як прыціхлі ўсе ягонья п’яныя калегі, якіх цяпер назбіралася, акрамя Рыгора і Капітоныча, пяць чалавек. Волма, Караліна, Дашуня, Машуня і Дробс. Усе ў зборы. Усе гатовыя да перамог. Што называецца — калектыў пры поўным парадзе. Праўда, троху пакамечаны калектыў, але ж гэта ад шчасця і віскі, якія суправаджалі стварэнне такой цудоўнай прасторы, як кнігарня.

— Удзел у гульні патрабаваў закладу ў сто амерыканскіх долараў, і той, хто выбываў, аўтаматычна пазбаўляўся яго. Затое той, хто праходзіў дыстанцыю, мог прэтэндаваць на адсотак ад грошай выбылых, але ж зразумела, што асноўным пераможцам заўсёды заставалася рэстарцыя.

Рыгор каўтнуў яшчэ віскі і заўважыў, што яго падтрымалі ўсе астатнія — відавочна, ідэя ўсім падабалася. Бо пасля адкрыцця, на якое прыйшла процьма народу, кліент ва ўстанове быў рэдкай птушкай.

— Што будзем выкладаць на стол? І колькі будзем браць у заклад грошай? І як з пункту гледжання заканадаўства? — Рыгор агледзеў прысутных: усе ўжо былі цёплымі і пачалі свяціцца. “Неяк вельмі сонечна стала ў нашай светлай кнігарні”, — падумаў Рыгор.

Тут на дапамогу Капітонычу прыйшла бухгалтарка Волма — буйнагабарытная і чарнявая дзяўчына:

— Паводле заканадаўства праблемаў не будзе — мы станем афармляць грошы як за прэзентацыю кнігі.

— А што са стравамі? Ці вытрымаем мы такія выдаткі ў наш складаны час? — дзеля перакананасці Рыгор каўтнуў яшчэ віскі. Добра, што Машуня не забывалася на свае абавязкі тамады і своечасова напаўняла шклянкі.

Тут узяла слова Дашуня — цэнтравая гандлярка:

— Прапаноўваю, каб на першыя начныя заплывы ў кнігарні кожны прынёс нешта з хатніх страваў. Прыгатаванае дома смачнейшае за крамнае. Гэта, думаю, прыцягне ўвагу публікі. Давайце на першы раз браць з гульца адзін амерыканскі долар!

— Ого! — ікнуў Капітоныч. — Ажно цэлы долар — гэта ж бутэлька чарнілаў. Давайце мо рублямі. Бо валюту нельга браць.

У выніку вырашылі браць за ўдзел доларамі, бо надзейная, цвёрдая валюта.

— А чаму іх абазвалі начнымі заплывамі? — запытаўся Каваль у Капітоныча.

— Мерапрыемствы пачыналіся пасля дзесяці гадзін вечара.

Супрацоўнікі кнігарні былі звычайнымі зомбі, бо яны начыталіся рознай лухты кшталту “зомбі-хорар”. Таму Волма прыкруціла да цела левую барвовую руку, якая ўвесь час адвальвалася, і падышла да дырэктара Рыгора Кавалья. З першага погляду было зразумелым, што латаць ягоную галаву давядзецца доўга. Мазгі троху расплюхаліся, і давялося іх збіраць рыдлёўкай. Затое вочы засталіся амаль цэлымі, калі не лічыць, што правае вока зрабілася цяпер зусім белым. Праўда, у гэтым быў нават своеасаблівы шарм. Волма паправіла свае

рэдкаія валасы і ўзялася за працу. Праз нейкі час дырэктар выглядаў як новенькі і радасна ўсміхаўся шчарбатым ротам.

— Я ў дзяцінстве марыла стаць аквалангістам, — раптам заявіла галава і прыцмокнула. — Глядзець на падводны свет — адно задавальненне. Столькі ўсяго вакол. Дэльфіны, кіты, медузы, усялякія рыбіны... Колькі ўсяго таемнага і неспазнанага.

— Ага, — пацвердзіў я, — акулы, падводныя лодкі, міны — рамантыка.

пераходны посткрызісны перыяд вызначаецца агульнай млявасцю і памкненнем асобных грамадзянаў да п'янства. Што гэта? Крыніца натхнення? Ці крыніца самазнiшчэння? Безумоўна, гэта крыніца. Добра, калі побач з крыніцай ёсць кубак і можна хлябтаць не з далоняў. У кожным разе мы назіраем вельмі нязвыклыя з'явы ў нашым грамадстве! Складаныя, часам небяспечныя, я б сказаў, з'явы... Вып'ем!

14. Калі пачынаецца кніга, паўстае момант для вярэдлівых роздумаў. Ці ўсё правільна ты зрабіў? Ці было тое піва патрэбным, ці, магчыма, тая з'едзеная галёнка апынулася залішняй? А той магiчны ход насамрэч быў канцэптuallyнай памылкай і рухацца варта было, аказваецца, у iншых кірунках? Гэтыя ды iншыя пытаннi пачынаюць моцна турбаваць менавіта тады, калi ты перачытваеш змест.

* * *

Тлустая бародаўка пераўтварылася ў гладыёлус. З кветкі выпаўзла белая муха і пасунулася ў бок трохлітровага слоіка з мёдам. Слоік абурыўся: “Фіг з макамі!” Муха атрымала добрага фофана. Калі яна ляцела, дык выпадкова закрунула лямпачку, і тая імгненна згасла. З лямпачкі вылез белы чалавечак і сказаў: “Распачынаем!”

15. — ты будзеш піць?

— кідаю. Колькі можна? Буду цяпер не піць, а кідаць кожны аўторак.

— дык гэта ж піць кожны тыдзень.

— не, гэта менавіта булькаць, а не піць. Калі я кідаю, я не магу атрымоўваць кайф ад злоўжывання алкаголю — магу толькі булькаць.

— можа, давай разам булькаць?

— разам яно, вядома, цікавей. Чым будзем булькаць?

— прапаноўваю трускалкавым сіропам!

— гэта несур’ёзна. Гэта ж атрымаецца трускалкавы безалкагольны запой.

— ты і ўчора казаў, што пачнеш новае жыццё, — і што ў выніку? Дакументы губляеш. Грошы раздаеш жабракам. Кнігі не прадаеш. Ператвараешся ў бурбалку для...

— для чаго? Ты кажы, кажы... Давай, скончы думку. Бурбалку для? Ч-а-г-о? Для балота? Для лайна?..

— у кожным выпадку гэта анічога не зменіць. Ты зноўку паабяцаеш і пачнеш булькаць.

— я, магчыма, пачну не толькі булькаць — я распачну начныя заплывы ў гарадской рэчцы. Можа, я там якога начнога шчупака злаўлю і ён падзеліцца са мной досведам булькання?

НА ДАЛЯГЛЯДЗЕ З'ЯВІЛІСЯ НАЧНЫЯ ЗАПЛЫВЫ

— Ах, мары-мары пра начныя заплывы, — працягнула галава. — Я б штодня займалася такой пачэснай справай.

— А салёнай вады не нахлябаешся? Кожны дзень — сап'ешся. Рызыкаўная справа. А грошы ты ўвогуле збіраешся зарабляць ці, думаеш, табе будуць плаціць за відовішча? Маўляў, глядзіце, як плыве ў начной цішы рудавалосая прыгажуня. Як яна махае сваімі вушамі, як падграбае вуснамі, а нос — быццам кіль. Трындзец.

— Ну, наконт нахлябацца салёнай вады — можна і ў прэснай плаваць. Я магла б быць свайго кшталту цыркавой галавой. Усялякім жа вырадкам і курдупелям плацяць грошы. Чым я горшая за астатніх?

16. Я ўсё разумею, толькі адкуль у Рыгора Каваля грошы на праект? Адкуль у гэтага недаробленага электрыка ўзяліся сродкі на такую пачэсную справу? Ён што, дом пенсіянераў абрабаваў? Ці ўзламаў банкаўскае сховішча? Я ўжо маўчу пра адпаведныя веды для таго, каб займацца кнігагандлёвай дзейнасцю, ды бог з ім — паверым, што Каваль своеасаблівы вундэркінд. Чалавек, узрошчаны на бульбе, можа стварыць і не тое. Мы дакладна не ведаем, адкуль у Рыгора грошы, гэта цьмяная гісторыя: паводле адной з версій, грошы ён пазычыў, паводле другой — атрымаў у спадчыну, паводле трэцяй — яму іх перадалі іншапланетнікі. Гісторыя замоўчвае гэтыя факты. А нам застаецца толькі здагадацца.

Мы адкапалі трохлітровы слоік з залатымі манетамі, аднак падзяліць іх не змаглі. Серафім зрабіўся ваўком, ягоная поўсць дасягала самай зямлі. Апанас пераўтварыўся ў зайца, і ягоныя іклы нам чамусьці вельмі не падабаліся. Што тычыцца мяне, дык я стукнуў чорным капытом, махнуў рагатай галавой, пляснуў хвастом па слоіку з манетамі — і бывай! Увесь свет наперадзе! А лётаць сярод аблокаў не гэтак і кепска! І вочы мае цяпер азораныя і залацістыя!

— Groшы-грошы, — сказала галава. — Нешта ўсе на іх звар’яцелі. Не ў гэтым жа сэнс жыцця.

— А ў чым сэнс жыцця? — запытаўся я. — І дзе яго шукаць?

— На дне бочкі, — галава зарагатала. — Ты — найўны, чалавек колькі жыве — столькі шукае гэты д’ябальскі сэнс!

— Д’ябальскі? — перапытаў я.

— Я ж фігуральна, — удакладніла галава.

— І ўсё ж — я анічога не зразумеў. Ты выступаеш супраць грошай?

— Не, я выступаю супраць культуры грошай! — закрычала галава. — Ты — нейкі ідыёт!

— Паглядзі на сябе — бочка віславухая!

У гэты момант “3-3-3-3-3” — тлустая бранзаваная муха села на амерыканскі долар. Мне падалося, што зялёная паперка незадаволена выгнулася. Муха марудна поўзала ў цэнтры піраміды. Я нават пачуў характэрны хрумст, нібыта піраміда бурыцца. Выснова была

адна: піраміды будуюцца з грошай. Асабліва фінансавыя. Гледзячы на м-м-муху, я чамусьці згадаў “МММ”. Чаго толькі не прыдумуюць людзі!

17. Размова адной пашараванай кнігі з другой пашараванай кнігай

Сіняя зацёртая кніга пагардліва перагарнула некалькі сваіх старонак і шоргнула вокладкай:

— Ты думаеш, што калі ты зацёртая і чырвоная — ты самая галоўная на гэтым свеце?

Чырвоная кніга ганарліва выгнулася, і нават падалося, што зазвінелі паблякляыя срэбраныя літары:

— Я вось з’явілася зусім нядаўна, але ўжо запатрабаваная. Мой чытач падобны да кенгуру — мусіць скакаць разам са мной праз акопы. Я не шкадую свайго чытача, я не даю яму часу на роздумы; у мяне без спыну курадыміць чалавечае мяса. Я шкамутаю чытача кулямётнымі трасамі і мінамётным агнём, раз-пораз усчыняю ракетны абстрэл ягоных мазгоў, тручу хімічнай зброяй. Мне падабаецца спустошаны і закатаваны чытач. Я прадвеснік ягоных брудных сноў, дзе няма чысціні і спакою! А што ты? У цябе ж на вокладцы напісана: “марскі роман”. Што ты можаш даць, акрамя мокрага і сырога?

— Я? Я — палёт! Я даю надзею! Я перакідваю караблі, нібы дзіцячыя цацкі. Мой чытач — гэта вечны капітан! Ён адкрывае новыя землі і стварае гавані, ён выратаўвае слабых! У яго няма спустошанасці і закатаванасці — ён верыць, што дабро пераможа зло!

— Я, у адрозненне ад цябе, дарагуша, не патыхаю брудам і мачой, я раздаю пахі дарагой парфумы. Трэба адрозніваць быдла ад арыстакратыі.

— Пахі дарагой парфумы ў акопах? Ты што, здурнела?
Гэтую размову падслухаў маленькі томік паэзіі. Ён ціха і жаласна ўздыхнуў, гледзячы на дырэктара кнігарні, што ляжаў п'яны ў цэнтры залы і пахропваў.

Я азірнуўся, побач стаяў малінавы гном. На каптуры звачак, ногі — у кедах. Між іншым, у ружовых. “Хто ты?” — наіўна запытаўся я. Гном нядобра ўсміхнуўся, і бачу: каптур камячыцца, вопратка распаўзаецца, кеды пэнкаюць — пачаў расці. І вось ужо нейкая аднавокая пачварына пазірае на мяне. Быццам у кінатэатры на фільме жахаў. Я на ўсялякі выпадак перажагнаў невядомага мне драпежніка — толькі ніякага эфекту. Не вяртаецца гном. Раптам пачварына кажа чалавечым голасам: “Ну што, страшна?” Я адказваю: “Вельмі страшна”. А яна мне: “Тады танчы, пакуль хопіць моцы, мо і не з’ем”. Пачынаю танчыць. Танчу гадзіну, дзве. Гляджу: нешта змяняецца. Вакол краявіды новыя, ды і пачварына зрабілася празрыстай. Як скончыў танчыць, апынуўся... у кнігарні.

— О-о-о, майн гот! — рагатнула галава. — Я зараз заплачу. Колькі сопляў. Проста немагчыма. І скуль толькі бяруцца такія склізкія псеўдарамантычныя паказкі? Дык гэта ж аслупянець можна, калі паслухаеш. Яшчэ Рыгора Каваля прыплялі. Не далі яму паспаць дома. Цяпер храпіць невядома дзе!

— Ну чаму ж — вядома, — запырэчыў я. — У кнігарні.

— Нейкі ён бамжаваты стаў — я ўжо і не ведаю, як будзе жыць далей. Незразумелыя прэзентацыі кнігарняў, начныя заплывы і да таго падобнае. Співаецца чалавек.

- Дык ты мне сама пра яго і распавядала, — здзівіўся я.
 — Ну, распавядала, — уздыхнула галава. — Я ж казала, што ён кепска скончыць.
 — Ну так — усё ідзе да таго.

18. Рыгор прачынаецца і думае: “Я хоць сам і раздзяўбай, але ж не цярплю свінячых адносінаў да працы з боку супрацоўнікаў. Тое, што дазваляецца кіраўніку, не мусіць быць прывілеяй падначаленых. Камусьці ж трэба працаваць. Таму бывае, што я хачу прыдушыць Капітоныча. Часам я звярэю, калі Капітоныча няма на працы, і добра, як на мае вышукі ён яшчэ можа нешта ў адказ рохкнуць. Ні гудкоў паравоза, ні гудкоў парахода, ні гудкоў тэлефона. Дзяцел не дзяўбе. Трамвай не скрыгоча. Сонца не свеціць. Вецер не дзьме. Цені не шэпчуць”. З гэтымі думкамі Рыгор выцягвае з альбома фотаздымак Капітоныча. На прэзентацыі кнігарні яны шмат фатаграфаваліся. Кожны супрацоўнік лічыў за гонар апынуцца пад шыльдай і пакінуць свой фотаадбітак для нашчадкаў. Рыгор прышпільвае фота з Капітонычам да сцяны і выцягвае вялікі кухонны нож: “Рохкай, Капітоныч, рохкай, свалата! Хутка мы цябе засмажым — парсюк ты гэткі!” Рыгор кідае нож у фотаздымак. Бах! Рох-рох! Ага! Бах! Рох-рох!

Насамрэч Капітоныч не рохкае і не смажыцца — няма паху. Толькі летні вецер б’ецца ў шыбы кнігарні і голас бухгалтаркі недзе здалёк кліча Рыгора з астралу: “Рыгор Вельветавіч, тут да вас з падатковай — хочучь пагутарыць”.

У кнігарні завялася маленькая свінка. Мы не ведалі, што рабіць. Свінка хавалася за шафамі. Была версія,

што гэты маленькі ружовы свін накапаў там норак. Нашыя шафы час ад часу падазрона кракталі і рохкалі. Мы празвалі свінку Партызанкай. Бо як такое магчыма, каб у кнігарні патаемна жыла свінка?! Яна нам не шкодзіла. Бо грызла адно малацікавыя і няздарныя кнігі. А вось што да вадкасці... Тут было значна горш. Гэты сабака, прабачце, свінка скрадала нашае піва і гарэлку. Мы ўжо цверазець пачалі. Пасткі і атруту Партызанка абмінала лёгка. Толькі аднойчы яна неабачліва выскачыла на вуліцу, і тады мы, радасныя, зачынілі дзверы на ключ. Аднак праз два дні Партызанка (можна сказаць — з боем) прарвалася ў кнігарню. Ускочыла разам з выпадковым пакупніком. Паводле адной з версій, гэтую свінку прынёс Капітоныч.

— Галава, — я радасна пацёр рукі. — Здаецца, нешта цікавае пачынаецца!

— Я б сказала — працягваецца. Усё ідзе да лагічнага завяршэння, — зрабіла выснову галава.

— А што думаеш пра Капітоныча? — запытаўся я.

— А сам што думаеш? — весела перапытала галава.

— Ну, такі мілы супрацоўнік, п'е разам з дырэктарам, ідэальны варыянт, таму не ведаю, чым ён не задаволены.

— Мілы, кажаш? — галава падазрона захіхікала.

— Так. Ну, не працуе — што з яго возьмеш? Бярэ прыклад з дырэктара. Сам хоча бухаць, а мілых людзей прымушае гарбаціцца на яго. Не, гэта не выйсце. Працаваць дык працаваць разам.

— Ну, чакай-чкакай, — падазрона сказала галава.

19. НАЧНЫЯ ЗАПЛЫВЫ.

Мінула яшчэ дзён дзесяць. І ўсё, нарэшце, было падрыхтаванае для Начных заплываў. У кнігарні сабралася чалавек дваццаць пяць. Тут былі як вядомыя мажныя літаратары, гэтак і пачаткоўцы, якія яшчэ не ад’еліся ў жыцці і таму выглядалі вечна галоднымі. У цэнтры перад сталом стаялі ў гарнітурах (усё ж такі свята) Рыгор Каваль і Капітоныч. Рыгор Каваль нагадваў асятра. Гэтае падабенства было звязанае не столькі з дзіўным рабрыстым гарнітурам, колькі з ягоным носам, які быў сённяя неяк нязвыкла выцягнуты і падаваўся нават завостраным. Капітоныч, наадварот, у адрозненне ад свайго дырэктара, выглядаў сапраўдным паядальнікам рыбы, гэтакім бурым мядзведзем. Было бачна, што ён настроены рашуча і мае намер узяць самы актыўны ўдзел у саборніцтвах. Усе трохі нерваваліся і насцярожана пазіралі на стравы. Стол выглядаў шыкоўна!.. Праўда, даўжыні троху не хапіла — да дзесяці метраў ён відавочна не дацягваў, але метраў пяць былі нашыткаванія!.. Шчыльна стаялі талеркі з самымі рознымі прысмакамі. Недзе з салаты вытыркаліся вяселья моркаўкі і сумныя агуркі. У цэнтры стала, як гара, узвышалася запечаная качка. Яе скура адлівала спакуслівай скарынкай. Здаецца, зубы сабраных ужо хрумсцелі гэтай вабнотай. Далей паказвала пашчу крывая, як шабля, рыбіна. З ускрайку падміргваў хударлявы парсючок. (І гэты парсючок некага падазрона нагадваў.) Нарэзка, ікра кабачковая, як кажуць, “заморская”. Карацей, стол выглядаў паважна і размаіта. Натуральна, было шмат розных бутэлек: ад налівак вішнёвых, парэчковых, кменавых да звычайнай хлебнай самагонкі. І тут супрацоўнікі “Кнігарні Марс” былі на вышыні.

Волма і Караліна пачалі збіраць грошы. Ніхто не ўпарціўся — усе здавалі, бо саборніцтва выглядала вельмі

спакусліва і перспектыўна; ясная рэч, кожны хацеў адным з першых распачаць эстафету, каб прайсціся па меню, пакуль яно яшчэ цнатлівае.

Рыгор Каваль паглядзеў з сумам на кніжныя паліцы — да кніжак аніхто не дакранаўся. Усім было пофіг! Літаратура кацілася ў тартарары. Рабінзоны Крузы і Клеапатры, усе Томы Соеры і Сечкі, усе Праклёны і Цвікі — на ўсё гэта ніхто не звяртаў увагі. Відавочна наведнікаў цікавілі толькі парсючкі ды катлеткі. “Ы-ы-ы, — шчабеча кабета ў ільняной сукенцы ад аршанскай фабрыкі. — Я люблю высокамастацкую літаратуру! Але перад тым як перайсці да яе, мушу з’есці гэтую высокамастацкую катлету і выпіць гэтай высокамастацкай самагонкі!” “Гэта хто?” — запытаў шэптам Рыгор у Волмы, ківаючы на “высокамастацкую кабету”. “Гэта — вядомая крытыкеса. Праславілася тым, што, даследуючы постмадэрнізм у творах сучасных аўтараў, вынайшла наўпроставую сувязь чабурэка з кармай”.

Волма выцягнула нафарбаваныя вусны і абвесціла:

— Грошы сабраныя! Цяпер лёсаванне вырашыць, хто будзе першым!

Усе выцягнулі са спецыяльнага барабана (у якасці чаго скарысталі электраімбрык) паперкі з нумарамі. Кожны выцягваў асцярожна, нібы ў паперках хаваліся не толькі цукеркі, але і тарантулы. Першым выпала быць хударляваму нервоваму паэту, які так расхвалываўся, што анічога лепшага не прыдумаў, як узяць са стала курыную ножку, і марудна пачаў яе смактаць. Усе захіхікалі.

Волма абвесціла:

— Наступны!

Наступным апынуўся таўстун. Адразу было бачна адкормленага чалавека.

<...>

Волма выпрастала рукі ў розныя бакі і ўзяцела пад столь. З вышыні яна пазірала на дырэктара кнігарні і на прысутных. Потым разявіла рот — і адтуль раптоўна вылецела яшчэ адна Волма, але трошкі меншая. Потым гэтая меншая Волма таксама разявіла рот — і адтуль выскачыла яшчэ меншая Волма. І вось ужо ўся кнігарня ў Волмах, нібыта ў паветраных бурбалках. І ўсе гэтыя напайпразрыстыя Волмы нешта нягучна прамаўляюць.

Дзясятым быў Капітоныч. Ён падрыхтаваўся. Стаяў як ганчак: галаву выцягнуў, лапы наперадзе — у іх бліскучая лыжка, ад якой адляталі светлавыя блікі. Нават сліна капала з рота, як празрыстыя слімакі. Усе госці прыціхлі, і, здаецца, аніхто не дыхаў.

У гэтай моўчы Волма скамандавала: “Старт!” І было гэта прамоўлена так, што прысутным падалося: “Фас!” Капітоныч кінуўся да бліжэйшай талеркі з салатай — раз! Агурок заляцеў у рот конікам — два. Ад ножкі качкі засталіся адныя косткі — тры. Капітоныч быў проста неверагодны: маланка, страла, куля, смерч! Ён увесь змакрэў, ягоная лысіна сталася падобнай да меднага люка. З выталупленымі вачыма ён нагадаў зэка, які выйшаў на волю! Твар зрабіўся барвовым, шчокі раздзьмуліся. Быццам на шпацыры сом!

Капітоныч быў у сваёй стыхіі! Гэта быў ягоны зорны час! Усё!!! Усе ўзравелі: “Перамога! ПЕРАМОГА!!!”

Капітоныч прайшоў дыстанцыю за адведзены час! Рыгор Каваль, таксама барвовы, злосна пазіраў на свайго калегу, які цяпер прэтэндаваў на касу. “Жывёла!” — толькі паспеў вымавіць дырэктар, як з Капі-

тонычам здарылася нешта нядобрае. Ён дзіка зароў, схапіў бліскучы кухонны нож і кінуўся на свайго шэфа. Ніхто нават не паспеў спахапіцца. Пачуўся хрып, фантан крыві заліў усіх прысутных, хрумст — і вось... Капітоныч адрэзаў, ці, больш дакладна, адпілаваў галаву свайго ўжо былога шэфа і, дзіка гледзячы яму ў вочы, прахрыпеў: “Сам жывёл-а-а-а!..”

Праз імгненне Капітоныч пачаў бляваць. Бляваў ён доўга і са смакам. Усе тыя далікатэсы, што нядаўна былі на сталах, цяпер выляталі з Капітоныча на галаву Рыгора Каваля. А шэф так і нічога не зразумеў і нават не паспеў спалохацца. Ён толькі сказаў: “Марс ё...” — і памёр. Цяпер ягонае цела ляжала на метр ад галавы. Галава была нейкая неспраўдная, быццам тэатральная. Здавалася, што вырачаныя вочы і высалаплены язык — гэта такая задума майстра. І плавала галава ў бог ведама чым: на носе ляжаў кавалак каўбасы, валасы таксама былі ў нейкай дрэні. Для паўнаты карціны забойства не хапала кетчупу.

А цела? Цела раскінула рукі, быццам збіралася сысці. Невядома навошта, але Волма з Дашуняй са слязьмі на вачах і ўсхліпамі выцягнулі цела былога шэфа з гэтага бедламу ў офісны кабінет, дзе пяшчотна паклалі на падлогу.

Галаву не чапалі... Складалася ўражанне, што тэатральная завеса апусцілася, дэкарацыі сталі непатрэбнымі, у манекенаў разрадзіліся батарэйкі. І толькі цяпер можна было разгледзець, што беляя пальцы нябожчыка сціскаюць кнігу Герберта Уэлса.

Выклікалі міліцыю і чамусьці машыну хуткай дапамогі.

Пакуль усе былі ў асноўнай зале кнігарні, цела знаходзілася без нагляду. Раптам... яно заварушылася, ціхенька

ўстала, адкрыла вокны ў кабінеце (гэта ж быў першы паверх) і незаўважна ад усіх выскачыла на вуліцу.

Калі прыехала міліцыя, цела не знайшлі. На месцы здарэння засталася толькі галава.

А Капітоныч стаяў на каленях, увесь дрыжэў і паўтараў бясконца адну фразу: “Гутаперчавы шэф... Гутаперчавы шэф... Гутаперчавы шэф...”

20. тут варта прыпыніцца, каб зрабіць кароткую інфармацыйную даведку. Што? Навошта? І дзеля чаго? Часам чалавек, зазіраючы ў люстэрка, знаходзіць там не сябе. У канкрэтна ўзятым выпадку, зазірнуўшы ў люстэрка, наш герой пабачыў там галаву птушкі. А калі дакладней, там была чайка! І гэта адбылося ў невялікім партовым горадзе Вентспілс.

Калі вы зазірняце ў Вікіпедыю, дык даведаецеся, што Вэнтспілс (былая **Віндава** (да 1917), латыш. *Ventspils*, ням. *Windau*) — партовы горад у Латвіі. Месціцца на беразе Балтыйскага мора каля вусця ракі Вента, бліжэй да поўначы ад Ліепай і на захадзе ад Рыгі.

21. Голас скрыгатаў і ламаўся на аскепкі. Трэск быў моцны. У дынаміках скрозь перашкоды прарывалася:

— Я — Апалон!.. Я — Апалон!.. Выклікаю Марс!.. Выклікаю Марс!.. Адкажыце!.. У нас экстранная сітуацыя — забіты галоўны рэзідэнт!.. Я — Апалон, я — Апалон!.. Тэрмінова патрэбная ваша дапамога!.. 3 ана-

біёзу выведзены Сталін!.. Цукеркі падрыхтаваныя!.. Гарбата запараная!.. Пінгвіны пашыхтаваныя!.. Алей у Ганнушкі ўжо ў тэрмасе!.. Каровіну прысвоена новае афіцэрскае званне!.. Дом чакае!..

Далей бязладнае мармытанне і бяскончая чарада сігналаў. І раптам доўгачаканае: “Апалон!.. Апалон!.. Я — Марс!.. Адпраўляем новага рэзідэнта... Чакайце... Зефір і печыва не выкарыстоўвайце. Ліверку абмінайце!.. Бярыце каўбасу толькі вышэйшага гатунку!.. Мармелад у дарозе! Трымайце Сталіна ў напысніку! Да сувязі, Марс!”

* * *

Мне прымоіўся маленькі скулс. Ён быў у серабрыстым скафандры. Шлем нагадваў плафон з ваннага пакоя. У матавых блісах на мяне пазірала морда зверуна. Ягоныя вочы цямнелі і падаваліся касмічнымі чорнымі дзірамі ў мініяцюры. Скулс ашчэрыўся, паказваючы вострыя зубы, і прывітальна памахаў лапай.

“Праблема ў тым, што няма простага рашэння. Кісламалочныя буры ўжо супакоіліся. Адзін іншапланетнік, другі, трэці — гэта міф, гэта цені замшэлай кнігарні, прывіды літаратурных замкаў, памерлыя героі, якія нас тэрарызуюць. Мы спрабуем змагацца з гэтай туманнай рэчаіснасцю, мы спрабуем абуджаць свае асіплыя галасы. Намацоўваем у цемрачы свой шлях. Караскаемся ў вышыню да сонца. Чапляемся замёрзлымі рукамі за выратавальную лесвіцу. Несумненна, рашэнне з’явіцца ніадкуль, і будзе яно няпростым”.

ПАМІЖ ЧАСТКАМИ,
альбо
У ШЧАМЛЁТКАХ КНІГАРНІ



Тыя, хто хоць некалі працаваў з кнігай, зразумеюць мяне.

Хто такі кнігагандляр? Правільна: маленькі папяровы бог. Шаман. Анестэзіёлаг. Кардыёлаг. Трэнер па фітнэсу. Кулінар. І многа хто яшчэ. Гэта па сутнасці праваднік у свет кніжных герояў. Экскурсавод у невядомае. Адным словам — гуру.

Наведнікі даволі часта робяць свой выбар, паслухаўшыся гандляра. Бо не ведаюць, чаго самі хочуць. Давяраюцца гуру. А яшчэ прэміі ўплываюць на выбар пакупніка. Не істотна, што за прэмія, — абы была. Хоць ад прыбіральшчыцы цёткі Клавы. Затое прэмія!..

ЧАСТКА ДРУГАЯ
ПАРАДЫ АД КАПІТАНА
БАРАДЫ

ДЛЯ ДЗЯЦЕЙ ПАСЛЯ 18 ГАДОЎ



галава не знікла. Яна засталася. Больш за тое, яна здабыла... цела! Ці цела здабыло галаву? Гэта было падобным не да працы хірурга, які прышывае альбо ампутуе, а хутчэй да працы ювеліра. Тут мне згадаліся яйкі Фабержэ. Не ведаю чаму, я больш уважліва пачаў разглядаць новасфармаванага чалавека. Так-так, вось там, дзе галава, — неверагодная інкрустацыя!.. Шыя — проста азарэнне працы майстра! Кадык — узор філіграннага таленту! А рукі... Рукі!.. Гэтыя пальцы, гэтыя пазногці — сапраўдныя апрацаваныя сапфіры, смарагды... І не толькі. Тут блішчэлі ўральскія, алтайскія і забайкальскія самацветы. І было яшчэ нешта, што адразу кідалася ў вочы, — у твары паменела дабрыні. Нават здавалася, што перад табой не чалавек, а ягоная скульптурная выява. Да таго ж з'явіўся важны атрыбут прыналежнасці да ўлады — капітанская форма. Фуражка, кіцель — усё як мае быць у сапраўднага капітана. Насупраць мяне сядзеў дзіўны марскі чалавек і маўчаў. Гэтая сцэна нешта мне нагадала з мінулага. Толькі што? Я не мог згадаць. А можа, і не хацеў.

Мне было неяк не па сабе. А потым сітуацыя ўбачылася досыць камічнай, бо раптам я зразумеў, што гэта ўсё плён маёй хворай фантазіі. Згадаўся рэжысёр Сэм Пекінпа і ягоны культавы фільм “Прынясіце мне галаву Альфрэда Гарсія”. Капітан адразу неяк пабляк і пачаў выглядаць звычайным стомленым чалавекам. Тут ужо мне палепела, а капітан стаў падабацца значна больш, хаця форма на ім была сапраўдная, капітанская.

Капітанскія душы не старэюць, бо жывуць у рытмах мора. Не бывае і былых капітанаў. Гэта можна лічыць праклёнам, які пераследуе ўсё жыццё.

Я паглядзеў на лямпачку ў плафоне. Там скокала мушка ў нейкім нервовым танцы. “Ну вось, ужо нахлябалася рому”, — паздзекваўся я з пакутніцы.

— Адчыняй! — пачуў крык і грук у дзверы.

На парозе стаяў чалавек. У такі запозні час гэта было падазроным і дзіўным. Твар незнаёмца быў увесь у бародаўках, і мне ён адразу не спадабаўся.

— Вы тут здымаеце кватэру? Суседзі кажуць, што вы ўчора ўчынілі дэбош. Скаргі паступілі на вашу кватэру.

— А вы хто?

— Я ўчастковы Мікалай Фёдаравіч Раманчук, — прадставіўся міліцыянт.

— Гэта, напэўна, нейкая памылка — я жанаты чалавек. Я тут зарэгістраваны. Аніякіх свараў тут не бывае апошнія гадоў восем. Жонка цяпер у камадзіроўцы. Прыедзе — можа пацвердзіць.

— Так? — запытаўся з недаверам Мікалай Фёдаравіч і звузіў левае чырвонае вока. Гэтае вока мне таксама не спадабалася, бо ў правым не было чырвані. Міліцыянт вытрымаў паўзу і запатрабаваў:

— А пашпарт ваш можна?

— А можна спачатку ваш дакумент? — запырачыў я. — І скаргі якіх суседзяў? Хто? Хто канкрэтна паскардзіўся на нашую кватэру?

— Ды ёсць тут некаторыя, — неяк таемна вывернуўся вечаровы госць, але пасведчанне разгарнуў: усё правільна — Мікалай Фёдаравіч Раманчук, старшы капітан міліцыі.

Я прынёс і працягнуў свой пашпарт. Міліцыянт перапісаў мае дадзеныя ў зялёна-чырвоны сшытак, хрыпла ўздыхнуў і дадаў:

— Распішыцеся, што прэтэнзіяў не маеце.

Я распісаўся.

Міліцыянт паглядзеў на мяне нейкім смутным і ня-добрым позіткам:

— Прабачце, будзем правяраць далей! — і праз імгненне запытаў: — А хто тут з суседзяў можа не даваць пакою? Мо сусед злева? Ці мо сусед справа?

— Не ведаю, ні злева, ні справа, ні пад столлю, ні пад падлогай — жывем па-сяброўску. Да пабачэння. — Я акуратна выпхнуў госця з кватэры.

Засталіся пытанні.

А пытаньняў будзе яшчэ шмат. Схадзіце на могілкі і палічыце пахаванні — столькі, а магчыма, і яшчэ больш пытаньняў.

1.

Звінеў вецер. Спявалі марскія хвалі. А на душы ў цябе было моташна, сябра. Карабельныя мачты не натхнялі на подзвігі. Ром у бутэльках нагадваў скіслае малако. Здаецца, што жыццё сёння пакрылася нейкай сінняй лупінай. Ты стаяў, глядзеў на адлівы і прылівы. Разглядаў згаслае зімовае сонца. Мацней захінаўся ў дзіравы плед. Сплёўваў праз крывыя карыесныя зубы. Спрабаваў згадаць санэт Шэкспіра. Ён, сабака, не згадваўся. Ты думаў пра надвор'е, яно, братка, гадаснае было. З рота выпаўзалі марозныя аблогі. Ты намацваў у кішэні кубінскую цыгару. Няўжо варта было псаваць марознае паветра ейным смуродам? Гэты пошук навобмацак так і застыў у прасторы часу. Ты не запальваў. Ты глядзеў на хвалі, на халодныя пырскі. Думалася, што дамы ператварыліся ў кубы лёду.

**а ў гэты час
кнігарня Марс
аўторак 19:00**

Дашуня наблізілася да маладога чалавека ў акулярах.

— Што вам прапанаваць, малады чалавек? Вы любіце сучасную літаратуру?

Малады чалавек зняў акуляры, і Дашуня пабачыла, што малады чалавек сляпы. Але там, у пустых чорных вачніцах, нешта было. Дашуня здзівілася. Яна пасунулася бліжэй і пабачыла, як маленькі чалавечак памерам з прусака махае ёй рукой. Гэты маленькі

чалавечак сядзеў у адной з вачніцаў, і яна пачула голас, ці хутчэй піск:

— Дашуня, прывітанне! Як вы пажываеце? Як гандаль? Як там нашыя несмяротныя аўтары? Колькі каштуе каўбаса? Як там Сталін?

Дашуня прыглядзелася і пазнала ў маленькім чалавечку дырэктара кнігарні!.. Рыгор Каваль уласнай персонай, толькі вельмі маленькі.

— Рыгор Вельветавіч? — прашаптала Дашуня. — Гэта вы?

— Хто ж яшчэ?

— А мы вас ужо пахавалі — дакладней, тое, што ад вас засталася. Капітоныча пасадзілі ў псіхіятрычную лякарню. Гандаль квітнее. Цяпер усім займаецца Сталін. Аўтары пасля вашага забойства ходзяць да нас касякамі — прыцягвае імідж нашай кнігарні... А куды вы падзеліся? Як вы? Як жа так? — шаптала Дашуня.

— Я — на адпачынку ў Вентспілсе. У працоўныя дні займаюся марскай справай. А тут — так, праездам.

Пасля гэтых слоў сляпы малады чалавек насунуў акуляры і сышоў.

Расчуленая Дашуня затэлефанавала:

— Іосіф Вісарыёныч? Ён жывы. Хто? Рыгор Вельветавіч. Так. Так. Сама бачыла — на ўласныя вочы. Толькі нейкі маленькі стаў. Памерам з прусака.

2.

Я вытрас з кішэні цацачнага капітана. Ага. Вось ён. Блішчаць зубы. У руках — шабля. Прыгажун. Няма чаго казаць. Я паставіў цацку на тумбу і пачаў разглядаць. Мне падалося, што пачуўся голас:

— Ну што, з'еў?

Прыслушаўся. Цішыня. Тады я прыклаў цацку да вуха, нібыта марскую ракавіну. Шоргат ветру, і зноўку, толькі больш выразнае:

— Ды я гэта, я... З'еў, плюгавы?

Я адкінуў цацку падалей у цёмны кут, але і адтуль данеслася:

— Гаўнюк... Слухай мяне...

— Сам гаўнюк! Я — капітан! — закрычаў я.

А) Калі ты прыйшоў на вяселле да сябра і нажэрся як свіння, усіх абмацярыў, пацягаў за цыцкі святочных дзяўчат — што рабіць? Вешацца ці з грукатам ператварыцца ў танк, каб сысці ў падпольны запой? Што рабіць, капітан Барада?

Б) Самае галоўнае — не панікаваць. Калі ты абрыганы, дык зрабі выгляд, што гэта твой натуральны стан. Тарты часам выглядаюць пенай ад бражкі, але на смак можа быць якраз тое, што трэба. Таму папраў гальштук — і валіся пад стол. Святочны хроп, чым не музыка для вяселля?

**а ў гэты час
кнігарня Марс
серада 11:12**

Сёння на Караліне была сукенка ў гарошак. На твары грувастка краявід з пудры, а вусны нагадвалі яркую чорную ракету.

Караліна азірнулася — нікога ў кнігарні пакуль не было. Яна выцягнула з-за шафы драўляны куфар, аплецены

палоскамі металу ў розных мудрагелістых арнаментых. Было ўражанне, што на куфры вісяць жмуты павуціння, настолькі ён быў стары. Караліна выняла з кішэні вялікі руды ключ, уставіла яго ў адтуліну куфра, “шчоўк”, адкінула вечка. Потым з цяжкасцю ўздыхнула і ўзяла велізарную кнігу. Фаліант быў запылены, таму Караліна на яго падзьмула, а потым пачала чхаць.

Супакоіўшыся ад чыху, працерла вокладку рукавом кофты. Выбліснулі пабляклыя серабрыстыя літары: “Магія. Чарадзеі у шафе. Шкілеты”.

— Мая ты чарадзейка, — прамармытала Караліна і пацалавала кнігу.

3.

Мне больш няма чаго рабіць, каб тлумачыць вам... Вы ж дарослыя людзі. Хіба не разумееце, куды ўсё гэта ідзе? Гэта рухаецца і не спыняецца ў адным напрамку — наперад!.. Вось туды! Там, дзе неба яднаецца з зямлёй, чорт спявае кіслыя песні, а бронзавая птушка скача па гарачым алеі на чорнай патэльні, семафор злосна грыміць і паказвае ўвесь час чырвонае святло. Там, у тых мясцінах маё сэрца супакоіцца і будзе аблівацца не крывёй, а таматным сокам.

А) Што рабіць, калі ты закахаўся ў шаснаццацігадовую дзяўчыну, а табе ўжо сорок шэсць? Твая галава ўпрыгожылася прапleshынамі з выпачкамі сівых валасоў. На вачах сядзяць цяжкія панцырныя акуляры. Нос, нібы чырвоны багор, разразае твар. Шчэць фіксуе дзень ва ўсёй ягонай прыгажосці. Што рабіць, капітан Барада?

Б) Важна зразумець, што ты жывеш не ў Амерыцы. І цябе адразу не пасадзяць за краты. Але і не варта забывацца на народную прымаўку “за пятнаццаць даюць пятнаццаць”. Анікога не слухай. Каханне, братка, гэта святое. У гісторыі чалавецтва процьма выпадкаў, калі паміж каханымі ляжала бездань розніцы ва ўзросце. Але і не забывайся на бацькоў абранніцы. Бо твая старая чарапахавая галава можа ператварыцца ў грушу для бокса. А ўвогуле, бярыся тады за вершы. Што ж табе яшчэ рабіць у такім узросце? Будзе на гэтым свеце больш на аднаго недабітага графамана.

Капітан пасміхнуўся. Ён не здзіўляўся пытаннем. Капітан адчуваў сябе здатным да кансультацый. Думалася, што ягоныя парады ідуць на карысць.

У кабінеце было ціха. Са столі сумна пазірала лямпачка. Вецер не пуржыў. Цягнікі не грукаталі. Птушкі не спявалі. Толькі нахабны пыл шчэрыўся алычовымі зубамі. Насупраць задуменна пакачваўся ў крэсле пажылы суразмоўнік.

Капітан падышоў да шафы, выцягнуў адтуль пузаты матавы графін з гарэлкай і, не доўга думаючы, сербануў з рыльца.

Пачулася: “Хопіць”.

Капітан прыгледзеўся: у графіне плавала аднавокая праспіраваная пачварынка. І яна зноўку прабулькала: “Хопіць”.

— Што хопіць? — здзівіўся капітан. — Мне ўжо і не вельмі хочацца. Так і блевануць можна. Плавае тут невядома што...

4.

Ну, што? Час перакусу. Так. Дзе мая скураная торба? Вось яна. Уся ў замочках і заклёпках — стыльная чорная торбачка. Сюды якраз уціскаецца палка сыравяленай каўбасы “Мядовая” і пляшка гарэлкі “Хлебнае віно”. Прэзент ад сябра — капітана беларускага рачнога парахода. Вось, не былі дарэмнымі напаміны сястрыцы Глорыі. Яна заўсёды казалася: “Прыйдзеш на бераг мора, выпі і закусі”. А што капітану яшчэ трэба? Калі ром закіс — гарэлку піць. Цяпер капітан Барада вып’е і закусіць. Як інакш можа быць на беразе мора ў Вентспілсе?

* * *

Слова “міністр” падобнае да слова “каністра”. Я смакую гэтае спалучэнне. У каністры можа быць шмат спірту. А ў міністры? Таксама можа быць шмат. Закаркоўваю міністра — старанна накручваю накруўку. Потым трасу міністра і ён гучна булькае — ці гэта каністра?

5.

Шчыра кажучы, мне не падабаецца, калі мяне пільна разглядаюць. Ну, так, піў учора, і пазаўчора таксама. І што з таго? Мне цяпер павесіцца?!! Га?!! Я вас пытаюся? Мне цяпер не жыць? Ну, прыпух трошку. Ну, патыхае з рота. Ну, атруцілася ў трамваі ад майго подыху некалькі чалавек. Ну, адна жанчына лямантавала на мяне, што я сволач. Ну, наступіў на нагу таўстуну, які зароў, нібы мядзведзь... І што з таго? Гэта ж дробязь... Пабочны жыццёвы эффект. Цяпер бліжэй да справы. Зараз я вып’ю

куфаль піва і адкажу на ўсе вашыя наспелыя пытанні. Толькі памаўчыце хвілінку. Заткніцеся, я сказаў!.. Дайце я памасірую скроні. Нешта галава расколваецца...

А) Што рабіць, калі са свята цябе скрадае жанчына, старэйшая за цябе, і цягне да сваёй хаты? Яна, натуральна, разведзеная, і дома ў яе бегаюць дзеці. Жанчына прыгожая, аднак ейныя мазгі працуюць толькі на вытворчасць нашчадкаў. Жанчына выглядае на звычайную самку. У яе не дом — гняздо. Дома пузацяцца прадуктамі льдоўні. Па калідорах перапаўзаюць тоўстыя каты і робаты. Кватэра нагадвае касмічны зоркалёт. Але няма капітана. Папярэдні быў атручаны ці з'едзены на дэсерт. Ты не сэксіст, хаця пакрысе ў такога пераўтвараешся. Што рабіць, капітан Барада?

Б) Самае галоўнае — прадумаць шляхі ўцёкаў. Правер, ці засталіся ключы ў дзвярах. Пасля кубка гарбаты папрасі кубак кавы. Прымуць яе пакутваць. Не давай ёй расслабіцца. Няхай адчуе санлінасць, тады ёй захочацца спаць — і ў цябе будзе момант збегчы. Бо калі ты застанешся — зробішся звычайным самцом. Капітанам гнязда. Хаця ці не гэтага ты чакаў і шукаў? Гняздо, яйкі, пульхная самка пад пахай — можа, у гэтым ёсць сэнс?

Кнігарня Марс палёт нармальны

— Давай паразмаўляем, — сказала Волма і паглядзела на калегу дзіўным позіркам. Здавалася, што ў ейных вачах плаваюць касмічныя караблі.

— Ну, давай, — пагадзілася Дашуня. — Я люблю размовы пра космас.

— Табе не надакучыла тут працаваць? — спытала Волма.

— Чаго гэта ты раптам? — спалохалася Дашуня.

— Не круці — адказвай, што думаеш, — настойвала Волма.

— Ды я не кручу — проста не разумею, чаго гэта ты раптам накінулася? — апраўдвалася Дашуня.

— Ды вось гляджу на цябе, і ў мяне ўзнікае такое пытанне. Заробкі ў кнігарні маленькія — я б нават сказала смешныя. А ты ж не звальняешся — працуеш.

— Люблю кнігі, — прызналася Дашуня. — У мяне заўсёды да кнігі было стаўленне, як да нечага сакральнага і таёмнага. А ў нашай кнігарні яшчэ і цуды здараюцца.

Дашуня падышла да люстэрка, што вісела на ўваходзе ў кнігарню, расшпіліла кофту, прыпадняла майку, адчыніла дзверкі ля грудзей і выцягнула адтуль трэцяе вока. Потым узяла з-пад стала малаток, ударыла сябе па лобе і ў зробленую адтуліну запіхнула вока. Павярнулася да Волмы і залілася смехам. Волма падобна ўдарыла сябе па лобе малатком. Пырскі крыві развесялілі абедзвюх. Затым агаліла живот і выцягнула адтуль трэцяе вока. І вось трохвокія дзяўчаты, узяўшыся за рукі, пачалі танчыць. Яны спявалі: "Нам не страшны шэры воўк! Шэры воўк! Шэры воўк!"

6.

Часам я думаў пра пластылінавых чалавечкаў, якія цяпер прыходзілі да мяне штодня. Яны наведвалі мае сны. У іх былі нядобрыя вочы, і доўгія рукі трымалі вялікія голкі.

Чалавечкі поўзали па маёй галаве і час ад часу балюча калоліся. Я супрацівіўся: скідваў нахабнікаў, штурхаў нагамі, плюшчыў пальцамі... Усё было марна!.. Яны прыходзілі зноўку.

— Мы цябе не пакінем у спакоі! — крычалі чалавечкі. — Ты злоўлены! Табе капец!

А) Калі ты не любіш лекараў і спрабуеш іх наведваць як мага радзей (цябе ліхаманіць ад аднаго выгляду белых халатаў), а тут раптоўна забалеў зуб, што рабіць, капітан Барада?

Б) Ніхто не застрахаваны ад старэння. У будучым усе нашыя душы будуць спачываць на нябёсах, а састарэлыя целы застануцца ляжаць на могілках і карміць чарвякоў. Таму якая розніца: будуць на могілках ляжаць запламбаваныя ці дзіравыя зубы? А пакуль можна і патрываць. Самы прасты спосаб: заліць зуб моцным алкаголем. Прыродная анестэзія. Толькі яна не надоўга — боль можа вярнуцца. Таму ёсць дзедзайскі метаад выратавання ад болю — пакласці на дупло кавалак сала. Не ведаю, як вам, дзеткі, а мне дапамагае. Дарэчы, не зашкодзіць папаласкаць рот вадой з соллю. На шклянку вады кладуцца дзве сталовыя лыжкі солі. Калі ж анічога не дапамагае — спрабуйце гада выдзерці! Пспехаў!

**а ў гэты самы час
кнігарня Марс
11:00 пятніца**

Кніга падляцела да столі і там знерухомела. Кніга была ўсім вядомая: яна апявала жыццё Рабінзона на Бра-

слаўскіх азёрах. Галоўны герой праславіўся тым, што спрабаваў даіць курэй і пераблытаў памідоры з буракамі. Караліна заўсміхалася, выцягнула аднекуль лук, прыцэлілася ў кнігу і стрэліла. Пачуўся лямант:

— Караліна, я табе адпомшчу, старая ты вядзьмарка!

Караліна паказала язык. Потым узяла швабру, села, нібы на мятлу, і паднялася да столі, дзе паспрабавала выцягнуць стралу. Але не атрымалася! Кніга плюнула ў Караліну жывым карасём і паказала дулю. Валасы ў маладой жанчыны злосна заварушыліся. Яна ў адказ таксама плюнула — агнём. Кніга абпалілася і папрасіла літасці:

— Даруй...

Задаволеная Караліна адшпіліла ад столі кнігу і апусцілася на падлогу.

7.

Нашто ты пайшоў у капітаны? З дзяцінства ж любіў лавіць рыбу. Ды есці крабаў, ракаў, мідзіі, вустрыцы. Распілаваны марскі краб нагадвае разламаны грэцкі арэх. Бярэш лыжку і чэрпаеш з панцыра смакату. Потым шчылцамі расціскаеш клюшні і выцягваеш чырвонае мяса. Га — асалода. Выганяць цябе з партыі “Зялёныя”, капітан. Не шкадуеш ты нашых марскіх братаў меншых.

З катрынкі выскачыў гумовы капітан, загайдаўся, нібыта лялька-неваляшка. Потым гучна зарагатаў.

8.

Што здарылася з тваім караблём, капітан Барада? Чаму ты на беразе, нібы выкінуты за борт карабельны пацук? Твой сіні кіцель пашараваўся, але ж і дагэтуль здалёк ты нагадваеш кашалота...

Усё вельмі проста. На тваім караблі здарыўся бунт — уладу забралі жанчыны. Іх было сем. Яны прыйшлі з кухоннымі нажамі і апалонікамі. Жанчыны блішчэлі жалезнымі савецкімі зубамі і шоргалі скуранымі тапачкамі. Яны паставілі на палубу вялікі рондаль з баршчом, расклалі паўсюль алюмініевыя талеркі і лыжкі. Цяпер яны храбусцяць долькамі часныку і, сёрбаючы ружовае варыва, абмяркоўваюць апошнія навіны спорту, палітычныя выбары, даводзяць самі сабе, што жанчына эмансіпавалася. Яны зацята крычаць адна адной, нібы на базары, што замуж ісці — гэта не іх справа, а дзяцей хай нараджаюць гэтыя медузападобныя мужыкі. Усё б нічога, толькі карабель сеў на мель, а жанчыны працягваюць сёрбаць смярдзючы боршч і абмяркоўваць прыгажосць спадніцы ў гарохі, якую нібыта апранала Кандаліза Райс у гэты чацвер. Што сталася з тваім караблём, капітан Барада?

а ў гэты самы час

кнігарня Марс

15:30 серада

У кнігарню зайшоў вядомы аўтар. Вядомы ў вузкіх літаратурных колах. Праславіўся ён тым, што з'еў кіпарыс падчас свайго літаратурнага выступу. Літаратара суправаджала муза. Варта сказаць, што без гэтай музы ён не выходзіць з дому, бо, паводле ягоных словаў,

тады ў яго баліць галава. Вядомы літаратар ікнуў і сказаў гандляру Дробсу:

— Мне, калі ласка, “Уліс” Джойса.

— Французскую версію, — удакладніла муза.

— Так, менавіта французскую версію, — пагадзіўся вядомы аўтар.

У вядомага аўтара сёння быў кепскі настрой, бо ён пераблытаў малако з віскі. На ім — чорны гарнітур і кепка футбольнага фан-клуба “Спартак”.

Дробс разгубіўся. Ён ніколі не чуў пра французскую версію Уліса, зрэшты, пра іншыя версіі ён таксама ніколі не чуў. Дробс прапаноўвае “Малую зямлю” Брэжнева, а таксама яшчэ нешта з класікі чырвоных кхмераў. Вядомы літаратар моршчыцца і не хоча купляць анічога.

— А можа, нешта феміністычнае? — асцярожна запытаўся Дробс і ператварыўся ў струк чырвонага перца.

— Так!!! — закрычалі ў адзін голас вядомы літаратар і муза.

Дробс расцякаўся па кнігарні, нібыта клякса атраманту. Ён выгінаўся і танчыў, жангляваў кнігамі і пускаў мыльныя бурбалкі, прапаноўваў ірландскі джын і бразільскую каву. Блазны заўсёды ў пашане.

9.

Дым запаўзаў ва ўсе шчыліны. Дым падымаўся клубамі. Цыгара ў жоўтых гарбузовых зубах выглядала як кавалак каўчуку.

— Амаль што туман, — сказаў задуменна капітан Барада і выпусціў на свабоду чарговую порцыю дыму.

Мне здалося, што яшчэ імгненне — і я сам паплыву ў гэтых шызых хвалях.

А) Дзядзька Барада, а ці пасуе мне гэтая спадніца ў гарохі? Ці будзе Федзя звяртаць на мяне ўвагу?.. У мяне, здаецца, прыгожыя ногі...

Б) Бяры прыклад з сястрыцы Глорыі, даражэнькая, — вось дзяўчына без комплексаў. Яна лічыць, што мужчына мусіць лавіцца на мазгі. Ці як яна кажа ласкава: на моск! Менавіта праз літару К. Моск вырашае ўсё! Я скажу табе так, даражэнькая. Мы, вядома, любім патураць жанчыне. Мы з ёй пагодзімся, што нас цікавіць выключна яе МОСК. Але гэта, безумоўна, хлусня. Ну, калі жанчына выглядае як супрацьтанкавая гаўбіца, то нафіг мне ейны МОСК? Я лепей са сваімі мазгамі застаўся. Жанчына павінна быць гарманічнай! Мой ідэал: МОСК + ногі. Але некаторыя хлопцы лічаць, што калі ёсць ногі, дык навошта той МОСК? Самца цяжка перарабіць. Філософаў сярод нас няшмат. Але ты апранай спадніцу ў гарохі. Яна вельмі табе пасуе. Такія бедыя лапкі мусяць упрыгожваць менавіта гарохі. Федзю спадабаецца.

З табакеркі выскачыла не чарцяня — маленькі лысы таўстун з партфелем. Ён азірнуўся. Потым выцягнуў з кішэні насоўку і стаў абцірацца ды чмыхаць.

— Ты хто? — запыталі мы таўстуна.

— Я тут мімаходзь, — адказваў таўстун.

— Навошта ты тут?

— Я тут па асабістых справах, — адказваў таўстун.

— Можа, ты ліха, якое нельга будзіць? — не спыняліся мы.

— Я ліхадзей, які ловіць людзей, — адказваў нам падазроны таўстун.

Таўстун нам зусім не падабаўся, мы схапілі яго за каўнер і запхалі назад у табакерку. Ён упарціўся, крахтаў, лаяўся і пляваўся. Табакерку мы закінулі на сервант і адразу пачулі адтуль грукат. Мы парушылі цішыню і стварылі сабе небяспеку ў часе. Хто гэты таўстун? Што гэта за ліха такое? Адкуль і навошта? І за што? Мы не ведалі — толькі маракавалі. Слухалі гадзіннікі.

10.

І ўсё ж твой капітанскі мосцік застаўся ў кавярні “Чорны кот”. Тут ты можаш заўсёды пачуваць сябе капітанам Барадой — сапраўдным закарэлым марскім воўкам. Тут заўсёды для цябе знойдзецца кубак з грогам або твой улюбёны ром “Капітан Джэк”.

— Я абышоў усе акіяны і палову мораў, — скажаш ты. І наведнікі кавярні спыняць свае гаворкі і ўтаропяцца ў твой твар. Усе будуць чакаць аповедаў пра піратаў, акул, чорныя выспы і штормы. Абавязкова знойдзецца нехта, хто запытае: “А як там — гарэмы сустракаліся? Га?” І ты згадаеш пра таемную зямлю каля Гавайскіх выспаў, дзе ты трапіў у палон да племені Фулюлю і як там цябе выратавала прыгожая мурынка Косціка. Табе заўсёды нальюць яшчэ. І ты працягнеш гісторыю сваіх вандровак вакол свету.

На матч клубаў “Гаўрыкі” супраць “Пакемонаў” капітан прыходзіў у параднай форме, сядаў на трыбунах і адшпільваў галаву. Гномы акуратна бралі яе за вушы і неслі на футбольнае поле. Гучаў свісток арбітра!.. Гномы ў белым супрацьстаялі гномам у чорным. Галава была за футбольны мяч. З гэтага капітан меў экстрэмальны адпачынак. Галава поўнілася адрэналінам. Такім чынам яна гартавала сілу волі. На полі не шкадавалі экзатычны мяч — гномы білі з усёй моцы. Галава лётала, курлыкала і стагнала: “Ах!.. Вох!.. Уууу!.. Аааа!.. Ах!.. Вох!..” Потым капітан некалькі тыдняў залечваў фінгалы і кровападцёкі. Выпадковыя сустрэчныя палохаліся капітана, бо выглядаў ён напраўду вельмі неардынарна: галаву ўпрыгожвалі бінты, пластыры і зялёнка.

11.

Гэтыя наведванні капітана ператвараліся ў пэўную традыцыю. “У шаблон яны ператвараліся!” — заўважыць нядобразычлівец. Не будзем прыпадабняцца да насарога, як кажа адзін малавядомы філосаф, а працягнем аповед.

Капітан пахропваў у хатнім гамаку. Давялося яго пабудзіць — былі сур’ёзныя пытанні... Капітан, капітан, капіташа, капітоша...

А) “VANA TALLIN” — эстонскі лікёр... Ці п’юць яго ў Вентспілсе? Што вы можаце нам распавесці, капітан Барада? Кажуць, што пасля яго перад вачыма пачынаюць лётаць барвовыя ластаўкі? Ці праўда?

Б) Упершыню я пакаштаваў яго ў мараходнай вучэльні. Яшчэ за савецкім часам. Як цяпер памятаю, закусвалі яблыкамі. Цудоўныя былі часы. Маладосць. А ўвогуле гэта напой для дзяўчатак, не для марскіх валацугаў. Ластавак барвовых не памятаю, а вось хамячкі былі. Памятаю трох. Ляжалі — не варушыліся. Паздыхалі, мабыць, пасля таго лікёру. Рэкамендую хлопцам дзеля спакусы дзяўчат. П'яніць хутка. Моцны напой. Дзяўчат добра ім спойваць. Ага.

Кнігарня “Марс”

А яшчэ ў краме працаваў забойца. Звычайны забойца. Ягоня пукатыя вочы былі страшныя, і зрэнкі наколвалі на сябе, нібыта мельхіёравыя голкі. Колер вачэй быў балотным, ад таго падавалася, што там жыве брудная жаба. Забойца любіў насіць капялюш, які хаваў ягоны твар, але не хаваў вачэй. Таму пакупнікі пабойваліся гэтага гандляра. У ягоную змену зазвычай наведвальнікаў было мала. Дзеці, пабачыўшы забойцу, крычалі, і маці выбягалі з кнігарні, падхапіўшы сваіх нашчадкаў пад паху. Забойца любіў распавядаць пра тое, як ён любіць котак і самаробную зброю. Пра гэта ён мог распавядаць доўга і са смакам.

12.

Мы пілі партвейн, і нам было добра. Мы не замарочваліся пра таемныя сэнсы, не білі сябе ў грудзі, не дзерлі кашулі. Мы адпачывалі. Слухалі вецер і пілі цудоўны салодкі партвейн.

— Мне гэты партвейн нагадвае спякотнае лета, — сказаў я.

— Ліпкае і сонечнае, — сказаў капітан.

— Моцнае і ўлётнае, — сказаў прывід.

— Потым паспрабуй згадай, што рабіў... каго біў, каго цалаваў... — я ўздыхнуў.

Прывід зарагатаў. Я ўсё аніак не мог яго добра разгледзець, бо ён быў празрыстым, але пры гэтым кагосьці мне нагадаў... Каго? Каго?! Няўжо? Я ўскрыкнуў:

— Гэта ты?!!

— Я, — спакойна адказаў прывід.

— Сталін, — змрочна прамармытаў капітан.

А) Ці апахмяляецца вы, капітан Барада? Бо ўжыты з вечара ром можа справакаваць галаўны боль ранкам. Бывае, прачнешся пасля ўчорашняй пагулянкі, а ў роце ядзерная зіма, па скронях шпацыруюць нябачныя гімнасты, а цела — што тое бервяно. І гэта не ёсць добра. Кажуць, быццам піва здымае пахмельныя сімптомы... Што скажа на гэты конт прасолены морам прафесіянал?

Б) Памятаецца, быў такі расейскі даследчык Пахмелкін, дык ён вельмі не рэкамендаваў ужываць алкаголь да 16 гадзінаў вечара і пасля поўначы, каб алкаголь паспеў выйсці з арганізма да пачатку дня. Бо інакш у крыві застанеца шмат правакатыўнага рэчыва, а гэта наўпроставая дарога да алкагалізму. Таму я рэкамендую піць зранку кефір! Шклянка кефіру, нібы жывы эліксір, — гэта колер першай сняжынкі і смак свежага ветру! Самае галоўнае — не пераблытаць кефір з гарэлкай. Бо тады атрымаецца запой, і нічога добрага з гэтага

не будзе. А будзе ў хаце шмат бярвення, якое для будоўлі зусім непрыдатнае. Хіба распаліць печ...

**а ў гэты самы час
кнігарня Марс
11:34 панядзелак**

Дробс прыгледзеўся: чарвяк быў тлустым і нават, калі так можна сказаць, заможным. Ён быў падобны да сардэлка, але ў адрозненне ад яе яшчэ і поўзаў.

— Хто ты такі? — запытаўся Дробс, як выхаваны чалавек.

— Я — Аўгуста Піначэт, — паведаміў чарвяк.

— Ого, — здзівіўся Дробс. — Няўжо той самы?

— Не, нашмат мацнейшы. Той здзьмуўся, быццам балончык. А я яшчэ ого-го-го! — І чарвяк пераможна напружыўся да малінавага колеру.

— Ну, так, ёсць такое, — пагадзіўся Дробс. — А што вас да нас скіравала?

— Шукаю кнігу “Капітал” Карла Маркса.

— Не можа быць, — яшчэ больш здзівіўся Дробс. — Аднак вы на правільным шляху. Нам якраз учора прынеслі яе ў букіністычны аддзел.

Дробс прынёс кнігу і паклаў побач з чарвяком. Той выпусціў фантачныя сліны і пачаў аблізваць фаліант.

— Як вам заплаціць? — спытаў чарвяк.

Дробс быў уражаны тым, што адбываецца, таму замахаў рукамі:

— Нічога не трэба! Гэта вам падарунак ад кнігарні! Чытайце на здароўе!

— Дзякуй! — захрыпеў чарвяк і, як п'яўка, прысмактаўся да вокладкі. Потым аднекуль з'явіліся вялікія пластмасавыя крылы і чарвяк разам з кнігай падляцеў да адчыненай форткі і, як перагружаны карабель, ціха вываліўся на вуліцу.

— Да пабачэння! — яшчэ нейкі час гудзела ў паветры.

13.

Крывы доўга глядзеў на капітана і ціха насвістваў.

— Кінь дурное, — сказаў Барада.

— Гэта вы пра што? — здзівіўся Крывы. — Гэта вы мне?

— Табе-табе, — пацвердзіў капітан. — Канчай свісцеліць.

— Не зразумеў, — здзівіўся Крывы.

— Ведаеш, ёсць такая прыкмета, — сказаў Барада. — Дома свістаць — грошы губляць.

— А-а-а-а, — працягнуў Крывы, — тады зразумела. Пытанняў няма.

— Спадар Барада, там да вас наведнікі — чакаюць у калідоры, — нагадаў я.

— Клічце! — дазволіў капітан.

А) Я нядаўна закахалася ў хлопчыка... Ён такі сімпатычны: з рудой бародкай, у вачах ліхтарыкі і тэрмасы плаваюць, бровы танчаць італьянскія танцы... у вуху кліпса ў выглядзе цмокавай галавы... На руках срэбныя пярсцёнкі, напраўду блізкая мне душа... Ну, прынамсі, так падаецца. Штосьці яднае нас... Магчыма, гэтыя ліхтарыкі і тэрмасы... Мне нават падалося, што мяне

нешта працяла, мо куля якая? Я яму ў нэце напісала: “Гарбата — кароль усіх каралёў...” А ён маўчыць, сабака... Ён што, тупы ці дэбіл? Як вы думаеце, капітан Барада?

Б) Трэба было напісаць проста і ўцямна: хадзем на гарбату! А так ён, пэўна, яшчэ абдумвае інфармацыю... Разважае пра каралёў і троны. Раю набыць у сувенірнай краме цацачнага ката. Я памятаю, што ў дзяцінстве майму сябру адна дзяўчынка падарыла цацачнага бегемота... Дык мой сябрук ператварыўся ад радасці ў шчанюка... Так-так, падары гэтаму дэбілу вялізнага штучнага ката — ён тады стане спаніэлем. Упэўнены — на сто адсоткаў. А калі не дапаможа... Запрасі на гарбату і замест цукру падсып яму солі. Яшчэ на сустрэчу мусіць выпадкова завітаць твая маці. Перакананы, гэтае знаёмства падштурхне хлопца да патрэбных словаў. А калі ты яшчэ скажаш, што выдаткі на вяселле будуць агульныя, то — Амін! Кажаш, што і гэта не спрацуе? Тады згадай, што дзесьці ў шафе была бацькава пастка на мядзведзя. Яна спрацуе дакладна!

* * *

— Што думаеш?

— Мяркуючы па швах, працавалі саматужна. Сцяжкі непрафесійныя. І ўвогуле шыя прымацаваная спехам. Па ўсім бачна, што спяшаліся. У версію пра Коза Ностра я не веру.

— Лічыш, працаваў аматар?

— Мо і банда злачынцаў. Тут адразу не зразумець... Будзем думаць...

— Паглядзі, нікі відавочна набылі ў бліжэйшай краме. Чырвоныя... А тут трэ было белымі шаўковымі. Аніякай павагі да сваёй працы...

— І не кажы...

— Хірургі хрэнавы... Ім бы толькі на гародзе з граблямі поркацца.

Першы бярэ ляльку і падносіць бліжэй да святла. Тая бездапаможна раскідвае баваўняныя рукі і бяздумна пазірае на даследчыкаў пукатымі маціцовымі вачыма з гузікаў. Першы другому:

— Глядзі-глядзі... Ну, аніякай павагі.

Другі бярэ ў першага ляльку, углядаецца:

— Вельмі кепска. Халтура. Я б такіх уласнымі рукамі...

14.

Капітан Барада бавіў час у бары “Чорны кот”, калі з’явіўся ён. Гэта быў дзіўнаваты чалавек. Ягоны твар нагадваў пляцоўку для баскетбола, здавалася, што замест вачэй у яго два карычневыя мячы. Чалавек зняў руды капялюш, усміхнуўся, паказваючы нейкія ненатуральныя зубы, — відаць, яны былі вырабленыя з фарфору.

— Вы капітан Барада? — запытаўся незнаёмец.

Барада паглядзеў на гадзіннік — было без трох хвілінаў тры гадзіны. Стрэлкі паўзлі маленькімі катвігамі. На цыферблаце быў трохмачтавы срэбраны карабель. І варта дадаць, што гадзіннік не цікаў,

а ціхенька булькаў — вынаходка сучасных майстроў. Нехта яшчэ спрабаваў цешыць не толькі дзяцей, але і бывалых маракоў.

— Да шостага лютага — без трох хвілінаў тры гадзіны, — заўважыў капітан.

— У мяне да вас справа, — сказаў чалавек.

— Слухаю ўважліва, — капітан жэстам прапанаваў прысесці на суседняе крэсла.

— Найперш вы павінны зразумець, — пачаў незнаёмы, — што заўтра ўвечары да вас прыйдуць нашыя людзі. Юнга Калібры трапіў у вельмі непрыемную гісторыю. Яму дапамагчы можаце толькі вы. Але не пытайцеся, што здарылася.

— І як мне на гэта рэагаваць? — здзівіўся капітан.

— Як на дадзенасць. Вы можаце толькі дапамагчы. Падзеі рухаюцца ўжо сваім кірункам, спыніць іх ці заправоліць не ў вашых сілах. Набудзьце на вячэру вэнджанай камбалы — яна супакойвае нервы. А калі яшчэ ў страўнік закінуць куфаль піва, дык атрымаецца зусім выдатна. Пospеху.

Сказаўшы гэта, незнаёмец падняўся. Капітан адпіў рому і заўважыў ля дзвярэй кавярні яшчэ нейкіх падазронных асобаў.

— Я буду заўтра чакаць вашых людзей, — пагадзіўся капітан.

Было адчуванне, што крэветка на талерцы выгнулася, нібыта пацягваючыся пасля сну. “Ну-ну, давай без сюрпрызаў”, — падумаў, ці, хутчэй, папярэдзіў нахабную ружовую крэветку капітан. Відэлец расклаў усё па сваіх месцах. “Хруп!” — і вось ужо крэветка плыве ў хвалях рому.

* * *

— Я сказаў, што не жартую! Мой лоб узмакрэлы — паўзуць макрыцы!

— Бяры макароны і запіхвай станожак у рондаль! — крычыць мне юнга.

— Мой дарагі юнга, ты яшчэ не бачыў трыццаць тры моры і не выпіў трыццаць тры бочкі віскі. Пакінь вусякоў у спакоі.

— Выцягніце гэтае цела на святло! Паглядзіце — сонца пратыкнула яго сваімі прамянямі! Цені засохлі! — крычыць юнга.

— Дурны ты, юнга. Малады і пакуль без пёркаў.

Барада сплюнуў у попельніцу. Плявок зашыпеў, нібыта на патэльні. Заскварчэў, быццам скварка. І Барада адчуў сябе цмокам.

15.

Выратавання не было. Здавалася, што нехта гуляе ў падазроную гульнію, дзе няма пераможцаў.

А) А што мне рабіць з катом Фердынандам? Я месяц таму падабраў на вуліцы чорнае кацяня — маленькае такое... Выглядала цацачным... плюшавым. І вось месяц мінае, і кацяня ператвараецца ў вялізнага ката — што тая свіння... Уяўляецца, калі па кватэры такое шматкілаграмавае скача? Што цяпер рабіць, нават і не ведаю... Падкажыце, капітан Барада.

Б) Складаная сітуацыя. Зноў гэтыя кацяры... распладзіліся. Але нешта трэба прыдумаць. Павінна быць выйсце.

Мардаванне голадам можа выклікаць непрыхаваную агрэсію. Хіба ў клетку пасадзіць драпежніка? Хаця гэта, вядома, зусім не гуманна. Ці завесці бультэр'ера? Парве як тузіка. Але ж таксама нібыта не гуманна... Што ж зрабіць?.. Вось, прыйшла нечаканая ідэя — падары Фердынанда ворагу! Падары мастаку Шышкіну — няхай вострыць свае кіпцюры аб ягоныя палотны! Так, гэта самае лепшае выйсце!

16.

“Родзім, заходзь, — усцешыўся я. — Усе даўно засумавалі. Нам не хапае тваёй юначай весялосці. Варта пагрукаць у той рондаль, што цябе чакае, і распавесці нам казку пра белага бычка”.

Родзім усміхнуўся бяззубым ротам. Юначай весялосцю і не патыхала.

“Я цяпер даследую Максіма Багдановіча, — прызнаўся Родзім. — Працую на нашу культурную спадчыну”.

“Дык ты і сам культурная спадчына, — заўважыў я. — Пры чым тут Максім?”

“Увогуле мне даспадобы кулямёт Максім”, — прызнаўся Родзім.

“З гэтага і трэба было пачынаць”, — сказаў я.

“Гэй, — крыкнуў нам Барада. — Тут мой прыём! Прэч!!!”

А) Што рабіць, калі на вуліцы завая, а на душы, як кажуць у народзе, шкрабуцца кацяры? Каханне сышло, шэф на працы азварэў, душ зламаўся, тараканы паздыхалі... Што рабіць у гэтай сітуацыі, капітан Барада?

Б) Трымацца! Можна напісаць партрэт з тварам непрыемнага табе чалавека, а карціну выставіць замест мішэні. Вельмі добра шпурляць у ворага ножыкі і відэльцы. Завя і маркота знікнуць, нібыта страшны сон. Запі ўсё гарбатай, згрызі цукерку і пачынай думаць пра дабрыню.

17.

Дэкарацыі абвальваліся. Цацкі падалі са сцэны. На кухні я варыў малінавае варэнне. Я размешваў ягаду з цукрам і глядзеў, як ствараецца цудадзейная пена. Водар мяне ўзрушаў, і я пераносіўся кудысьці за горад... падаў у траву тварам і захлынаўся ад асалоды... І слухаў галасы прыдуманых герояў.

Капітан Барада падумаў і занатаваў:

1.) калі выпіваеш першы кілішак, ты яшчэ адэкватны. Твае паводзіны пакуль не палохаюць прысутных. Зазвычай з новымі людзьмі выпіваеш за знаёмства і сяброўства паміж народамі. Самае галоўнае, каб той кілішак натхняў. Гарэлачку пад цытрынку ці агурок, каньяк пад шакаладку. Глядзіш, і неўзабаве месяц над галавой ператварыцца ў кругляк галандскага сыру;

2.) калі выпіваеш другі кілішак — вока пачынае свяціцца вясёлым ліхтарыкам. На твары з'яўляецца глупая ўсмешка. Гэта кажа пра тое, што працэс пайшоў. Адразу згадваецца... тост "Яхада"! Але істотна, каб да гарэлачкі былі селядзец ці катлета, а да каньяку — шклянка халоднага яблычнага соку. Вось ужо і карагоды празрыстых людзей танчаць вакол цябе;

І салёны грузд выскачыў на талерку ды прызыўна захрумсеў капелюшом.

3.) трэці кілішак зазвычай выпіваецца за каханне! Каб душа разлеглася на ложку. За гэта можна і шампанскага сербануць. Бурбалкі надзейна прышпільваюць цябе да нафарбаваных вуснаў невядомай дзяўчыны. Самае галоўнае — прачнуцца ў патрэбны момант і не забыцца на ананасы і кавуны. Закусвай, і тады не згубішся ў прасторы часу;

4.) чацвёрты кілішак — за бацькоў!

5.) пяты кілішак — “Будзьма”!

Прыгледзься да яго. Гэтая запацелая чарка. Кожны глыток — нібыта цябе абдымае гарачы акіян. У грудзях б’ецца вецер. І ты ўздыхаеш угору кулак і непераможна абвясчаеш сябрам: “Будзьма!”

Грукат і дзыньканне чарак. Месяц запальваецца на столі. Жырандоля выпучваецца якарам. Карціны на сценах усміхаюцца спелымі яблыкамі. Гномы высоўваюцца з шафаў і радасна махаюць рукамі. Дамавік бяжыць па сталю, хіхікае і раскідвае ботамі маласольныя агуркі.

Астатнія тосты лепш не згадваць. Бо пачнеш успамінаць свой стан на раніцу.

Па вялікім рахунку, кілішкаў шмат не бывае. Бываюць кілішкі ўдалыя і не вельмі. Бывае “цяжкая рука” — гэта

пасля якой алкаголь, як кажучь, “не пайшоў”. А ўвогуле наш чалавек гатовы і лёд грызці, калі ад яго будзе эфект, як ад “пешаку”.

* * *

Зброя страляла не кулямі — з аўтамата выляталі кілішкі з вадкасцю розных колераў. Кілішкі шапталі, усміхаліся і шыхтаваліся. Вадкасць дымілася, і адтуль выпаўзалі белыя тлустыя чарвякі, ад якіх падымалася пара. Чарвякі распухалі да саспелых бананаў, чырванелі і ператвараліся ў ружовашчочкіх гномаў. І вось самы вялікі гном закрычаў: “Мутабор!” Усе гномы падхапілі: “Мутабор!” У сполахх навальніцы паветра задымілася і з’явілася Нешта. Гэтае Нешта было крывым, вялікім і чорным. Дым развееўся — з’явіўся мужык у лапцях, у кажуху, з вялікай барадой, які раптам заспяваў: “Цудоўнае далёка — не будзь ка мне жастока! Цудоўнае далёка! Цудоўнае далёка!”

18.

— Усім пашыхтавацца! Зараз будзем выкрываць ворагаў беларушчыны! — крыкнуў генерал.

Морква, бульба, буракі — усе пашыхтаваліся. Дрыжаць, баяцца генерала. Толькі кавун-зраднік не слухаецца, ляжыць на ўзгорку, усміхаецца і пляваць яму на ўсіх.

— Устаць! — зароў на яго генерал.

— Пшоў да такой-та маці, — абазваўся кавун і зацягнуў песню: “Сабралася бедна басота ды гарэлку п’е!!!”

А) Як жа вы варыце яйкі, капітан Барада... Хто ж іх варыць разам з бульбай? Яны ж будуць сiнія, як нябожчыкі... Не шкадуеце свайго здароўя... Зрабілі б сабе зупкі... Цела, яно не вечнае... Капусткі, гуркоў бы паелі... Душыцца адной варанай бульбай і яйкамі ды яшчэ маянэзу і кетчупу да іх без меры... Нядобра гэта ўсё — так нельга.

Б) Што праўда, да яек я стаўлюся без належнай павагі. Толькі яны хоць сiнія, хоць жоўтыя, але ператравяцца ў маім страўніку з вялікай ахвотай. Згадваю, як у дзяцінстве мы каталі яйкі ў лунку... Некаторыя прафесіяналы выйгравалі цэлымі вёдрамі. От былі часы! Жоўтыя і сiнія, пратухлыя і свежыя — гэтак па-майстэрску лёталі над чырвоным полем. Гэх.

19.

Капітан Барада любіў у нядзелю наведваць рынак у Вентспілсе, гэта той, што знаходзіцца недалёка ад ратушы. Ну, там, дзе з брукаванкі вытыркаецца літаратурны помнік — закасцяненыя пёры. Тут ён адчуваў сябе марской кірляй. Прынамсі, нечым да яе падобным. Ён абтрасаў свой сiні кіцель, нібы крылы, надзімаў грудзі і нізка пралятаў паміж гандлёвых рады, палохаючы патэнцыйных пакупнікоў. А паглядзець было на што. Як казаў сам капітан: “Рынак уражвае сваёй шматслойнасцю — гэта ж пірог. Адзін слой мясны, другі ягадны, трэці тварожны. Смак, як пасля добрай закусі пад гарэлку”. Але больш за ўсё капітану падабаўся марскі краявід з незлічонай колькасцю вылаўленых ратоў. Ён размяшчаўся ў драўлянай,

ледзь заўважнай прыбудове (на самым ускрайку рынку). Разнастайнасць прадстаўленага тут была неверагодная: ад скумбрыі, траскі, камбалы да сапраўднай вэнджанай акулы.

А гандляры на рынку — гэта ж песня! Капітану вельмі падабалася гутарыць з дзядзькамі, якія гандлявалі бульбай. Складвалася ўражанне, што і яны растуць гэтаксама, як бульба. Былі дзядзькі ў сваёй большасці круглыя і зямлістага колеру. Добрыя вясковыя вочы. Калі перадаеш яму грошы — здаецца, што кідаеш у зямлю зерне. Каб урадзілася.

* * *

— Па чым вашыя вочы? — найпрост запытаўся малады чалавек у чорных акулярах.

Гандлярка — тоўстая ружовашчочая цётка — успрыняла гэта як жарт ці як пэўнае заляцанне. Заўсміхалася. Пачала міжволі папраўляць валасы:

— А можа, бульбачкі ці агуркоў? — І паказала тавар. Тут сапраўды было на што паглядзець!.. Капуста марынаваная, часнык, цыбуля, буракі, агуркі, бульба і г. д.

— Не, — сур'ёзна настойваў малады чалавек. — Мне патрэбныя толькі вашыя вочы.

Гандлярка засмяялася, вочы заблішчэлі:

— А колькі прапануеш?

— Па сто еўра за штуку, — сур'ёзна заявіў малады чалавек.

— А ты што, не мясцовы? Можа, і мяне з сабой забярэш? — працягвала какетнічаць жанчына.

— Не, не мясцовы, але вас з сабой не забяру. Патрэбныя толькі вочы.

— Ну, добра, — махнула жанчына жартаўлівай рукою і засмяялася. — Калі такі настойлівы, забірай па сто — за штуку.

На рынку ў такі час шматлюдна, і таму на гэты дыялог аніхто не звярнуў увагі.

Тым часам малады чалавек выцягнуў гаманец і адлічыў дзве купюры па 100 еўра. Гандлярка выталупіла вочы і прашаптала спалохана: “Ты што, усур’ёз?.. Не трэба мне тваіх грошай... Не трэба...” Але малады чалавек, адлічыўшы купюры, сказаў: “Дзякуй. Забяром сваё ў свой час!” І знік. Гандлярка пачала спалохана азірацца і злашчасныя купюры спачатку схапіла і прыціснула моцна да сябе, а потым з жахам адкінула, як нешта атрутнае ды гідкае. І ціха заскуголіла. Суседзі-гандляры пазіралі на яе дзіўныя паводзіны з непаразуменнем: “Што здарылася, суседка?”

20.

Я прагнуўся ўначы ад святла, якое біла наўпрост у вочы. Невядомы стаяў нада мной і сляпіў моцным ліхтаром. Я паспрабаваў закрыць вочы рукою.

— Хопіць! — крыкнуў. — Хопіць! Не трэба больш!

Праз імгненне адчуў моцны ўдар. Скурчыўся ад болю і стаў задыхацца.

— Спыняй свае гульні з кнігарнямі, — сказаў грубы голас. — Пакінь капітана ў спакоі. Ты сваё адгуляў. Табе трэба адпачыць.

А) Нядаўна зялёнае дзяўчо выклала ў нэце два фота з адным чалавекам. На адным ён вельмі тоўсты і стаіць

каля горада, пабудаванага з гральных картаў, на другім — худы, спартовы, а побач невялікі дамок з такіх жа картаў. Побач з фотаздымкамі яна змясціла наступны надпіс: “Выдаткоўвай час на сябе, а не на ўсялякае глупства!” Як вы пракаментуеце гэта, капітан Барада?

Б) Я — за таўстуна! Тлушч — гэта святое! Згадваецца, што з кітовага тлушчу некалі рабілі цудоўныя свечкі! Так і ўяўляю гральныя карты ў выглядзе агністых светлякоў!..

21.

Капітан Барада любіў гэты порт. Тут заўсёды ў вялікім мностве швартаваліся не толькі караблі, але і чародкі качак. Лёталі кірлі. У гэтым месцы моцна пахла рыбіным тлушчам. Тут можна было раскладаць святло на чорныя і белыя палоскі. Падчас гэтага занятку ў галаву капітана прыходзілі лекары ў накрухмаленых белых халатах і пачыналі пастукваць прабіркамі ды шпрыцамі. Зазвычай яны ў час гэтай незразумелай працэдуры ўсміхаліся і казалі: “Чыыыыыыз!”

Вы што — спаць нельга! Жыццё міне незаўважна. Традыцыя вячэры: бульба + куранё + квас, потым гарбата + булчкі, шакаладкі... Тэлевізар + тэ-ле + сон мусіць адсунуцца як надалей. Лесам! Гарамі! Палямі! Рэкамі і балотамі! Нафіг! Сказаць, што гэта нездаровы лад жыцця, — значыць не сказаць нічога. Справа не ў здаровасці — справа ў шкоднасці! Нават не для здароўя — для псіхікі! Жыццё імкліва мінае, а люстэркі на сценах

застаюцца тымі самымі, толькі адбіткі ў іх змяняюцца. (Бачыш? Што там за дзядок-гномік з сівой барадой, у акуллярах? Усміхаецца бяззубым ротам? Весела, пэўна, яму?) Не магу сказаць, што гэта ненармальна — гэта супер, але лепш гэтых люстэркаў наогул не бачыць. Заплечнік — з кладоўкі, ногі — у кеды і наперад! Пехатой, роварам, аўтамабілем, самалётам, цягніком! (Толькі не інвалідным вазком!) Неба + вецер + птушкі, магчыма, каханая пад пахай (калі такая ёсць) — і наперад... Нават калі там самы смярдзючы ў горадзе бар. Ужо весела.

22.

Да мяне нахілілася крытыкеса і, пырскаючы слінай у твар, злосна засіпела:

“Ды што тут? Нон-фікшн, гэтак званья п’яныя прыгоды ў натуральную велічыню? Ці гэта хворая фантазія дзеўбанутага паэта? Што тут, у цябе пытаюся?! Мне ператлумачваць тваё брыдоцце ну зусім няма жадання. Прызнавайся сам, і тады абяцаю: забойства будзе ціхім і не вельмі балючым!”

“Тут уся праўда! Я нідзе не схлусіў і напісаў пра вас усё, што думаю! Вы цвіль, якую трэба знішчаць! І з вамі гандлявацца я не буду! Пайшла прэч!”

Крытыкеса мацюкнулася. У гэты момант якраз падышоў капітан Барада. Мы павіталіся. Крытыкеса скрывілася і выбегла.

Сёння на прыём да капітана Барады была чарга. Маладая дзяўчына чырванела, калі задавала пытанні.

А) А ці ёсць яно — каханне, дзядзька Барада? Можа, гэта мыльная бурбалка? Міф, прыдуманы кімсьці з далёкіх продкаў? Мне падаецца, што можна пакахаць кожнага... Згадайце, як у даўнейшыя часы зялёных дзяўчат выдавалі замуж за старпёраў... І што? Досыць часта атрымліваліся шчаслівыя шлюбы, бо дзяўчаты праз пэўны час пачыналі кахаць сваіх дзядуляў... Вось як...

Б) Не, даражэнькая! Ёсць яно! Калі самец у полі арэ і косіць, дык у нейкі момант з'яўляецца яна — мадонна! І падае яму збан халоднага малака. Бывае, і чарку самагонкі прапануе. Усяляк бывае... А здараецца, пакладзе, як дзіцятка, у калыску нямоглага і цягне па гарах, нібы куфар з золатам. Хіба гэта не яно? Каханне... Няхай часам і драпежнае, але шчырае, светлае і празрыстае, нібы тая душа пасля пахмелля. Усяляк бывае...

кнігарня Марс

15:00 серада

Волма ганялася за Карлсанам з выбівалкай. Караліна бегала з сачком за Пінокія. А ў гэты самы час у кнігарню завітаў пакупнік — пажылы мужчына. Ён незадаволена назіраў за мітуснёй:

— Я туды трапіў? Тут кнігарня? Ці гэта дзіцячы садок?

— Гэта кнігарня! — крыкнула Волма. — У нас сёння ўвечары прэзентацыя кнігі для дзяцей, але непамыснасць атрымалася!!! Дробс няўдала змяшаў малочныя кактэйлі, і героі кніг пачалі разб'ягацца!.. Заходзьце! Заходзьце! Не саромейцеся!

Мужчына шморгнуў носам, выцягнуў з кішэні хустачку і выцер мокры лоб:

— Мне, калі ласка, што-кольвек пра Шэрлака Холмса.

У гэты момант Карлсан выслізнуў з-пад рук Волмы і з радасным зыкам прапелера прыязмліўся каля наведніка:

— Добры дзень! — павітаўся ён. — У нас тут тысячы холмсаў і ватсаных!.. Можа, чагосьці больш арыгінальнага?

— Хм, — хмыкнуў мужчына. — Напрыклад?

— Магу прапанаваць кнігу “Карлсан на даху”! Самая лепшая і самая праўдзівая кніга тысячагоддзя!

— Гэта ж для дзяцей, — скрывіўся мужчына. — Мне чагосьці больш сур’ёзнага. Больш драматычнага.

— Ну, тады бярыце пра Пінокія. Больш драматычнага і не прыдумаеш! Самы драматычны з найдраматычнейшых персанажаў тысячагоддзя!

Наведнік закашляўся:

— Не, не тое — мне для дзяцей не трэба.

У гэты момант Волма падкралася да Карлсана і накінула чароўную серабрыстую сетку. Карлсан знік.

— Прабачце, дык што вам прапанаваць?

— Мне, — раззлавана гыркнуў мужчына, — нешта драматычнае! Я ўжо казаў вашаму супрацоўніку!

— Прабачце, — загадкава ўсміхнулася Волма. — Гэта быў не зусім супрацоўнік. Я зразумела. Кніга пра рабыню Ізаўру вам пасуе?

— Якая яшчэ Ізаўра?! — ашалеў наведнік.

— Рабыня, — спакойна патлумачыла Волма.

— Не! — заенчыў мужчына. — Можа, у вас ёсць нешта пра Шэрлака Холмса?!!

— Так бы адразу і сказалі, — упікнула Волма і прынесла кнігу “Знак чатырох”.

— Дзякуй! — агрызнуўся пакупнік, расплаціўся і выбег з кнігарні, нібы яго апяклі кіпенем.

— Заходзьце яшчэ! — пракрычала наўздагон Волма.

23.

Дождж супакойвае нервы. Добра сядзець дома і слухаць, як кроплі барабаняць па шыбах. Ты слухаеш дробат і думаеш пра жыццё. У такія моманты адчуваеш сябе абароненым ад варожага свету. Нібыта дождж змыў усіх ворагаў і ўвогуле ўвесь негатыв. Сядзіш, цэдзіш з келіха ром, малюеш у галаве партрэт чароўнай незнаёмкі. Джаконду новага часу. Дождж — Джаконда — ром “Пірат Джон”. Цудоўна.

* * *

Тут згадаўся Войцэх Смажоўскі з прапагандысцкім фільмам “Пад моцным анёлам” для алкаголікаў існых і мінулых. Кадры кружлялі, быццам карусель. Бутэлькі грукалі і пырскаліся. Не — не пераадолеў польскі рэжысёр народную смагу. Ён паказаў блявоціну, ён забляваў гледача. Але ў чым быў сэнс гэтага фільма? Забляваць? Тады, здаецца, атрымалася. Я выпіў за здароўе героя фільма Войцэха Смажоўскага. Трымайся, калега!

— Трымайся, калега! — адказаў мне сіплым голасам герой фільма.

Я паглядзеў на ягоныя баявыя раны, на абасцаныя штаны і... І выпіў яшчэ. “За здароўе пана!”

— За здароўе спадара! — адказаў мне герой фільма і ўсміхнуўся пакамечаным ротам.

24.

Я спадзяюся, вы разумеете, пра што гаворка. Не, плыні свядомасці тут няма. Гэта мае выпеставаныя думкі; развагі пра сутнасць чалавека — пра ягоныя хібы і поспехі.

На падваконні ў сонечных прамянях свяціліся кактусы. Здавалася, што яны перашэптваюцца.

Капітан Барада сядзеў пад вялікім пірацкім сцягам. Гэткі антураж яму быў вельмі даспадобы. Ён любіў выпендрывацца. На капітане была марская цяльняшка — сінія палоскі рабілі капітана нейкім сюррэалістычным. Ён папыхваў люлькай і сёрбаў з кубка квас. Надыходзіў час адказу на вашыя пытанні.

А) Што рабіць, капітан Барада, калі жанчына кепска разумее жарты? Ты ёй жартам: “У кожнага чалавека мусіць быць сакрэт”. Яна ў адказ: “Сволач, кажы, хто яна!” Ты пачынаеш тлумачыць, што, маўляў, у кожнага чалавека мусіць быць маленькая таямніца. Згадваеш песеньку з мультыка пра “сакрэт у маленькай кампаніі”. Яна ў адказ: “Сволач, што за кампанія?!!” Ты ёй: “Я ж фігуральна”...

Б) Галоўнае — не губляць пільнасць. Гэта як у шторм. Тут варта ўзважваць кожнае слова. З усяго відаць, што самка займаецца дрэсіроўкай самца. Як кажа мой сябра матрос Марэйна: “Палец у рот не кладзі — адкусіць”. Што тут яшчэ параіць? Жартуйце! Жартуйце! Толькі не забывайцеся на качалкі, талеркі, прасы, выбівалкі, чарпакі — яны могуць у руках жанчыны быць галоўным аргументам. Самае небяспечнае — патэльня! Яна ў ма-

ленькіх пяшчотных ручках жанчыны ператвараецца ў магутную зброю. Каб супакоіць самку, старайцеся абыходзіць тэму сакрэтаў — хавайце іх глыбока, на самае дно хатняга куфра. А калі раптам лягнулі нешта пра сакрэцік — пажартавалі дык пажартавалі, — тады трэба хлуціць! Пра таемнага караеда, што быў выпадкова распнуты вашым ботам. Пра карася, што сарваўся з кручка! Сакрэтаў заўсёды хапае! Некаторымі можна і падзяліцца. А ўвогуле — не гуляйцеся ў хованкі з раўнівіцамі, бо ад жартаўніка могуць застацца адно нос і вушы.

25.

— Дзядзька Барада, вы такі ўвесь насычаны ветрам і морам... Здаецца, што ваша душа падобная да аблачыны і набрыняла медавухай...

— Ужо адчуваеш, што цела ператвараецца ў катлету. Усе гэтыя мае ўлюбёныя напоі перанасыцілі цела... Прамокла душа. Змакрэлі пачуцці... Згадваецца, як у Францыі падвешваюць за галаву гусь і гвалтоўна заліваюць у ейную дзюбу віно... Адчуваю сябе фуагра...

* * *

— Ну, давай — здымай галаву. Трэба абмеркаваць падзеі апошніх месяцаў.

Барада прыціскае рукі да вушэй, напружваецца, крэхча і з трэскам адзірае галаву ад шыі. Потым кладзе яе на стол побач з настольнай лямпай.

— Прывітанне, галава! Даўно не бачыліся.

— Вітаю! Так, неяк даўнавата.

26.

Дзеці, дзеці... Калі падумаць, гэта мой дзень. Жыццё знікае — а гэты дзень мой. Адразу згадаўся Джэймс Джойс і ягоны “Уліс”. Пясняр аднаго дня!

Мой дзень. Я хачу яго запомніць менавіта такім. Піўным. Пенным. Чорным з бурбалкамі, калі глядзець праз шкло куфля. З пахам аржаного хлеба, калі носам прасвідраваць белую пену. Мы штодня з нечым змагаемся. Кудысьці бяжым. А навошта?

Мяне натхняе гэтая потная халодная бутэлька піва. Я шкрабу пазногцем яе залацістую этыкетку. Выводжу на шкле неверагодныя іерогліфы. Думаю, што алкашы ў нечым лепшыя за цвярознікаў.

— Гэх! Даць выспятка гэтаму тэксту! Каб ён паляцеў да аблокаў! Каб раскарачыўся там у позе лотаса!

27.

Капітан Барада памацаў скроні. Пракашляўся. Пачухаў за вухам. І загнусавіў:

— *Зараз я праспяваю табе калыханку, даражэнькая. Да-ра-жэнь-кааааяя!.. Падрыхту-ууууя!.. Гэтыя сло-вы не для нервооооо-в-ыыых...*

Людзі — звяры! Звяры — людзі! Людзі — звяры! Звяры — людзі! Кашалоты-кракадзілы! Кашалоты-кракадзілы! У пашчы таго і ў пашчы гэтага! Каб толькі зубы не ба-ле-лі! Кракадзілы і гарылы! Акулы і ваўкі!

— Нас? — здзівіўся першы. — Я тут адзін.

— І я адзін, — сказаў другі.

— І я адзін, — сказаў трэці.

Я сеў — галава расколвалася.

— Гэта ў цябе галюцынацыі, — сказаў першы.

— Піць менш трэба, — сказаў другі.

— А закусваць больш, — дадаў трэці.

Я паглядзеў на капітанаў. Усё падцягнутыя — такія бравыя вайскоўцы. Мітусяцца. Нешта балбочуць сабе пад нос. Няўжо прывіды?

28.

Муза мая квадратная! У тым сэнсе, што паходзіць яна ад квадроголікаў.

я выпаў з акна пад вечар, калі сонца было ў кішэні. Ад гэтага мае нагавіцы засвяціліся жоўтым. Я заспяваў: “Ты мне казалася, што люблю я сала!” Па дарозе мне сустрэўся сусед з трэцяга паверха, з якім мы абмеркавалі апошнія міжнародныя навіны і выпілі баржому. Потым сусед са словамі “Мне — на лецішча” пакінуў мяне. Я працягнуў свой палёт. З нейкага акна выцягнулася жаночая рука і прапанавала талерку баршчу. Я з радасцю пагадзіўся, і жанчына, гадоў пяцідзесяці, засвяцілася кветкай. Я ўжо думаў пра сустрэчу з зямлёй, як раптам зразумеў, што рабіць. Выцягнуў з кішэні сонца, і яно, быццам магніт ці паветраны шар, падкінула мяне да самага сіняга неба! Зверху пракрычаў: “Тут файна — падымайцеся да мяне! Хопіць поўзаць па зямлі, быццам чарвякі! Тут можна плаваць у аблоках і згуляць у нябёсны футбол!”

А ў гэтыя самыя хвіліны...

кнігарня “Марс”.

Пад аблокамі чытання.

Дробс ператварыўся ў злоснага патлатага чувака. Ягоны рот набыў абрысы драпежнай рыбіны, з якой вывальваліся рознакаляровыя зубы, што патыхалі гноем. Гандляр стукаў па клавiятуры, як па клавiшах фартэпіяна. Раптам у краму завітала наведніца, якая паведаміла:

— Я — дзіцячая пісьменніца! Вы ж мяне памятаеце? І, не чакаючы адказу, працягнула:

— Я толькі што прыляцела з Амстэрдама. Мне сёння вельмі самотна. Мяне адзін казёл не пазнаў.

Дробс выплюнуў чарговы зуб.

Дзіцячая пісьменніца, фарбаваная пад бландынку, ад нечаканасці заціхла, выпучыла празрыстыя вочы, выгнула вышчыпаныя бровы.

— Што вы сказалі? — заверашчала пісьменніца.

— Вам чаго не хапае? — спытаўся Дробс. — Што вам прапанаваць?

— Маю кнігу! — запатрабавала дзіцячая пісьменніца.

— Вашу? — здзівіўся Дробс. — Тут усе нашыя.

— У сэнсе майго аўтарства! — абурылася пісьменніца.

— Пра што? Пра што? — булькнуў бяззубым ротам Дробс.

— Пра бараноў!

— Каго-каго?..

— Ты што, баран?! — раз’юшылася дзіцячая пісьменніца.

29.

Чатыры малаткі, нібыта сонечныя прамяні. Галасы. Чат у галаве развальваўся на сцяжынкі і палосы. Восы джалілі розум, і ў руках скакала не стопка — навязлівая кропка.

— Дзядзька Барада, а ты думаеш пра смерць? Я думаю кожны дзень, і мне страшна... А раптам метэарыт зваліцца на галаву, што тады?

— Зваліцца — значыць, лёс такі. Але я веру, што пайду на корм рыбам. Вельмі хачу, каб мяне пасля смерці кінулі ў ваду. Там быў усё жыццё — туды і жадаю сысці. А што, па вялікім рахунку, думаць пра кашчастую? Няма чаго. Мы яе пад метэарыт падкладзем, а самі яшчэ пажывем.

у прынце, усё было лагічным. Нават той вялікі кот, што разявіў сваю пашчу. Я глядзеў на ката. Ён мне падаваўся мутантам. У ката была маленькая залацістая карона. І яшчэ мне здавалася, што з ягонай пашчы моцна патыхае гнілымі памідорамі. Кот-мутант ляжаў на ружова-шчокім кіліме і вузіў вочы:

— Дзень сышоў, — сказаў кот. — Варта плаціць паводле рахункаў. Ці што ты там сабе думаеш? Табе дапамагчы скочыць у ваду?

Дзядзька Барада, дзядзька Барада... Не выпраўляешся ты.

30.

— Барада, адкрывай рот!

— Навошта?

— Адкрывай, кажу! Трэба. Зубы будзем правяраць. Выцягнем парачку гнілых.

— Э-э-э — не. Не трэба. Мне і так не кепска пачуваецца.

— Барада, трэба. Не супраціўляйся. Сёння дрэннае надвор'е, таму падарожжа да стаматолага — гэта добры адпачынак. Пальцы ў рот — адчуеш набліжэнне апетыту і будзеш захлынацца слінай. Не супраціўляйся.

— Я, калі бачу стаматолага, думаю, што сустрэў унікальнага чалавека. Ён жа пракладае тунэлі, будзе масты і магістралі. Ён шахцёр і бетоншчык. Ён рамонтнік нашых душаў. Але чамусьці я не хачу рамантавацца. Мне падабаюцца мае зруйнаваныя бастыёны, я прыхільнік даўніны, я — супраць рэканструкцыі. Я — за культурныя каштоўнасці.

— А я лічу сябе сантэхнікам, — усміхнуўся лекар белымі зубамі. — Калі бачыш такі забруджаны рот — іншых думак не ўзнікае. Перада мной каналізацыя. Я б яшчэ дадаў: кландайк лайна.

— Сумна.

— Гэй, гнілыя зубы! — скамандаваў стаматалаг. — Пайшлі з рота прэч!

Зубы з лёгкім цмоканнем пачалі выскокваць з рота капітана. Гэта было феерычнае відовішча. Стаматалаг анічога не рабіў, толькі, быццам дырыжор, махаў рукамі. А зубы самі выляталі і склад-

валіся на металёвай талераццы ў раўнюткі чорны квадрат.

— Вось ён, супрэматызм! — весела сказаў стама-толаг.

0.0.0.

Барада захістаўся і рассыпаўся. Я не стрымаўся і пачаў яго збіраць ды складваць, нібыта пазл. Вось нос, вока, яшчэ вока, вуха з завушніцай, яшчэ вуха... Палец... Што гэта за палец? Мабыць, ад левай нагі. Так. Гэта што? Пупок. Так, тут прапускаем... Не для нервовых людзей. А гэта? Што гэта ўвогуле такое чырвоненькае? Нейкі чарвяк. Так. Што там далей? Корцік, фуражка. Здаецца, нешта атрымалася.

Я адышоў на некалькі метраў і агледзеў складзенага з фрагментаў капітана. Хоць цяпер на карабель і ў шторм! Сапраўдны герой.

Капітан заўсміхаўся. Атрымалася трохі крывавата. Але ён сам залез рукой у рот і паправіў сківіцу. Стала адразу лепей.

— Ну-с, — сказаў я. — Вы мяне здзіўляеце сваёй жыццёвай сілай. Вашая прага да жыцця перамагае ўсе буры.

— Дзякуй, мне таксама так падаецца. Неяк дыхаць стала лягчэй, — пагадзіўся капітан. — Учора кашляў крывёй і ўжо пачаў думаць пра самае горшае. Цяпер адчуваю, што рушыў на папраўку.

* * *

Раптам паветра закіпела. Абрынулася на патэльнію сонца. Заенчыў хворы воўк. Выйшаў з лесу раскудлачаны вецер. І ў святле святлафораў мы запыталі сакраментальнае: “Хрэн заморскі, што ты тут робіш?” Спадар Заморскі не адказваў, маўчаў і злосна размінаў рукі. Потым усё ж прызнаўся: “Я тут дыверсіі правакую. Рыхтую збройнае паўстанне. Спадзяюся на кнігагандлёвую падтрымку. Вось так, гаўрыкі”.

ЛОМКА ДРУГОЙ ЧАСТКИ,

альбо

РАЗРЫЎ АОРТЫ



Чалавек бег. Дрэвы праносіліся, нібыта чорныя цені. Змрок напаўзаў хмарай. Дзень заціхаў. Чалавек бег, бо за ім гналіся. Чуліся крыкі. Ракаталі верталёты.

Ці атрымаецца? Ці можна ўвогуле збегчы? Гэта рытарычнае пытанне. Бо відавочна, што збегчы ад сябе немагчыма. І ўсе гэтыя ўцёкі — адно аптычны падман. Мроі і рэальнасць — вельмі розныя рэчы.

Дзень. Яшчэ адзін. Чарада. Яны бягуць, спяшаюцца. За імі не паспець.

* * *

Я падумаў. Падумала галава. Падумаў капітан. Падумаў Рыгор Каваль. Зваліўся зверху аэраплан. Ружовы грэйпфрут.

Я сказаў, ці, хутчэй, прагудзеў у мікрафон скафандра: — Галава тут не патрэбная. Капітану тут таксама не месца. А Рыгор Каваль — гэта ўвогуле хто такі? Што вы тут усе робіце? Гэта што за натоўп?! Што вам ад мяне трэба? І скажыце, калі ласка, хіба грэйпфруты падаюць з неба?

Голас бухгалтаркі праз навушнікі: “Я ўсё разумею!.. Але што за кніжка такая «Імгненне бясконцасці»? Хто ведае?..”

Я шэптам: “Валянціна Іванаўна, праходзьце... Праходзьце... Не затрымлівайце сюжэтную хаду...”

Голас бухгалтаркі: “Я ўсё разумею!.. Але што гэта за кніга такая — «Рок пасля сняданку з парсючка»? Хто мне дапаможа?”

Я расшпільваю скафандр і выскокваю з касмічнага кокана. Размінаю рукі і ногі, кручу галавой. А потым гляджу на бухгалтарку. Што гэта? Што гэта за метамарфозы такія?.. Га?.. Валянціна Іванаўна калыхаецца, быццам медуза. Яе тлустыя рукі дрыжаць, па твары плыве зігзагападобная ўсмешка. Нібы я трапіў у пакой з крывымі люстэркамі. Валянціна Іванаўна аплывае і калыхаецца. З яе выходзяць гукі, як з надзьмутай лялькі, у якой адкрылі клапан.

Я раскладаю сказы на словы, словы — на склады, склады — на гукі... Я спрабую выць воўкам. Гэта не палохае Валянціну Іванаўну. Яна ўсё бліжэй і бліжэй... Тады я выпускаю з клеткі галаву. Яна выскоквае, як камень з прашчы. Галава распачынае танцы вакол бухгалтаркі, яна ўлюлюкае і выпускае мыльныя бурбалкі. Валянціна Іванаўна таксама пачынае танчыць. Я падыходжу да магнітафона і ўключаю “U2”.

Голас Валянціны Іванаўны: “Мяне ўчора не пусцілі ў метро, казалі, што ў маім узросце трэба ездзіць выключна на трамваі. Я абурылася, я не пагадзілася!.. Які такі

Ўзрост?! Сорок пяць — баба ягадка апяць! Наступным разам я адкушу яму нос!”

Галава спынілася і знерухомела на крэсле, вочы свяціліся жоўтымі ліхтарамі, рудыя валасы нагадвалі ўсход сонца над возерам. Вусны выцягваліся дудачкай: “Мабыць, вы добра выпілі, Валянціна Іванаўна. Другіх думак у мяне няма. І, мабыць, гэта з далікатнасці ахоўнікі метро намякнулі на трамвай”.

Валянціна Іванаўна фыркнула: “Гэта вірус! Новая форма грыпу. Усе вакол хварэюць. Вось і я падхапіла!”

* * *

Заснежаны волат. Ён ідзе, а завіруха не сціхае. Гэта волат Каровін. Дырэктар булгакаўскага дома. Здаецца, што ўсе восем рэдакцый рамана аб’ядналіся ў ім.

Капітан хоча забіць волата. У пінжаку ён намацавае кастэт.

* * *

Чорныя як смоль пінгвіны выцягнулі свае крывавыя даўгія нажы і казалі: “Зараз мы будзем усіх забіваць!” Першы пінгвін падбег да бурага мядзведзя і рассек яго напалам — гэта было забойства пачатку гісторыі. Другі пінгвін загрузкатаў, як паравоз: “І я таксама стаміўся! Мне надакучыла! Няхай усё гіне!” З гэтымі словамі ён адкаркаваў галаву раз’юшанага тыгра. Гісторыя на ўзлёце! Яна нават заскрыгатала зубамі і выпусціла кіпцюры, ад-

нак не здолела анічога зрабіць. Не здолела выратавацца. Уздыхнула і ціха звалілася мёртвай пад шырокае зялёнае дрэва. Трэці пінгвін замармытаў, заклекатаў, зашыпеў: “Трупы, трупы, трупы! Яны ўпрыгожваюць свет!” Ад гэтых словаў зрабілася млосна ўсім. Трэці пінгвін падскочыў да дупла і забіў соннага пугача. Далей гісторыя зрабілася зусім змрочнай і малацікавай, ад яе кепска патыхала і хацелася бляваць. Але самым страшным быў чацвёрты пінгвін, бо ён меў замест аднаго два доўгія нажы. Гэты чацвёрты забіваў, нібыта машына смерці, усіх, хто трапляўся на ягоным шляху. Цяпер гісторыя сканала да рэшты. Не было кульмінацыі. Быў суцэльны пінгвінячы трэш.

* * *

“Метады ў нас такія”. Гэтыя словы заселі ў галаве і не давалі супакоіцца. Што гэта за метады такія? Можа, якраз таму ўсё так кепска? Здаецца, што на галаву раз упадзе лядзяш і ўсё — гамон!.. Я гляджу тэлевізар і з кожным разам усё больш пераконваюся: метады толькі такія. Гэты нязменны лысы чэрап не заварожваў і не адштурхоўваў, не наталяў таемнымі сімваламі — ён выглядаў тупой дэкарацыяй.

* * *

Я ляпіў гнома доўга. Пластылін супраціўляўся; галава апынулася квадратнай, нос нагадваў моркаўку, каўпак тырчэў пікай, рукі былі танчэйшымі за спагэці, толькі конепадобныя ногі выклікалі павагу. “Ты не скульптар”, — казаў, ажываючы, гном. “І не прэтэндую”, —

тлумачыў я. “Тады навошта ты мяне лепіш?” — абурэўся гном. “Каб цябе раззлаваць”, — прызнаваўся я. “Але навошта?” — не мог зразумець гном. “Хачу падкінуць злоснага гнома Майклу Крывому”, — казаў я.

“Ды за што?” — не мог дацяміць гном. “За сяброўства”, — цьмяна тлумачыў я.

* * *

Містычным чынам мой настрой нагадваў рыбіну, якая пазяхае. Ейны язык высунуўся з рота. Вока пазірала так, быццам рыбіна ўжо засмажаная. Я пазяхнуў і падумаў, што, мабыць, някепска было б прыбраць з вокнаў гэтыя гідкія барвовыя фіранкі. Затым мне падумалася, што сяброў губляюць нечакана. Сяброў заўсёды губляюць нечакана. Найперш яны губляюцца падчас шторму або буры. І неістотна, з чаго тая навала. Гэта можа быць здрада, можа быць <...> У кожным выпадку, падумалася мне, трэба прыбраць гэтыя гідкія фіранкі, на якіх валяюцца тоўстыя каты. Катоў з фіранак не прыбраць, бо яны маляваныя. А вось самі фіранкі можна выкінуць на сметнік.

Я пазяхнуў, і мой настрой пазяхнуў разам са мной.

ПРАЦЯГ
ДРУГОЙ ЧАСТКИ



Мне прымоіўся Грэм Грын. Ці гэта быў напраўду ён? Прынамсі той чалавек, які сядзеў насупраць у крэсле і пыхкаў цыгарай, яго вельмі нагадваў. Па ягоным твары слізгалі жоўтыя маланкі. Грымела і барабаніла — нібыта за вакном была навальніца. Зразумела, што слыннага літаратара раней я мог бачыць толькі на фотаздымках. Той Грэм Грын, які сядзеў насупраць, быў ужо немалады — гадоў за семдзесят. Ён моўчкі выпускаў аблачынкі дыму (у гэтых аблачынках плавалі рыбы і кальмары, камары і мухі, самалёты і фрэгаты) і вузіў вочы, а потым нечакана заўважыў:

— Я піў заўсёды акуратна. Не злоўжываў. Хаця і былі пахмельныя сіндромы. А ты нашто гэтак п'еш?

— Эксперыментую. Зранку прачнуўся, загляну пляшку віна, потым піва, а там глядзіш і бальзам знойдзеца.

— І нашто? Які ў гэтым сэнс? Нечага я не разумею.

Грэм Грын, ці той, хто быў да яго падобны, адной рукой трымаў цыгару, а другой — кудлачыў валасы на галаве. Было бачна, што ён у разгубленасці.

— Аднойчы, — раптам згадаў ён, — я шэсць тыдняў запар глытаў бензедрын і напісаў раман "Тайны агент". У мяне дагэтуль падазрэнне, што кнігу напісаў не я — а нехта другі.

31.

— Вы любіце адпачываць? — запытаўся Майкл Крывы ў прасталыткі.

— Не. Я люблю працаваць, — адказала яна. — Я люблю, калі па маім целе перапаўзаюць пальцы механізатара, я люблю, калі па мне коўзаецца пуза банкіра. Яшчэ я люблю грамадзянаў без пэўнага месца жыхарства. Ад іх так fajна смярдзіць. Не перадаць словамі — грамадская прыбіральня ці гарадскі сметнік у параўнанні з імі — французская парфума. Ах, асалода-асалода. Таксама я люблю працаваць з карлікамі. Яны дыхаюць у пупок, і здаецца, што ты займаешся не сэксам, а прымацоўваеш да цела другое пуза, як нейкае механічнае прыстасаванне.

— Хочаце піва? — запытаўся Майкл.

— Не. Дайце мне кефіру. Ён мне нагадвае Барселону. Там паветра падобнае да яго.

— А ці не схадзіць нам у госці да капітана Барады, як вы думаеце?

— Цудоўная ідэя. Капітан такі выдумшчык. Ён любіць даваць карысныя парады. І, дарэчы, геніяльны вынаходнік. Нядаўна зрабіў баркас з хатняй шафы.

— Я памятаю, паводле словаў капітана, як ён уцякаў ад піратаў і схваўся каля маразільнай камеры, дзе цэлы тыдзень харчаваўся малінавым марозівам.

— Капітан проста малойца.

— Так. А потым аднойчы ўначы, калі піраты паўпіваліся, ён усіх іх скруціў вярочкамі.

— Вы любіце мачанку? Мачанка — гэта традыцыйная беларуская страва. Кавалкі каўбасак і мяса плаваюць у белым соусе. Ты бярэш блінец і макаеш у гэты соус.

32.

У прынцыпе. І без прынцыпу. З кілішкам. І без яго. Абавязкова з добрым настроем. Злосных мы скруцілі на фарш. І не супраціўляліся надвор’ю. Успрымалі летнюю спёку напоўніцу. Рагаталі, і здавалася, што наш вясёлы клікат можна было запакаваць у слоік і захоўваць да зімы.

— Дзядзька Барада, што рабіць, калі на сэрцы туга, на душы — змяя, а ў галаве — прусакі? І на цябе насоўваецца амбал з кастэтам?

— Галоўнае зразумець, што той японскі меч, падораны на Дзень народзінаў, не адзінае выйсце з сітуацыі. Камусьці мо і набор кухонных нажаў падарылі. Самыя разумныя палкаводцы заваёўвалі краіны не толькі мячом і агнём! Прапануйце ворагу квасу, а лепш горкай настойкі! Ён моцна здзівіцца, бо гэта незвычайны і вельмі нечаканы ход. Супраць правілаў! Гэта ўдар пад дых. Паверце — ад нечаканасці ён разгубіцца і, хутчэй за ўсё, уцячэ. А калі не — вам не пашанцавала.

Кнігарня Марс

— Што ты робіш, Волма, калі пакупнік цябе пазбягае?

— Я спрабую на яго наслаць электрычныя хвалі.

— Гэта як?

— Я танчу.

— І дзейнічае?

— Зазвычай так. А ўвогуле наш наведнік — гэта стыліст жыцця. Шнягу яму ўцяхваць не варта — ён чакае эксклюзіўную кнігу.

* * *

нягучныя вятры
капітан крыкнуў каб не заміналі
Так-Так.

карабель разламае гэтае мора Капітан роў — ён на-
гадваў кіта з якога тырчэў гарпун Канаты рыпелі Сцяг
лунаў Калыхалася фуражка. Матросы сноўдаліся цюле-
нямі Цяпер ён у руках марской стыхіі Ён верыць Ён спа-
дзяецца што выблісне боскае святло Капітан усміхаўся

франкенштэйн новага часу
пазл для інтэлектуала Здавалася, што далей усё будзе
інакш Здавалася, што хмары ападаюць Чорнае неба
і нягучныя вятры Толькі карабельны рып

капітан без карабля і без мора пакутуе на смагу і можа
памерці

33.

Ты выйшаў са ступару і паспрабаваў узнавіць сюжэт-
ную канву. Капітан Барада перасяліўся ў кнігарню і ня-
кепска тут пачуваўся. Ён спаў прама на кнігах — нельга
сказаць, што гэта было зручным і камфортным. Тым не
менш ён не бамжаваў.

* * *

Капітан Барада ішоў па цёмных калідорах горада. Вулічныя
ліхтары асвятлялі ягоны змрочны твар. Капітан раздум-
ваў пра тое, што някепска было б кульнуць чаго моцнага.

— І я так думаю. Калі змрочны настрой, цьмяная будучыня і фатальна-брыдкае надвор’е, хочацца выпіць рому. Прапаноўваю завітаць у бліжэйшы бар.

— Брытанцы сцвярджаюць, што ў гэтых мясцінах няма руху. Значыць і начны бар не адшукаеш.

— А прычым тут брытанцы? Чым горшыя за іх італійцы, гішпанцы, палякі?

* * *

— Пілуй-пілуй! — сказаў таўстун у форме міліцыянта. — Можа, нешта і атрымаецца!.. Давай — не спыняйся! Дакажы нам, што нашыя грошыкі пайшлі на карысную справу. Прадэманструй працу майстра.

Таўстун расплыўся ўсмешкай. Выглядаў, як памідор у форме. Можа, у яго ціск скача? Ці, можа, ён хранічны алкаголік? На працы шыфруецца — а дома не прасыхае? Хто яго ведае, гэтага памідора? Я ўважліва глядзеў на таўстуну і адзначаў, што ягоныя бровы мне нагадваюць брэжнеўскія. “У самога такія, — пакпіў унутраны голас. — Паглядзі на сябе”.

— Ды я стараюся. Пілую і пілую гэтую фанеру. Толькі яна трывушчая. Можа, разламаць?

— Не! — закрычаў таўстун. — Крый божа! Як разламаць? Толькі пілаванне — ніякай самадзейнасці! Усё павінна быць на прафесійным узроўні!..

34.

З кожным разам вецер рабіўся ўсё больш моцным. Здавалася, што ён гусцее і ператвараецца ў кісель. Галовы

каціліся па полі. Перакаці-поле. Капітан Барада адкаркаваў бутэльку, потым другую — але не адпіваў, а толькі ўздымаў дагары і глядзеў вокам эксперта на той напой, што там плюхаўся.

— Нашто ты гэта робіш? — запытаў я капітана.

— Часам даводзіцца рабіць дзіўныя рэчы — інакш ніяк, — адказаў капітан.

— Не зразумеў, — я хмыкнуў.

— Шыя баліць, — раптам прызнаўся капітан. — Відаць, мне засталася ўжо нядоўга.

— Аптымістычна...

— Здаецца, мне ўсе здрадзілі, — паскардзіўся капітан. — Раней у кавярнях налівалі задарма — цяпер патрабуюць грошы. Раней я спяваў гучна і мой голас не палыхаў нікога, цяпер, калі пачынаю спяваць, кірлі ад мяне хаваюцца. Гэта здрада.

— Дзе ваш карабель, капітан? Магчыма, варта рушыць у мора?

— Мне, відаць, ужо не плаваць з рыбамі, закапаюць у зямлю, — сумна прызнаўся Барада.

**а ў гэты самы час
кнігарня Марс
14:00 нядзеля**

Па кнігарні гуляў вецер. Кнігі стукаліся і румзалі. Айчыныя аўтары дасылалі праклёны замежным. Кнігагандляры раздымалі самых агрэсіўных: Картасар кідаўся на Хэмінгуэя, Дастаеўскі спрабаваў павучаць Чэхава, Кафка чытаў натацыі Джойсу. Гандляры Караліна і Дробс бегалі па кнігарні, нібыта рэферы. Чорныя п'яўкі выпаў-

залі з фаліянтаў, і на іх кідаліся вялікія зялёныя жабы, жукі пікіравалі на вусеняў, аўстралійскія абарыгены крыкамі раздзіралі паветра шматпакутнага Марса. І раптам нехта з'явіўся на вялізным кані — усе сцішыліся. Талстой перапыніў цягаць сябе за бараду — ён пачухаў босую нагу. На кані сядзеў схуднелы і знерваваны чалавек — гэта быў Дон Кіхот Ламанчскі. Ён крыкнуў на ўсю кнігарню: “Махайце-махайце рукамі! Каб у вас іх было больш, чым у велікана Брыарэя, і тады б вас гэта не выратавала!”

35.

Картасара заманілі ў госці беларускія партызаны. Месяц ён пражыў у Шабанах і з гора напісаў наступнае:

Чарапаха мне не можа дапамагчы. Я прашу — не чапайце мяне. Бо я на службе ў князя сонца. Штодня палю люльку і п’ю гаручую каву. Мне пляваць на вашу рэакцыю. Не будзе рэінкарнацыі мазгоў. Будзе татальная ампутацыя. Я тапчуся на даху і мне хочацца скачыць уніз. Вецер мяне натхняе. Сёння такое цудоўнае штармавое надвор’е. Мне надакучылі тэлевізар, голас лысага вырадка, пасажыры трамваяў, п’яныя гандляркі і рыбка ў акварыуме. Мне хочацца штовечар на вячэру марынаваных грыбоў і шклянку кефіру, хочацца крыку каханай на балконе. Хочацца веснавых песняў самак. Хочацца грукату аленевых рагоў. Я мару ператварыцца ў горнага казла. Я вам кажу шчыра: у мяне крызіс маладога ўзросту. Мне б скачыць з даху, ды я запісваю нерэальна прыгожыя газаваныя радкі.

**а ў гэты самы час
у кнігарні Марс
12:50 пятніца**

Чарапаха з сумам пазірала на Дашуню. У сваёй старой кастлявай руцэ чарапаха трымала пенснэ.

— Мне пра Бураціна. Ёсць у вас? Я так засумавала па гэтай кніжцы.

Сённяя Дашуня была з высокай пірамідальнай прычоскай. Вусны нафарбаваныя — быццам адбылася атамная катастрофа.

— Ведаеце, Бураціна зноў ператварыўся ў палена. Папа Карла гэтак на яго раззлаваўся, што вырашыў: хопіць! З такім даўгім носам не варта палохаць людзей!

— Ды што вы кажаце? Што ж ён такое ўчыніў?

— Дэбош. П'яны дэбош, — не міргнуўшы прыдумала Дашуня.

Чарапаха разгубілася. Яна ледзьве не плакала.

— Але ў нас ёсць пра Чыпаліна. Яго папа зрабіў з цыбулі. Аналаг Бураціна. Будзеце браць?

— Ну, калі няма Бураціна... можна і Чыпаліна, — пагадзілася бедная чарапаха.

— А вас як завуць? — раптам пацікавілася Дашуня.

— Тарціла, — з сумам прамовіла чарапаха.

36.

Героі не спынялі сваіх дыялогаў. Я не ўпраўляўся запісаць. Таму ўключаў дыктафон, а потым перакладаў на паперу. Часам уключаў камп'ютар і набіраў тэкст

адразу на экране. Калі ж зусім стамляўся — усё кідаў і проста слухаў. Дыялогі былі тупымі. Хаця мне чамусьці здавалася, што яны хаваюць нейкі патаемны сэнс.

Заўсёды за спінай нехта стаяў і каментываў маю працу:

— Фігня. На дэтэктыў не цягне. І з аб’ёмам ты відавочна лажануўся.

— Ідзі сюды, — пагражаў я. — Паразмаўляем як мужыкі.

Крытыкан не выходзіў з ценю. І злавіць яго было немагчыма — ён хаваўся, уцякаў. Гэта раздражняла. Больш за тое — моцна напружвала. Я зрабіўся вельмі нервовым. Але асабліва перайначыць нічога не мог. Вось так і жыў.

* * *

— Што ты хочаш дасягнуць сваімі выкрунтасамі? — запытаў нехта.

— Хачу, каб жыццё расквітнела напоўніцу! — сказаў капітан Барада. — Вельмі спадзяюся, што заўтра я сяду ў самалёт і ён зваліцца ў мора. Я, вядома, не патану і апынуся на бязлюднай выспе, дзе абавязкова даведаюся пра сэнс жыцця.

— Няўжо ты верыш у гэтую лухту? — не паверыў нехта.

— Я веру, што можна падысці да вазона і з’есці кветку. Веру ў чалавека з ягонымі забабонамі і бомкамі. Лічу смешным гыркнуць мінаку ў вуха: “Пальма засохла!”

— А ці верыш ты, што я ўчора сустрэў манашку...

— Веру.

— ...якая саграшыла з дрывасекам. І цяпер прапагандуе сэкс на кожным рагу?

— Я люблю мясное рагу — таму не выключаю такой сітуацыі. Хтосьці любіць манастыр, хтосьці не можа жыць без сэксу — у кожнага свой шлях.

— І які шлях абярэш ты?

— Я, вядома, абяру свой шлях — я пайду да возера і буду лавіць рыбу. Я наогул хачу мець матрац, напханы рыбнай лускай, — мне падабаецца пах рыбы, бо тады я адчуваю мора.

— Рыбныя трупы, спаць на іх... Гэта ж брыдка. Ты б яшчэ напхаў у матрац рыбіных вачэй — сніў бы тады марскія буйкі. Падумай, цікавая ідэя.

— Чаму б і не? Можна абраць і трэці варыянт — плаўнікі.

37.

Капітан Барада выціснуў слязу:

смяецца дачка смяецца быццам вецер звініць смяецца як піянерскія горны смяецца як быццам расшпілілі партабак і рэха нясецца разам з гэтым смехам Смех і рэха скачуць па маім пакоі І мой настрой таксама заходзіцца ад рогату так добра смяецца дачка і немагчыма не падтрымаць яе цудоўны смех І вось ужо і сам сусвет нібы студзіна пачынае калыхацца ад рогату

Увага!

Падышоў да сейфа. Там за бранявымі заслонкамі мая галава. Ляжыць спакойна. Нібыта яна і не ў камеры сховаў. Нібыта яна на бранявым пляжы. Ляжыць сабе

і не ўсміхаецца. Выталупіла вочы, на шчоках — поўсць. Ляжыць дарагая. Слухае цішыню. Я адчыню сейф і пацалую гэтую сваю запасную галаву. Пацалую ў халодны мармуровы лоб. Падкіну ўверх, як футбольны мяч. І крыкну, што ёсць моцы: “Яха-ха! Мая песенька яшчэ не спетая!”

38.

І вось я вырашыў, што настаў той важны дзень. Рашэнне з’явілася з ніадкуль. Яно выбліснула з неба, быццам маланка. Мяне працяла. Безумоўна, гэта быў той дзень. Учора ўвечары я атруціўся і не памёр. Выспаўся. Прачнуўся — жывы. Значыць, ёсць на свеце мілажаль. Выжыў.

* * *

Белы параход апускаўся на дно хутка. Равеў гудок. Грымелі хвалі. Я трымаў у руках чайку. Яна крычала. Біўся ў руках жывы камяк, махаў крыламі. А я глядзеў на сумны дым над вадой. Шкрабаў няголеную шчаку. Згадаў жыццё карабля. Перад вачыма вісеў выратавальны круг. Калі трубы схаваліся ў хвалях, высунулася сіняя рука з вады. Потым з’явілася аднавокая галава. З рота гэтай пачварыны загучала песня. Ціхая і нудная. Нейкія вар’яцкія спевы. А потым у бурунах сталі бачныя велізарныя плаўнікі. І вось ужо гучала мноства галасоў — хор. Песня была страшная — пра смерць марака. Я ўздыхнуў і запаліў люльку.

39.

Найперш варта зразумець, што капітан Барада — гэта не выдуманы персанаж. Капітан Барада прыляцеў з іншай планеты. Гэта здарылася ў аўторак, быў спякотны дзень. Ракета плаўна апусцілася на паляну, адкрыўся люк і на траву выскачыў шчаслівы капітан.

— А вы думалі, што я стаю ля штурвала толькі ў моры? — радасна прамовіў капітан. — Не, я люблю і касмічныя прасторы.

я паглядзеў на капітана, і мне ён падаўся нейкім зусім не жывым. Хаця, здавалася б, такая легендарная асоба!.. Легенды трэба без спыну мацаваць. Калі ты, як барон Мюнхгаўзэн, лётаў на ядры, значыць, ты самы сапраўдны капітан. І ўсё яшчэ толькі пачынаецца. Прыгледзься, у тваіх вачах плаваюць не проста думкі — там караблі. Самыя розныя — і з трубамі, і з ветразямі, і без іх; фрэгаты, карветы, эсмінцы, лінкоры, браняносцы, авіяносцы, лайнеры, цеплаходы, ледаколы, баржы. Нават калі ты капітан рачнога гандлёвага карабля, дзесьці пад падушкай у цябе мусібыць прыхаваны корцік.

40.

Тут жыццё змяняецца ў іншы рытм. У бункеры — усё інакш. Песні тут не спяваюцца, як пад небам, але мяне гэта задавальняе. Я тут адчуваю сябе механічным конікам. Скачу па пакоях.

* * *

І тады раптам з’явіўся Ён. Я чамусьці адразу зразумеў, што гэта ненавіта той, хто за мной сочыць апошнія месяцы. Пэўны час я падазраваў у гэтым крытыкесу, але потым зразумеў, што памыляюся. Дык вось, гэты Ён не хаваўся, як раней. Больш за тое, Ён нібыта выклікаў мяне на дыскусію. На ім быў чорны палітон, вялікі клятчасты капялюш, тоўстыя акулеры. Ён глядзеў на мяне і, здаецца, чагосьці чакаў.

**а ў гэты самы час
кнігарня Марс
13:00 аўторак**

Гэты чалавек не зайшоў у кнігарню — заплыў. Рухаўся ён так, нібыта ягоныя ногі проста слізгалі па падлозе. Здзіўляў колер твару — колер марынаванай марской капусты. Волма запыталася:

— Што вам падказаць?

Чалавек зняў капялюш. І Волма пабачыла дзве маленькія памаранчавыя антэны.

— Я толькі што прыляцеў з планеты Марс. Мне паведамілі, што тут мае супляменнікі. У мяне сапсаваўся гравітацыйны рухавік, і мне патрэбная тэрміновая дапамога. Тым больш мае іфтыханскія рыбінкі даўно не елі... А вы ведаеце, хто такія іфтыханскія рыбінкі? Калі іх не пакарміць тыдзень — яны могуць згрызці ўвесь касмічны карабель. Разумеете, дарагая? Згрызці!.. Я туды трапіў?

Волма не разгубілася:

— Маем “Марсіянскія хронікі” Станіслава Лема.

— Там ёсць патрэбная мне інфармацыя?

— Відавочна, ёсць — ён вядомы аўтар. Больш за тое, прызнаны ва ўсім свеце. Ён, пэўна, найлепшы знаўца ў галіне касмасферы.

41.

Калі рука капітана вымкне з-пад аблачынаў... калі сонца выплыве з хваляў рому. Калі фуражка падымецца дырыжаблем у неба, а вецер зноўку зайграе сваю музыку, менавіта тады ластаўкі скукожацца і пачнуць падаць, як пераспелыя дзічкі. Потым яны пачнуць ажываць і ператворацца ў маленькія ганарлівыя караблікі.

* * *

Я выцягнуў руку ў кірунку гор і адразу адчуў, як набліжаецца вялікая хваля. Твар абмачыла халоднымі пырскамі. Неба ўмомант пацямнела, і здавалася, што зараз распачнецца навальніца. Мне надакучыла стаяць на капітанскім мосціку, і я спусціўся ў кубрык.

Здавалася, што горад счарнеў.

**а ў гэты самы час
кнігарня Марс
11:30 панядзелак**

Гэты чытач — мужчына ў сінім паліто — паклаў свае зубы каля кнігі. Сківіца была залацістай і прыцягвала ўвагу

наведнікаў. Затым ён паклаў побач празрыста-сіняе штучнае вока. Яно прыемна дзінькнула, быццам было з металу доларавай манеты.

Потым мужчына адкруціў руку.

42.

Пасля выпітай пляшкі віна, пяці бутэлек моцнага піва і шклянкі малдаўскай самагонкі думкі разбегліся і ніяк не могуць сабрацца разам.

Разумею адно: чарговая сустрэча з Майклам Крывым не была дарэмнай.

— Майкл, вось ты ўсё крыўдуеш, маўляў, я з табой рэдка сустракаюся. Ды ўся марская пена зайздросціць нашым кубкам. Я гляджу на цябе і дзіўлюся. Ты чалавек ці робот? Калі добра прыгледзецца, здаецца, што чалавек. Тыя ж падфарбаваныя валасы, прыхаваныя залысіны... Нават нос і ўсмешка ад Спанч Боба — усё знаёмае. Але не магу зразумець, чаму на тваім лобе гарыць зорка, падобная да медузы? І жывой — бо варушыцца. А яшчэ — чаму ў цябе замест пальцаў шчупальцы? Такія маленькія і жоўценькія? Можна, гэта аптычны падман?

— Ты мяне паважаеш? — раптам пытаецца сябра.

— Так. Я цябе паважаю. Але скажы, адкуль зорка?

— Адкуль-адкуль. Ад куль, — злуецца сябра.

Раптам я заўважаю, як з яго галавы выскоквае вока. Скок! І давай скакаць, быццам на спружынках. Скок!

Скок — па асфальце, і нічога яму! Скача, блішчыць. Я, натуральна, у жаху. А сябра стаіць і п’яна ўсміхаецца. А я — у жаху! Можа, гэта зомбі?! На лобе зорка блішчыць і варушыцца, адна вачніца — пустая! Мой сябра ці невядома хто гэтым вокам падміргвае і неяк нядобра ўсміхаецца!..

Трэба ўцякаць! Зараз схопіць, пачне горла грызці. Гэта ж не жарты! Дакладна — побач зомбі! А ногі нешта не слухаюцца! Штосьці са мной гіпнатычнае адбываецца. Я спрабую драўляным крокам рушыць.

А мой сябра (ці не мой):

— Куды ты сабраўся?

Адчуваю, што горла перахапіла, таму паказваю, маўляў, у прыбіральню вельмі хочацца. Ну, трэба — паціраю!

Невядомы сябра пачынае аплываць і ператварацца ў некага іншага. Прыглядваюся — стаіць плюгавы дзядок і цягне ў мой бок рукі, на якіх замест пальцаў шчупальцы. Я — у паніцы. Спрабую драўляным крокам рушыць. Дзядуля — за мной. Таксама ідзе марудна, але не адстае. Узяўшы, як кажуць, волю ў кулак, мармычу:

— Ды чаго вы прычапіліся? Мне трэба ў прыбіральню.

Праўда, чую, што голас не мой. Голас як быццам з кружэлкі, што запаволілася. Дзядуля-зомбі маўчыць, толькі моцна пыхціць і адным са шчупальцаў спрабуе ў пустую вачніцу вока запхаць, але нешта ў яго не атрымаецца.

Насустрач без спеху ідзе дзяўчынка, такая лёгкая — проста дзьмухавец. Падзьмуць — валасы і разляцяцца. Ногі — у кедах, у руках — партфель. Ідзе — нейкую

песеньку напявае. А дзядуля не адчапляецца! Я пачынаю дзяўчынцы махаць рукамі, маўляў, ратуйце, людзі! Але яна пачынае з падазрэннем нас абыходзіць. Як кажуць, за палову кіламетра! Тады я што ёсць моцы выціскаю з кружэлкі:

— Дзя-я-яўчы-ы-ына, да-а-апа-а-ама-а-ажы-ы-ыц-е-е-е па-а-ажы-ы-ыло-о-ому-у-у ча-а-ала-а-аве-е-еку-у-у! Но-о-огі-і-і не-е-е слу-у-уха-а-аю-ю-юцца-а-а!

Дзяўчыну як ветрам здзьмула. Быў дзьмухавец — і няма! Што рабіць? А дзень — ужо блізкі да вечара. Сонца схавалася — людзей вакол не бачна. Тут заўважаю, што рукі ў мяне пачынаюць сінець. Да таго ж вельмі хутка і луска з’яўляецца. Мацаю твар і адчуваю, што замест барады — луска! Усё, думаю, дапіўся!

Тут нехта моцна тузае за плячо. Абарочваюся — Майкл! Стаіць — увесь збялелы і перапалоханы. На лобе аніякіх зорак, толькі мокры нейкі. Узмок.

— Што з табой? — пытаецца сябра. — Нешта ты пасінеў увесь. Я цябе ўжо і па мор... прабач, і па шчоках лупцаваў. А ты не рэагуеш. Думаў ужо хуткую выклікаць. Мож, сэрца прыхапіла.

— Так нешта, — адказваю, — прыхапіла, дык прыхапіла.

І з палёгкай абціраю лоб... і скідваю залацістую луску. Рыба пад піву — гэта заўсёды добра і смачна. Асабліва калі гэта сухая таранька.

— Аб чым думаеш?

— Ні аб чым. Думкі разбягаюцца, нібыта мурашы.

— Паглядзі на сваю руку — яна нейкая зялёная.

- Сама такая — запрэсавала ты мяне зусім. Няма чым дыхаць. Паміраю. Увесь час чую крыкі старой каргі.
- Як такіх трымае свет?
- А што табе не падабаецца?
- Не, проста канстатую факт.
- І як мне цяпер з гэтым быць?
- Здымаць майткі і бегаць. Ха-ха.
- Ну-ну, пажартуй — можа, лягчэй стане.
- Ну дык натуральна стане — нават і не сумнявайся.

43.

Фантастычна. І практычна. Будуеш да гэтага арганізма драбіны. Потым уздымаешся. Спатыкаешся. Прыступкі рушацца. Гледзячы на прыступкі, думаеш, што яны пагрызеныя часам. І пытаешся ў сябе, як такое можа быць? Бо драбіны нібыта новыя, толькі што зробленыя. Гэтае пытанне застаецца рытарычным.

Зрэзалі баравік — адтуль выпаўз слімак і закрычаў: “Восень з баракудамі!” Мы слімака падхапілі ды паклалі ў кошык з павукамі — і там нарадзіўся таемны госць. Госць быў склізкім і вясёлым — ён адразу нам спадабаўся. Потым ён сказаў сакральнае: “Набліжаецца зіма — я накармлю вас баракудамі!” Мы падзякавалі і налілі госцю кавы з тэрмаса. Разам з глыткамі восені гучаў шэпт ветру: “Павукі, слімакі, краты, баракуды — распалі вогнішча — засмаж слімака — учыні восеньскае забойства...” Было халодна і страшна. І над лесам лётаў паветраны шар.

44.

— Як ты можаш піць столькі кавы? Калі ціск, нібы ракета, імчыць па венах? У галаве выбухі бомбаў, і здаецца, што яшчэ імгненне — і там вырасце ядзерны грыб... Няўжо кава так моцна бурыць арганізм?

— Кава-кава. Кава — гэта фантастычна. Пачынаецца мяккае “ка”, выплывае цягучае “ва”. Ваў! Пякучая, чорная, духмяная. Яна забягае быццам на пяць хвілінаў, а не сыходзіць ніколі. Прачнуцца зранку і выліць у сябе кубачак-другі чарадзейнага напою.

“Я люблю трэніраваць свой ціск, — задуменна кажа капітан Барада. — Калі ты не можаш займацца спортам — гэта ўжо вердыкт. Жыццё сыходзіць. Сэнсу смярдзец застаецца мала”.

Вецер узбурыўся і скінуў фуражку з галавы капітана. Дарэмна ён спрабаваў яе выратаваць. Яна ўзляцела, нібы крык горна.

**а ў гэты самы час
кнігарня Марс
12:45 серада**

Дашуня сядзела ў мяккім фатэлі з кубкам кавы і лічыла ўслых грошы за прададзеныя кнігі: “Два, тры, дваццаць, сорак пяць, дзвесце пяць...” Як раптам заўважыла, што на паверхні напою нехта цялёпкаўся і пішчэў!.. Ейная ўлюбёная аксамітная кава Lavazza адразу падалася брыдкай і няўежнай!.. Як такое магчыма, каб тут

плавалі вусякі!.. Дашуня паднесла каву да вачэй, прыгледзелася і ёй зрабілася млосна — на паверхні кавы маленькі, з багоўку, чалавек!.. І ён пішчаў: “Не пі мяне! Не пі! Атруцішся! Карова ты сякая-таякая!”

— Ты хто? — выціснула з сябе Дашуня.

— Не раві, карова тупая, аглухну! І не дыхай так моцна!!! Хіба не бачыш? Пісьменнік я — Майкл Крывы. Аўтар шэдэўраў усіх часоў і народаў!

— Гэта той, што пра лайно напісаў? Вуй, прабачце, пра жар-птушку! — узрадавалася Дашуня.

— Ён-ён! — пішчаў Майкл Крывы.

— А што з вамі здарылася?

— Ды з гэтым, як яго, Барадой ці Кавалём, халера іх разбярэш! Сустрэўся — выпілі! І вось прагнуўся тут! Сам не ведаю як!!!

— З Барадой ці Кавалём? А вы ўпэўнены, што з вамі самім усё добра. Мо і ў вас падваенне асобы? Нешта такое паранаідальнае?

— Карова ты, я выпіў!

— Ды я зразумела... І што цяпер з гэтым рабіць?

— Адкуль я ведаю, карова?!!

— Не лайцеся! Інакш раззлююся і не буду вам дапамагаць.

Дашуня яшчэ раз паднесла каву да вачэй і паспрабавала разгледзець маленькага пісьменніка. Ён вельмі нагадваў мультяшнага героя Спанч Боба, толькі што быў жоўты. А так амаль копія. Тым часам пісьменнік заціх і, здаецца, нават пачаў румзаць.

— Ну, — раззлавалася Дашуня. — Дарослы мужчына і адразу ў слёзы. Бярыце сябе ў рукі — мы нешта прыдумаем. Я зараз Волму паклічу.

Дашуня ўзяла мабільны тэлефон і набрала Волму:

“Волмачка, вітаю! Сонейка, тут такое здарылася!..
Нават не ведаю, як і распавесці... Я памятаю, што сён-
на не твая змена, але пад'язджай тэрмінова!.. Інакш я
тут звар'яцею!..”

Па прыездзе Волма адразу ўсё зразумела.

— Віскі з каньком мяшалі? — злосна запыталася яна.

Крывы вінавата кіўнуў маленькай галавой.

— Півам запівалі? — працягвала Волма.

Крывы абурыўся:

— Запівалі, натуральна, ну так па літры — не болей!..

— А вершы потым чыталі? — не супакойвалася

Волма.

Крывы цяжка ўздыхнуў:

— Чыталі.

Волма пляснула рукамі і хітра звузіла вочкі:

— Ну, вось і эфект. Добра, што ўвогуле не выпары-
ліся. Невядома цяпер, што з вашым сябруком адбы-
ваецца.

— І што мне рабіць? — збянтэжана запытаўся Крывы.

— Ёсць адзін сродак, але ён вам не спадабаецца.

— Давайце! Давайце! — нецярпліва запэўніў пісь-
меннік.

— Ну, я вас папярэдзіла — тады слухайце. Трэба ад-
шукаць лайно каня і туды скочыць з крыкам: “Вушка
голкі, бяры тое, што засталася!” І ўсё.

— Усё? — здзівіўся Крывы. — Ну, дык шукайце
хутчэй мне лайно каня! Інакш я памру!!! Мяне ўжо
два разы павукі ледзь не загрызлі!!! А гэтая каро-
ва, — пісьменнік тыцнуў у бок Дашуні, — хацела
зжаваць!!!

— Супакойцеся, зараз усё зробім.

* * *

Прынесенае лайно каня з суседняга заапарка шлёпнулі на падлозе кнігарні. Атрымалася нешта падобнае да мінія-цюрнага басейна, каб пісьменнік Крывы мог разагнацца і, выскачыўшы з кубка, трапіць прама ў выратаванне!

— Гатовы? — запыталася Волма.

Крывы незадаволена кіўнуў.

Волма скамандавала:

— Скачы!!! — і незаўважна перасмыкнулася.

Крывы разагнаўся, заціснуў нос пальцамі і загнусавіў: “Вушка голкі, бяры, тое што засталася!”

Бабах!

Крывы ўвесь выпарыўся. Ні лайна, ні пісьменніка.

— І куды ён падзеўся? — спалохана запыталася Дашуня.

Волма паціснула плячыма:

— Напэўна, вушка голкі забрала.

Увесь у лайне каня, Майкл Крывы прачнуўся на пляжы ў Вентспілсе. “Жыццё наладжваецца”, — думаў ён, пабачыўшы, што вырас да памераў нармальнага чалавека. Побач праходзілі шматлікія турысты і заціскалі нос.

45.

— Злітуйцеся, нябёсы, — казаў капітан Барада. — Я зноўку спазняюся. А я ж раней устаў і, здаецца, добра пагаліўся, прыняў гарачы душ. Магчымае спазненне

было непрадбачаным — я проста зблытаў час. Што ж так не шанце? Нашто гэтае няшчасце на маю галаву?

Здавалася, што ад напругі валасы капітана не пасівелі, а зрабіліся сталёвага колеру (калісьці былі рудыя)...

— Уваткніце мне ў шыю нож!

У Барады зазваніў тэлефон.

— Слухаю, — сказаў капітан.

— Добры дзень, — пачуўся ліслівы голас. — Як пажываеце?

— Вашымі малітвамі, — адказаў капітан. — Не патануў.

— Не забывайцеся на нас. Мы за вамі сочым. Мы ўсё пра вас ведаем.

— Не сумняюся, — буркатнуў капітан.

— Трэба сустрэцца, папіць кавы.

— Калі?

— На наступным тыдні. Вам пасуе?

— Пасуе, — згадзіўся капітан.

— Я вам яшчэ патэлефаную, — запэўніў голас. — Не забывайцеся на нас.

— Ніколі, — пацвердзіў капітан. — Думка пра вас каля самага сэрца. Я вам гітару прэзентую. Хочацца слухаць вашыя спевы зранку і прачынацца ў халодным поце. Да пабачэння.

46.

Нечакана капітан Барада зразумеў, што яго нехта схпіў за нагу, — гэта быў хобат таямнічай жывёліны. У драпежніцы было адное жоўтае вока, і яна раўла —

капітан нагадаў ёй пра доўгачаканы сняданак. Было чуваць, як клацаюць моцныя зубы. Капітан выхапіў шаблю. Але хобат быў з нейкай трывалай гумы — шабля толькі слізгацела па шэрай скуры і не секла драпежную пачварыну. Тады капітан злаўчыўся неяк вывернуцца і патрапіў нагой у жоўтае вока. Пачуўся дзікі рогат з віскатаннем, і Барада вызваліўся.

— Ты разумееш, прыехаў маньяк з Квебека і пачаў тут наводзіць парадкі.

— Пра што ты?

— Ды ёсць такая мярзота — лепіць з людзей маржоў.

* * *

Мерзнуць рукі. Пакрываюцца ці то лакам, ці то шэранню. Пазногці чарнеюць і адвальваюцца. Праплываюць зубатыя ўсмешкі і нанізваюцца на шампур. Твар робіцца драўляным. Стукаю малатком па стале. Вось і снежная лавіна абрынулася.

* * *

Давай, запрасі мяне ў госці! Будзем ламаць косці! Будзем свідраваць сцены і абавязкова зруйнуем клазет! У фантанах змыем з сябе заскарузлую скуру! Пафарбуемся ў аранжавы колер і закрычым пра свабоду! Закрычым так, каб абрынуліся балконы! Закрычым так, каб звялі мухаморы! Закрычым так, каб прачнуліся бесы! Грымнем гучна ў каструлі і зруйнуем сталы! А потым праз вокны на волю! Выслізем як п'яўкі, выпаўзем як тхары! Давай — запрасі!

47.

Сіні твар капітана Барады пакрэмзалі зморшчыны. Яны разбягаліся вясёлымі дарогамі. Можна было па іх праімчацца на хуткім аўтамабілі. Тады адчуваўся вецер. Барада зблізу — гэта сапраўдны лес, дзе жывуць розныя звяры. Тут ёсць экзатычныя птушкі, якія спяваюць гісторыямі, казкамі, легендамі. Птушкі самыя розныя, але чамусьці больш за ўсё тут сустракаліся птушкі чырвона-жоўтых колераў. Дзіўна, але яны нагадвалі сцягі, магчыма таму, што іх пёркі трымцелі ад ветру.

Барада ляжаў ціха, і птушкі заліваліся напоўніцу. Прыслухаўшыся, можна было пачуць пра пірацкія войны і рыцарскія турніры, пра палёт на паветраным балоне, пра вандроўкі на падводнай лодцы.

48.

Гучала музыка. І здавалася, што цыклопы пачалі скакаць да неба. А вось ужо і неба заскуголіла ды распаўзлося, агаляючы шыпы халодных зорак. Джала выпаўзла з лесу і, не знайшоўшы ахвяру, стала раскручвацца жгутом у шалёных танцах.

* * *

Крытыкеса глынула кавы і заўважыла:

— Ламай не ламай — новы свет не пабудуеш, бальшавік смярдзючы...

— Гэта чаму? — абурыўся я.

— Дзе муза?!! Дзе каханне? Дзе сэкс? — патлумачыла крытыкеса.

— Мода на блакітныя шорцікі? — са здэкам запытаўся я.

— Навошта мне твая блакітная рамантыка? — здзівілася крытыкеса.

— А талерантнасць?

— Я і так табе замнога дазваляю, — бухнула крытыкеса. — Жанчыну мне падавай! І сэксу паболей!

— Дзіўныя ў цябе прыярытэты, — з сарказмам заўважыў я.

— Пшоў прэч! — гыркнула крытыкеса.

* * *

У адным з сэкс-шопаў я набыў гумовую жанчыну. Я нёс у торбе каханую і казаў услых: “Цяпер я не адзін — цяпер я з Маняй”.

* * *

Маня была ружовая бландынка. Здавалася, што яна аб’елася пончыкаў. Маня сядзела насупраць мяне і пазірала тупымі блакітнымі вачыма.

— Маня, — сказаў я. — Я буду вучыць цябе альфабэту. Скажы: а-а-а!

Маня маўчала і не жадала за мной паўтараць. Яна нібыта чакала. “Сэкс, — падумаў я, — Маня здатная толькі на сэкс.

Яна не хоча вучыць альфабэт”.

НОВАЯ ЛОМКА
ДРУГОЙ ЧАСТКИ,

альбо

Руйнаванне свядомасці



Я не вытрымаў і ўдарыў. Чалавек сагнуўся ад болю.

— Табе не збегчы, — працадзіў ён скрозь зубы. — Усё роўна мы цябе знойдзем і растрэшчым твае пазванкі...

Я не слухаў. Я ўжо бег. Наўздагон чуў брудную лаянку, але гэта мяне не спыняла. Я мусіў як мага хутчэй адсюль зваліць!.. Цяпер мяне бянтэжыла толькі адно пытанне — дзе мой пашпарт? Куды ён мог падзецца? У якім казіно я пакінуў куртку з пашпартам і ключамі? У горадзе дзясяткі казіно, і ў якім з іх вырашыў марнаваць свой час п'яны ідыёт? У якім?!!

* * *

Пасля наведвання чарговага казіно ў раёне стадыёна “Дынама” я канчаткова згубіў надзею адшукаць куртку з дакументамі. “Усё, — пранеслася ў галаве, — усё марна!.. Куртка адляцела да продкаў!” І толькі я пра гэта падумаў, як адчуў моцны ўдар па галаве. У вачах паямнела, і я страціў прытомнасць.

* * *

Скрозь шум у галаве пачуў:

— Дакапаўся, сцука. Мы ж яго папярэджвалі. А ён усё разнюхвае і разнюхвае. З мянтамі скарыфаніўся. Што цяпер з ім рабіць, га? Як ты лічыш, Бармалей?

— А што з ім цацкацца? — адказаў другі, відаць, Бармалей. — Нам жа адной галавы было мала. Паглядзі, якая ў яго ладная мазгаўня, свежанькая... Шнараў амаль няма. Толькі адзін... над левым вухам... — І рука Бармалея пачала мяне абмацваць. — А яшчэ тут адзін пад носам... А так — нішчак. Тое, што трэба.

— Можа, пілой? У мяне там у багажніку ёсць, — прапанаваў першы.

— Ды ну яго! Яшчэ і пілу на яго псаваць!.. Сякерай самае тое. Раз — і гатова!.. — І задаволены сабой Бармалей загыгатаў.

Я адчуў на твары цяжкі подых з перагарам і расплюшчыў вочы.

— Глядзі, — узрадаваўся той, што, мабыць, быў Бармалеем, — ачухаўся, падла.

— Ну што, падла? — звярнуўся да мяне другі, з прыплюснутым носам. — Будзем рэзаць цябе на жгуты?

Той, каго звалі Бармалеем, заўсміхаўся гнілымі зубамі. Круглая паголеная галава пазірала на мяне, як на недарэчнасць.

— Хлопцы, — прамармытаў я, — можа, неяк палюбоўна вырашым?..

Мяне свідравала думка, што трэба збегчы. Збегчы!.. Як? Пакідаць мяне ў жывых, хутчэй за ўсё, не ўваходзіла ў планы бандзюганаў. І прыдумаць нешта трэба было ўмомант, бо ўключаны таймер майго жыцця.

— Дайце выпіць, — раптам папрасіў я.

Бармалей здзівіўся:

— Слухай, Мозга, — так ён звярнуўся да першага. —
А падла яшчэ варушыцца. Вады, сцука, захацеў?!!

— Гарэлкі, — прасіпеў я.

— Ну што, Мозга, дамо яму на развітанне сто грамаў? — запытаўся Бармалей.

Той, які быў Мозга, мабыць, сумняваўся, аднак не стаў пярэчыць:

— Ну, гэта як апошняя цыгарэта... Трэба наліць пацану...

Рэзкім рыўком бандзюганы паднялі мяне на ногі, падцягнулі да стала і кінулі на крэсла. Бармалей аднекуль выцягнуў пляшку “Сваяка” і разліў на траіх.

Мозга хмыкнуў і паведаміў з сарказмам:


— Ну што, братаны, за нябожчыка, як кажуць, не чокаючыся.

Бармалей зарагатаў. Бандзюганы кульнулі, і я таксама. Толькі цяпер я зразумеў, што вельмі баліць патыліца — усё ж прыклалі мяне ад душы. Але пасля выпітага ў галаве надзіва праяснілася і я быў гатовы дзейнічаць.

Бандзюганы расслабіліся і згубілі ўвагу — момант быў зручны. Не доўга думаючы, я схопіў са стала паўпустую пляшку гарэлкі і з размаху раструшчыў яе аб галаву Бармалея. Мозга ад нечаканасці аслупянеў, і я абрынуў на яго крэсла. Абодва бандзюганы з хрыпам паваліліся. Не чакаючы, пакуль злодзеі ачуняюць, я кінуўся прэч. Выскачыў за дзверы, збег па лесвіцы ўніз і апынуўся ў нейкім незнаёмым двары. Хутчэй-хутчэй на цэнтральную дарогу!.. Вунь, вунь яна!.. Пабачыў,

што едзе таксоўка, і замахаў рукамі. Служба 135. “На вуліцу Якуба Коласа падкінеце?” — запытаўся ў кіроўцы. Хлопец гадоў трыццаці, у майцы “БАТЭ”, добразычліва ўсміхнуўся: “Сядай!” І толькі ўжо ў машыне я з палёгкай уздыхнуў: “Жывы...”

ПРАЦЯГ
ДРУГОЙ ЧАСТКИ



Мабыць, мне дзевяцца абв'язваць сябе вярочкамі, бо нічога не атрымаецца. Не магу спыніцца — і там і тут з мяне вытыркаецца атрутная поўсьць. Я пазіраю на сябе і разумею, што чалавечага ў маім абліччы мала. І для паляўнічага я — спакуслівы трафей. Гэтак і ўяўляю загалюкі ў газетах: “Паляўнічы Макс забіў пісьменніка-пярэваратня!” альбо “Сантэхнік Іваноў выратаваў грамадства ад небяспечнага вырадка-зверугана!”

49.

— Сярод іншага я часам адчуваю, што не заўсёды быў чалавекам. Мне здаецца, што я мог быць ягадай — малінай. Так і ўяўляю сябе пад пякучымі прамянямі сонца і раптам чую непрыемнае казытанне. Прыглядваюся: ба! Гэта ж таварыш чарвяк. Ды так падобны да майго знаёмага гэбэшніка. Такі ж ліслівы, такі ж увесь мяккі — хоць бяры яго і прыкладай да цела. Дык ён і сам прыкладаецца: адчуваю — пачынае смактаць

з мяне сок. Я трываю, а сам думаю: “Зараз як гыркну! Вася, пайшоў прэч! Сволач — я жыць хачу!” Вішу, значыцца, чырванею ад злосці, прыслухоўваюся да чарвяка-крывасмока. Тут — вохці мне! Птушка прылятае, дзюбкай — цмок! І скончылася маё малінавае жыццё.

Малінавы катафалк на свежым паветры ў сонечны летні дзень. Аркестр. Шыпіць вецер ці гэта душа выветрываецца праз шчылінкі труны? Ты ў новым чорным гарнітуры. Дзеецца пахаванне гісторыі. Учора было ўсё інакш. Чуліся вясельныя песні, а цяпер кранты — герой знік.

50.

— Даўно трэба, — сказаў худы. — Колькі можна трываць? Я б цябе стукнуў па галаве — ды шкада. Да сталі гэтыя бязвольныя іпахондрыкі.

— Я штодня бегаю, — апраўдваўся тоўсты, — бегаю пяць колаў. Далей ужо сілаў няма. Дакладней, сілы ёсць, а вось паветра не хапае — задыхаюся.

— Будзе табе навука. Трэба заўсёды займацца спортам. Цяпер навёрствай. Зразумела, лёгкія — гэта радзятары, таму варта трэніраваць дыхалку.

Тоўсты і тонкі спыніліся каля машыны — нейкі “Мэрсэдэс”.

Тонкі:

— Я адчуваю — ён недзе тут. Пахне капітанам.

Тоўсты:

— Ты не памыляешся?

— Сам панюхай, — тонкі паказаў на колы машыны.

Тоўсты прысеў да шыны і прынюхаўся:

— Сапраўды, моцна смярдзіць. Нагадзіў чувачок.

51.

— Гэй, вы, хвастатыя! Шашкі агалілі! Пісталеты ашчэрылі! Вочы выталупілі! Грудзі надзьмулі! Сцягам махнулі! Пляшкай булькнулі!

Гэй, вы, хвастатыя, варта выцягнуць той паласаты матрац, накрыць яго той зялёнай коўдрай, пакласці на іх той завэзганы тэлевізар і гучна крыкнуць: “Прыйшла восень!”

Восень грыміць заіржавелым лісцем. Восень быццам замыленая вайсковая фуражка, што прымушае шчоўкнуць далонню па казырку і адправіцца на фронт.

А дзе яна, тая вайна? Яна — тут і там. За тым узгоркам, у гэтых грудзях і ў гэтым сэрцы. Сум дзярэ на шматкі ад срэбных куляў. Разлятаецца імгненна і назаўжды.

Маленькі пінгвін піскнуў і скочыў у ваду з крэйсера “Аўрора”. За ім бег марак Васіль Пятровіч Шпарага, які хацеў злавіць пінгвіна, але не паспеў. Сіні бушлат весяліў паветра. Марак раптам папярхнуўся, схапіўся за горла і вырачыў сінія вочы. З рота Васіля Пятровіча вылезла Чорная адаманская гадзюка, якая засыкала: “Кожнаму пінгвіну бушлат Васіля Пятровіча”.

52.

Азіраешся вакол. Што я тут раблю? Я — мікроб. Брушка напяў — кроў пад скурай пабегла палоскамі. Бяру запалку. Пстрык. І ўсё. Імгненне. Выдуманая жыццё. Скок — з трампліна, скок — з даху. Пум — іду ўжо па вуліцы. Навыдумваў. Усё вакол гульня. Дзе мой футбольны мяч? Бум-бум! Мой любімы ў квадраціках сябра. Гульня ў стасунках, у мэтах, прыярытэтах, ідэях. Ну, намудрагеліў. Чалавек захацеў быць значным. Ча-ла-век! Ау! Ты дзе?! Чалавек зна-а-ачны!!! І што з таго атрымалася? Анічога. Капнеш глыбей — і пустэча. Бяру рыдлёўку — капаю. А раптам куфар з золатам знайду? Гы? Вежы і піраміды насамрэч штучныя і, ледзь што, рассыпаюцца ад лёгкага дакрадання часу.

53.

Капітан прачытаў: “Аўтобус грывеў, нібыта звязка пустых бляшанак на вяроўцы. Выцягваў гэтым гукам з душы ўсялякае брыдоцце. Здавалася, што ўсё сышло. Усё! Перад вачыма чысты аркуш паперы, і ты можаш вывесці першае слова — «друхло». Гэтае першае слова натхняла і наталяла злосцю, атрутным кашлем і алкаголем. Зноўку хацелася жыць”. Капітан хмыкнуў, выцягнуў з кішэні біклажку з ромам і адпіў. Гаркавы смак асвятлыў горла, цеплыня пралілася на дно страўніка.

А ў гэты самы час

Кнігарня Марс

17:00

Чым адметная кнігарня Марс?

Завітаў электрык, нацягнуў дрот паўз усю кнігарню, і раптам на месцы дрота павіслі ліяны, на ліянах апынуліся калматыя малпы, з валасоў якіх пачалі вылузвацца маленькія вусені, што размаўлялі на дзіўнай мове, вельмі падобнай да суахілі. Хмаркі заплылі пад столь і ператварыліся ў антэны. Загучаў вальс. У гэтую музыку ўскочыў чытач, а вылез ці то бык, ці то морж, які апазнаўся праз паэтычныя гукі. На кнігах пачалі ўспыхваць вогненныя іерогліфы. І таемны шэпт застаўся рэхам.

54.

Калі чарадзей адпусціць вяроўку — самае галоўнае не ляснуцца аб асфальт, бо будзе балюча. Хаця калі табе пашанцуе, дык ты ператворышся ў блінец. Падаць трэба абачліва, на рукі і ногі, у паставе сабакі. А лепш за ўсё мець схаваны парашут, каб пацягнуць за кольца і — бах: над табой чароўная белая аблачына, падай сабе на здароўе. Гэты чарадзей мне не падабаецца — падазроны суб'ект. Таго і глядзі — адпусціць вяроўку.

* * *

Кнігі не ствараюць герояў. Яны захоўваюць муміі. Ты трапляеш у склеп нябожчыкаў, і ад гэтага бывае вельмі сумна. Чытаеш, а здаецца, што вядзеш бясконцую размову з трупамі.

* * *

Здараецца, што гэты дзень табе не падабаецца адразу. Прачынаешся зранку і разумееш — дурны дзень. Жонка ляжыць побач злосная, быццам ты яе ўкусіў ці, дакладней, не ўкусіў. І тады здагадваешся — усё дрэнь. Можа, сёння магнітныя буры? Хто яго ведае, магчыма. Надвор'е нейкае напраўду пахмурнае. Што рабіць? Пасылаем працу нафіг. Жонцы кажам — я на працу. А сам? У адзін бар, потым у наступны. І гэтак далей. Карагод. Ці кеглі? Піва супакойвае нервы. Вось колькі заракаўся не пісаць пра алкаголь — а не атрымоўваецца. Я люблю бухаць. І навошта я бухаю? Бо думаю, што нашае жыццё — імгненне. Хтосьці калупаецца ў носе, хтосьці песціць прышчы, а я — бухаю. Нічым не горшы за астатніх. Некаторыя захопленыя баблом. Потым будуць у труне валяцца ў банкнотах. Я ж бухаю!.. Гы-гы. Буду булькаць у труне.

55.

— Ты сёння выглядаеш значна лепей.

— Натуральна, бо ў завязцы. Галоўнае ўмець вязаць марскія вузлы. Здараецца, што настае такі момант, калі гэты навык робіцца вельмі патрэбным.

— Галоўнае стрымаць сябе на шляху да крамы.

— Не, туды трэба ж заходзіць па прадукты, а вось не падысці да піва, віна і гарэлкі — справа значна цяжэйшая. Там так прывабна пузацяцца цьмяныя і светлыя супергероі.

— Выпіў і ўжо ляціш на крылах?

— Так. А ўвогуле, я выглядаю лепш таму, што забараніў сабе перад сном чытаць казкі. Гэта ж немажліва — потым сніцца розная брыдота, усялякія бабулькі, здыхлікі бессмяротныя, лясныя хаткі, каты з балалайкамі. Прачынаешся зранку з апухлым тварам і чырвонымі вачыма. Галава цяжкая, нібыта пасля пахмелля. Карацей, мне казкі не заходзяць, як і гарэлка.

Капітан Барада паглядзеў на суразмоўцу — той сядзеў нібы барон; увесь у чырвоным, разваліўся ў фатэлі, пацягвае нейкі кактэйль. Не, гэты суразмоўца не падабаўся капітану. Бо ў ягоных вачах была пустэча. Не свяцілася там анічога. Хацелася схапіць губку і сцерці з твару ўсе абрысы (нібы крэйду), потым узяць аловак і намаляваць новы нос, вусны, вочы... намаляваць бародаўкі ды шнары, колькі фурункулаў. І глядзіш — перад табой сапраўдны герой сучаснасці. А так — няма пра што казаць.

56.

Капітан Барада любіў за сняданкам пачытаць тоўстую газету. Асабліва прыемна было гэта рабіць на скразняку. Валасы цярушыць вецярок, на падбароддзі паўзе выпадковая мушка, а ты разгортваеш “Новы час”. У газеце ўсяго хапае — яе мог чытаць не толькі капітан, але і матрос, ветэрынар, кантралёр білетаў, паэт. Можна, нават альбатрос?.. Хто яго ведае? Падабалася капітану вычытваць у літаратурнай укладцы цікавыя думкі... Магчыма, ён там мог сустрэць і наступнае:

“Самае небяспечнае ў выдавецкай сферы, калі табе трапляецца істэрычны суб’ект. Тут праблема паўстае

з неадэкватнасці персанажа, а не з яго сквапнасці. Што ні рабі, як да яго ні падплывай — канфлікту не пазбавіцца. Прапілуе цябе ўздоўж і ўпоперак”.

Яшчэ капітан любіў шоргат газеты. Так прыемна за кубачкам кавы разгарнуць велізарныя папяровыя лапукі. Цыгара з кішэні, спіралькі магнітнай кавы, дым духмянай цыгары і шоргат папяровага лісця — гэта натхняла на добры настрой. Яшчэ закінуць нага на нагу — і поўны камплект. Паважны, як чапля.

**а ў гэты самы час
кнігарня Марс
16:30 панядзелак**

Аднойчы ў кнігарню запоўз інтэрнэт-вірус.

“Добры дзень! — сказаў ён і адразу прадставіўся: — Я ваш сябра, інтэрнэт-паразіт. Я да вас назаўжды! Я зараз буду вас грызці. Давыпендрываліся гаўрыкі. Навошта палезлі ў інтэрнэт-продажы? Сядзелі б у сваім балоце і не крумкалі. А цяпер атрымаеце па поўнай! Я вас буду ікламі калечыць і кіпцюрамі драць”.

Паразіт зыркнуў на Волму і нешта трохі спахмурнеў. У віруса было пяць ног і шэрая бліскучая скурка — ён у пэўным сэнсе нагадваў вусеня. Але твар... ці, хутчэй, пыса была гідкая і ўся ў іклах. Вачэй мелася дзесяць. Адным словам — мярзота. Волма не разгубілася. Махнула газетай “Трах-цібідох!” — Вірус пачаў пішчаць і матляцца па кнігарні. Што гэта была за газета? Застаецца таямніцай. Калі б хто ведаў, яе наклад быў бы неверагодным!

57.

— Сабакі!

— Якія такія сабакі?!!

— Тыя самыя. Яны ўчора адгрызлі нагу пісьменніку Л.
Ён больш не будзе хадзіць.

— Хіба ён хадзіў? Ён і на дзвюх нагах толькі поўзаў.

— Ты залішне злосны. Я нават сказаў бы больш жорстка — ты садыст.

— Не я ж адгрызаў нагу ў пісьменніка Л.

— А хто гэтых сабакаў выпусціў?

— Хіба я?

— Ты прынамсі прычыніўся да гэтай справы.

— Можа, у сабак ёсць такая патрэба? Яны нібыта санітары прыроды.

— Адгрызаць ногі — у гэтым санітарыя?

— Гледзячы чые ногі. Вось Л. без нагі, можа, нарэшце створыць шэдэўр.

— А што, з нагой не мог?

— З нагой не было ў ягоных творах трагізму. А цяпер дакранешся вокам да тэксту, а ён напаты, нібыта пад гільяцінай.

* * *

— Дзядзька Барада, а што рабіць, калі наступіў на шкло і прапароў нагу?

— Быў у мяне аднойчы выпадак. Разбіў я дома фужэр для шампанскага. Шкло разляцелася па ўсіх закутках. І вымятаў яго (як быццам вылізваў палубу), а нешта ўсё роўна прамінуў. Між іншым, я люблю дома швэндацца басанож, прыемна адчуваць ступакамі дрэва. І вось

шлёп нагой на ладны кавалак шкла!.. Выцягвай яго, выцягвай, як у вядомай рускай казцы старэча рэпку... не хоча! Спатрэбілася ўначы выклікаць хуткую дапамогу. Забралі ў дзяжурную частку, дзе хірург вызваліў мяне ад шклянога сюрпрыза. Нечым прадэзінфікавалі, павязку наклалі і гудбай.

А далей — проста песня! Мой лоцман параіў добра змазаць ранку маззю Вішнеўскага, што я і зрабіў. І тут пачалося! Нагу маю расфігачыла да памераў нагі слана! Ляжу з тэмпературай, паміраю, думаю, што трэба ехаць у паліклініку і адразу пісаць спадчынны тэстамент. Мараль: паранілі нагу — пакладзіце яе ў тазік са спіртам — эфект самі пабачыце! Праз дзень яна сама будзе прасіцца прыняць спіртавыя працэдуры! Стане выстукваць пальцамі рытмы Шапэна, шлёпаць па лядоўні пяткай што ёсць моцы! Калі не пойдзеце ёй насустрач, зробіць забастоўку — адмовіцца наведваць прыбіральню, давядзецца цягнуць гвалтам! А калі вы з ёй паразумеецца, будзе булькаць і спяваць песні, адасобіць сабе жылую плошчу і навучыцца размаўляць па-ангельску! Праверце — я праўду кажу!

Адыходзім ад тэмы. Ціхенька адпаўзаем. Немагчыма весці бясконцую гаворку ні пра што. Хаця не — хлушу. Гаворка, безумоўна, канструктыўная і закранае акрэсленую тэму. Усё тлумачыцца адсутнасцю сістэматычнасці ў маіх аповедах. Я час ад часу засынаю, ці бухаю, ці займаюся сэксам і паміж гэтымі працэдурамі спрабую давесці да вас дзурчэнне сваёй думкі. Гэта не проста. Вось калі зусім не жэрці і не хадзіць у клазет, калі зусім не бухаць і не бухцець з сябрамі, тады, магчыма, нешта з мяне вартае і выблісне. Магчыма. А можа, і не. Можа, я ўсох бы ўвесь, як цытрына на санцапёку. Хто яго ведае? Пра гэта застаецца адно фантазаваць.

Кнігарня Марс
Палёт нармальны

Выпрастай руку — і па пальцах пабяжыць саранча. Паглядзі, якая яна прыгожая, — як лісце ад гарбузоў. Бяжыць і скача, а рука не заканчваецца. Рука як прамень да сонца. І ты ўжо просіш: “Спыніся, саранча, на імгненне, каб паглядзець у твае незямныя вочы, каб атрымаць несусветны кайф, каб выцерці ўзмакрэлыя вусны, каб заліць у перасохлае горла глыток квасу, каб крыкнуць: “Э-ге-гей!” Падкінуць саранчу высока-высока, раскінуць рукі і працягваць крычаць: “Э-ге-гей! Саранча!”

Дробс праходзіў скрозь кніжныя шафы — такія фокусы ў яго атрымоўваліся выключна ў сонечныя і радасныя дні. Ён сам не ведаў, адкуль у яго гэтыя здольнасці. У кнігарні было цяпер ціха, і ён проста дзеля забавы, праходзячы скрозь шафы, здзьмуваў пыл з кніг. У сонечных промнях гэта выглядала надзвычай гіпнатычна.

Раптам дзынькнуў званочак над дзвярыма. Дробс кінуў забаўкі і накінуў на сябе сур’ёзнасць: надзьмуў шчокі ды сеў за касу.

Госць быў падобны да чалавека-кракадзіла. Уся ягоная вопратка была пупырыстая і зеленаватая. Вочы былі светлыя.

— Добры дзень! — павітаўся Дробс.

— Добры, — адказаў наведнік і запытаўся: — Будзе нешта халодненькае?

— Магу прапанаваць піва, — не разгубіўся Дробс.

— Колькі будзе каштаваць? — здзівіўся чалавек-кракадзіл.

— За кошт установы, — абнадзеіў Дробс і працягнуў гасцю бляшанку піва. У Дробса былі свае запасы, любіў ён выжлукціць на працы бляшанку-другую.

58.

Капітан Барада пачухаў патыліцу і запісаў:

“Што такое Дзень нараджэння?

П’яныя танцы на стале. Торт памерам з антылопу, з якога тырчаць шакаладныя рогі. Сябры — апухлыя, чырвоныя і вясёлыя. Стрэлы коркамі шампанскага. Грузінскія спевы да раніцы. Аэрапланы і дырыжаблі. Самалёты і цягнікі. Экскурсіі па майстэрнях. На раніцу — расол і піва. І дзіўныя звяры ў люстэрках.

Потым падыходзіш да акна — Фрыдрыхштрасэ”.

Капітан уздыхнуў, паставіў кропку і зірнуў у вакно: “Гэх, Вентспілс-Вентспілс”.

* * *

— Яну, — сказаў пузаты мужык. — Я шукаю Яну.

Мужык быў увесь круглы і салодкі.

— Вам трэба адшпіліць шчокі — яны набрынялі татматым сокам.

— Гэта яшчэ чаму? — пакрыўдзіўся мужык.

— Таму што вашыя мазгі пераўтварыліся ў рагалік, — патлумачыў я.

Штосьці засвісцела і выбухнула. На стале ляжаў кекс і дыміўся.

— Свежанькі, — сказаў мужык.

* * *

— Ну, што думаеш — супакоіцца ці пачне чарговае скавытанне?

— Гледзячы на яго, можна сказаць, што кароль — голы! Але ўсе маўчаць, і ў гэтым галоўная бяда.

Галава шлёпнулася на падлогу і глыбакадумна заўважыла:

— Зразумела, што гэта рытарычнае пытанне. Можна разважаць колькі заўгодна пра шчасце і бяду, пра карму і лёс, але сітуацыя вымагае радыкальных рашэнняў. Трэба зрабіць змову ў галовах, і няхай целы жывуць як хочуць. Тады і будзе вынік. Адбудзецца крышталізацыя прасторы.

ДАГАРЫ НАГАМІ



Пашча разявілася, і туды запоўз цягнік.

Грукаталі колы і зубы, і было адчуванне, што ты знаходзішся на нейкім сталеліцейным заводзе.

Крывы са свістам выдыхнуў, але здолеў устаяць на нагах, хаця яго цягнула да зямлі, нібыта магнітам. “Праклятая гарэлка”, — працадзіў скрозь зубы Крывы.

— Зімой цюлені прымярзаюць да колаў аўтамабіляў, — заўважыў Гарыныч.

— Гарыныч, — сказаў я. — Мне здаецца, што твой нос на марозе прымёрз да рыльца бутэлькі. Яшчэ трошкі — і сапраўды ў бутэльцы будучь плюхацца цюлені.

— Я — тваё сумленне! — зароў Гарыныч і моцна ўчапіўся за мае плечы. Здавалася, што ён хоча вытрасці з мяне словы прабачэння.

— Я сам сусам! — адказаў я. — Яшчэ ўчора быў перакананы, што мне жывецца горш за гномаў! А сёння ўпэўнены, што я абраны герой! Мой лоб — ціхая гавань для караблёў!

— Я ем свой хлеб не дарма! — ашчэрыўся Гарыныч і з усяе моцы штурхануў мяне.

Я не ўтрымаўся на нагах і паваліўся на бетонныя пліты.

Крывы п'яна зарагатаў.

— Вы — дурні! — крычаў ён. — Я самы сумленны баклажан на свеце!

— Вы тут што, белены аб'еліся? — раптам запытаў невядомы барадач. Ад барадача падымалася пара, быццам ён выскачыў з парыльні. Яго чырвоны твар абсякалі жоўтыя шнары. Ён нечым нагадаў чалавека з іншай планеты.

— Вы, пэўна, іншапланетнік, — спытаў я і паспрабаваў устаць. Ногі ледзь слухаліся.

Міма прагрукатаў трамвай.

Невядомы нават не ўсміхнуўся і сказаў:

— Усіх вас.

— У сэнсе? — не зразумеў я.

— І не шкадуючы, — дадаў невядомы.

Крывому гэты дыялог не спадабаўся:

— Валі адсюль, дзядзька, — параіў Крывы.

— Я люблю футбол, — нагадаў Гарыныч.

— Думаю, што сябры маюць рацыю. Валі адсюль, барадач. Мы цябе не ведаем і нам не падабаюцца цьмяныя пажаданні.

— Ніякай цьмянасці. На свеце скончылася свята. Цяпер толькі адрыжкі і сумныя пацалункі на развітанне. Верыш не верыш, але мусіш жыць па законах гэтай тэрыторыі. Мы — першыя.

— Ы-ы-ы-ы-ы!!! — зароў разлаваны Гарыныч. — Я магу зрабіць балюча!

— Я і кажу, сонца закацілася на захад. Выратаван-ня няма. Гучыць гонг лёсу. Грып скасіў сёлета лепшых. Мы паміраем.

— Прыбярэце гэтага ідыёта! — заенчыў Крывы. — Я зараз яго прыдушу!

— Здохла, — сказаў барадач. — Здохла. І выплюнула. Засохла. Ляжыць непрыкметна і смярдзіць. Немагчыма трываць.

Мы, не згаворваючыся, кінуліся на барадача. Крывы ўчапіўся ў бараду, Гарыныч — у валасы, я — за куртку. Хрып, крык, слёзы і пляўкі.

І раптам барадач кажа:

— Я — за восень!

Мы аслупянелі і выпусцілі дзівака. Нібыта экзатычную рыбіну. А ён гэтага толькі і чакаў. Фырррр! І хутчэй ад нас да трамвайных рэек. Заскочыў у нару трамвая. І махае адтуль жоўтым плаўніком. Сядзіць за шклом быццам не барадач, а ягоны прывід. І гэты прывід махае рукой. І паказвае нам крыўдныя жэсты. Ах ты, сволач!

Трамвай паведаміў:

— Учора падаражэў праезд! Зайцоў ловім на салодкае і потым пускаем на каўбасу! Так што не жартуйце са мной, хлопчыкі!

Калі ў гэтай краіне напаткае цябе шчасце? Ніколі! А мо хоць некалі? Не-а, і не спадзявайся. Паглядзі, паглядзі, рассунь фіранкі, вытыркні нос за вакно! Магчыма, нешта і здарыцца добрае. Пустая бутэлька праляціць над галавой і цябе не зачэпіць. Мент, нібыта пералётная птушка, таксама праляціць над галавой, нешта пракурлькае і памахае добразычліва вялізнай рукой. Галоўнае своечасова адпаўзці, вывернуцца. Каб цябе не зачэпіла, не аглушылі. Тым болей, каб не ўзнагародзілі дзяржаўнай прэміяй!..

Па прыступках, па прыступках — выпаўзці змяюкай на паветра, агледзецца і хутчэй да мяжы!.. Да мяжы нашай з вамі свядомасці. Дзе няма гэтай рэчаіснасці. Так-так. Туды, дзе гэты дзікабраз не тыркаецца сваімі голкамі і не нюхае вашыя кеды.

* * *

Я паглядзеў фільм “Любоў і нянавісць у Лас-Вегасе”. І задумаўся пра сваё жыццё.

Выпіў. Пасля гэтага на наступны дзень быў абавязаны напісаць некалькі старонак тэксту. А калі нічога такога не зрабіў, значыць не апраўдаў уласнага даверу. Мне складана ўявіць пісьменніка цвярознікам. Нейкі ён не сапраўдны тады. Быццам ненатуральны. Сумнае жыццё і сумныя кнігі. Жыць трэба напоўніцу і пісаць гэтаксама. Гэта не аксіёма правільнасці, крый божа, але тым не менш.

— Дык мо наогул пасадзіць цябе ў бутэльку? Сядзі там і булькай. Мне часам здаецца, што ў цябе замест крыві плюхаецца каньяк. Твае банальныя формулы — усяго толькі няўдалае апраўданне сваіх учынкаў.

* * *

Калі я напіваюся, я раблю неверагодныя рэчы. Мяне не пазнаць. Па-першае, я выцягваю з шафы валізу і хаваю туды галаву капітана Барады. Затым я выбягаю з дома, бяру таксоўку і еду ў казіно. Па дарозе яшчэ даганяюся каньяком. Я магу і не даехаць. У кожнага пакалення ёсць свае культавыя месцы. Да такіх месцаў

прыглядаюся і я. Можна заруліць і на Зыбіцкую, дзе спусціцца ў нетры бара “Дно”.

Але спачатку пра казіно. Вы ўяўляеце, як я граю ў рулетку? Пад сталом ляжыць валіза з галавой Барады.

Я пытаюся:

— Ну што, колькі паставім на суседзяў?

— Анічога не паставім! Дапівай свой каньяк, даядай цытрыны і валі дахаты! Да жонкі! Да дзіцяці! Валі, кажу! Усё роўна ты банкрут. Яшчэ некалькі ставак — і ты ў пралёце!

— Маўчы, спецыяліст дзяўбаны. Куды ж ты падзеў сваё цела, недароблены?

Валіза пачынае падскокваць і брыдка лаяцца. Круп’е падазрона на мяне паглядае. Я б’ю нагой па валізе.

— Калі ты зараз не супакоішся, я цябе з капустай замарыную.

ЧАСТКА НУЛЯВАЯ,
ЯКАЯ ВЫТЫРКНУЛАСЯ
З БОТА П'ЯНАГА ШПІЁНА



— Лашара, ты ж затэрарызаваў жыхароў гэтага дома!
— Стараюся! Гы-гы.

Я ўсміхнуўся. Потым прыбраў з твару ўсмешку і схаваў у кішэні. Дзень быў пахмурны. Не доўга думаючы, я адкруціў пару пальцаў, потым ногі і папоўз да шафы. Схаваўся ў яе. І з палёгкай уздыхнуў. Дробнагабарытны. Заснуў.

Сон накаціўся. Нібыта шторм. Ён чакаў мяне, гэты сон. П'яны і цяжкі. Здавалася, што я ў сюррэалістычным сіропе. Цікава, як можа выглядаць сюррэалістычны сіроп? Неба было цьмяным, амаль чорным. У вялікіх навальнічных хмарах. Гмахі нахіляліся над галавой, падалі. Здавалася, што жыццё беспрасветнае. Я стаў разважаць пра каштоўнасці. І тут жа сябе спыніў. Ну якія могуць быць у мяне каштоўнасці? Нават смешна. Мая каштоўнасць — гэта бясконцая дарога, якая адзіночыцца са змрочным небам. Гмахі і бетонныя тарты гарманіруюць з маім светаўспрыманнем.

паміж радкамі, запісанымі падчас кашлю лектара, ты вылоўліваў птушак, што хаваліся ў каве. Даводзілася браць лыжку і бразгаць. Птушкі, нібыта мініяцюрныя цюлені, выскаквалі ў суседскі кубачак, дзе плюхаліся, фыркалі і палохалі калег. Па сталe качаўся бублік. Зрэшты, адпываючы кавы, ты разумеў, што не ўсе птушкі паспелі ўцячы, бо яны казыталі горла, пішчалі і, верагодна, патрабавалі свабоды. Адрыгваючы, прызнаваўся, што паглынальнік музыкі, і дэманстраваў пуза, якое гудзела, нібы вулей, бо там, апроч кавы і птушак, магчыма, былі жабкі, саранча і пэўна шмат якія інсекты...

цягнік грукоча, і хочацца спаць, але нельга.

— Ты ўжо мусіш піць гарбату, — сказаў праваднік. Выглядаў праваднік на капыл цацачнага салдаціка, выплаўленага з волава. І ён быў з адной нагой. Неверагодна! Першы раз у жыцці мне сустрэўся праваднік без нагі! Але што гэта быў за праваднік?! Ён круціўся ваўчком. Быў нейкім гнуткім і ўчэпістым, нібыта малпа. Здавалася, што яму хапіла б і адной рукі, настолькі ён быў рухавым і спрытным. Было нешта яшчэ, што ўражвала. На ягоным твары трое ў фуфайках пілі гарэлку і гралі на гармоніку. Да таго ж яшчэ двое ў піжамах пілавалі дровы. А побач тлустая баба гатавала яечню. Калі яна пачала падгараць... я не вытрымаў і паспрабаваў спыніць гэтую какафонію:

— Гарыць! — залямантаваў я. — Гані сябрукоў прэч!

— На заводзе людзі плавяць руду, — адказаў праваднік. — А вы тут сёрбаеце гарбату і робіце недарэчныя заўвагі!

У гарбаце варушыўся руды мураш, і ён таксама азваўся:

— Вы тут п'яце гарбату і не заўважаеце простых дальнабойшчыкаў! Трэба асцярожна ўжываць гарбату! Асабліва ў вагонах! Гэта вельмі небяспечная справа.

цягнік ператварыўся ў вусеня. Я хацеў злавіць яго ротам. Адчуваў сябе карпам. Згадваў пра тое, што люблю лавіць рыбу голымі рукамі. Гы. Цягнік раструшчыў мае рэбры.

я адступіў і ўпаў.

“Усё — каюк”, — пранеслася ў галаве. Толькі ўсё ляцеў і ляцеў і ніяк не мог упасці. “Дзіўна, — думаў. — Здаецца я не ем галюцынагенных грыбоў”.

— Затое яны ядуць цябе, — сказаў мухамор.

Я прыгледзеўся. Побач са мной падаў Майкл Крывы. Ягоны твар быў чырвоны і ў белых плямах. Мухамор!

Я заплюшчыў вочы і сказаў: “Мухамор-мухамор, я дыму не ем! Адпусці маю душу — вярні рэальнасць”. “Гы-гы, — засмяялася рэальнасць. — Я тут лячу побач — трымай мацней, каб не збегла”.

І праўда, побач з Майклам ляцеў кебаб — вялікі і рэальны. “Зараз-зараз”, — пагадзіўся я і паспрабаваў злавіць таямнічы кебаб. А ён, сволач, добра запёкся, выслізвае, не даецца. Плюецца гарчычным соусам.

Голас соуса: “Я — соус. Я хачу быць самастойным! Жалься мне — і, можа, я табе дарую!”

Я прыглядаюся, а там, у соусе, сядзіць мой закляты вораг Бельгон Белагонны, ці папросту — Пельпень Пышнабровы!

* * *

Менск заціхае даволі рана. Горад, чыё паветра засмечанае міліцэйскімі мігалкамі, кадэбэшным шэптам, п'янымі позехамі рабочых са шматлікіх заводаў. Горад з цьмяным мінулым і з цьмянай будучыняй. Горад-прывід. Горад-інвалід. Ужо няма веры ў гэтыя шырокія праспекты, ужо няма той гераічнай песні ў гэтых каменных шыротах. Здаецца, паветра тут яшчэ атручанае няўлоўным паралітычным газам.

— Пі не пі — лепшым не станеш, — сказаў Майкл Крывы і ўсміхнуўся.

— Я ведаю цудоўнае казіно — можа, зазірнем? — прапанаваў я.

— Не веру я ў гульню з аўтаматамі.

— Ну чаму з аўтаматамі? Я якраз прапаноўваю згуляць у рулетку.

— Рулетка можа быць электроннай.

Рулетка круцілася, і разам з ёй замест шарыка бегала штучнае вока. Нешта было жудаснае ў гэтым відовішчы. Лічбы мільгацелі, нібыта адлічваўся старт ядзернай ракеты.

Першая мазгавая атака:

У сераду я выйшаў з хаты і падумаў, што сэнсу існавання няма аніякага. Усё брыдка. І мне надакучыла.

Прычым не істотна, п'еш ты ці не п'еш. Колешся ці вяляешся абдзяўбаны пад лесвіцай. Жыццё ідзе дзіўнымі зігзагамі. І самае прыкрае, што мы цалкам заангажаваныя ў побыт. Ён для большасці — адзіны арыенцір. Я не здзіўлены. Абывацелі калі не голасна, дык шэптам заяўляюць, што іх культурныя каштоўнасці — гэта каўбаса і ўнітаз.

бярэш малаток і прыбіваеш да падлогі гэты партрэт

вусы вытыркаюцца з яго, нібыта жывыя. Ты выцягваеш з кішэні грабеньчык і спрабуеш расчасаць чорнае валоссе. Потым прылізваеш. Ні халеры не атрымоўваецца. Тырчаць, нібы калючы дрот.

Аднекуль выпаўзае дзядзька. У вас узніклі правільныя асацыяцыі; сядзіш у пакоі адзін, а тут, быццам змяюка, нейкі выпаўзень. Такі яшчэ досыць малады выпаўзень. Недзе трыццацігадовага ўзросту. Гэты дзядзька ў гарнітурчыку, пры гальштуку. Твар — пырскі дажджу. Складаецца адчуванне, што пратрэш яго анучай — і ўсё змыецца незваротна. Будзе страчаны чалавек назаўсёды. Гэта як забруджанае шкло ці люстэрка — дыхаеш, плюеш і сціраеш рукавом. Дык вось. Гэны выпаўзень вузіць вочы і кажа:

— Ну і якога хрэна ты расчэсваў яму вусы?

Здавалася, што жонка лобзікам выпільвае ў галаве дзіркі.

— Ыгы-ыгы, — кажаш ты.

Ты ўяўляеш, як галава танчыць на чырвоных вуглях.
Пішчыць і нэндзіць.

— Ну, не румзай, вушастая... Выратуем.

Потым галава цяжка ўздыхае.

Сэнс пытання: калі? А калі невядома. Магчыма, у панядзелак ці аўторак. Чаму? Ды таму, што трэба. Бо ветру няма і сонца свеціць. Вось так і адбываюцца зрухі ў нашым жыцці. Без наплываў магмы. Кропкава. Змеяў павыкідалі ў сметніцу.

Другая мазгавая атака:

— І колькі можна? — я ўжо стаміўся чакаць.

Затым паглядзеў на медузу — нешта мне не падабалася ў ейным колеры.

— Бл., — сказаў. — Якая бл. гэтая ваша заліўная рыбіна!

Сеў у машыну. Так. Счапленне, тормаз, здымаем з ручніка, уключаем першую перадачу. Счапленне... Газ!.. Інакш заглухне. Анічога не пераблытаў? Бл. Бл. Бл. Не, здаецца, анічога не пераблытаў.

Машына была яшчэ тая звяруга. Раўла, нібыта леў. Трыццацігадовай даўніны. Матор без голасу быў не маторам.

Ззаду захіхікаў брыдкі чалавек.

Барада задумаўся і запісаў: “Я — кубік Рубіка. Мой настрой залежыць ад надвор’я — сіні, чорны, чырвоны,

белы. Трушчу цела і ягоныя кавалкі складваю ў шкатулку. Я — біг-мак. Я жару сябе і пукаю глуха ды непрыгожа. Гэта як жыццё з маім любімым лысым дыктатарам. Я — біг-мак. Я — кубік Рубіка. Я — вадасцёкавая труба для блявоціны. Я — сусвет і я — пустэча. Кубік Рубіка і біг-мак грукочуць музыкай каменных прэрыі. Музыкай чыстай смерці”.

Пстрыкнуў пальцамі. І з неба апусціўся чалавек з вялікім шарам.

— Што трэба? Добры настрой? Няма праблемаў — вось табе марозіва, вось шатландскі віскі, вось карона і вось спартовы аўтамабіль. Чаго яшчэ?

— Жадаю танцаў у адзіноце каля вогнішча на бязлюднай выспе.

— Жадаеце? Калі ласка — атрымайце!

І вось ужо чалавецтва ператварылася ў далёкі міф. Вакол — зорнае неба, вогнішча, крыкі начных і нябачных птахаў. А ты танчыш і равеш на ўвесь свет. Равеш, і аніхто цябе не спыняе. Бо няма каму! Гэта свабода. Дык чаго вы жадаеце? Аўтамабіль, залатую карону, віскі, марозіва, шакаладу ці проста маленькі глыток паветра свабоды на бязлюднай выспе?! Га?!!

* * *

— Гары, ён здаў! — крычаў нехта зверху. — Гэта неверагодна, але гэта факт!

Голас напаўняўся п'янай сілай. Гучаць ноткі цёплага віскі і летняй ліпкай газіроўкі. Голас аплятаў усё сваім павуціннем.

— Гары, ён здаў! Гэта неверагодна! Як ён будзе кіраваць?!! Гэта ж самазабойца. Ён пацалуе першае дрэва! Гары, я не веру ў ягоныя здольнасці! Мо ён сапраўды купіў тыя дакументы?!! Га? Гары? Паглядзі, у ягоных вачах свецяцца купюры! Ён жа хабарнік! Гары! Гары! Дрэвы са мной салідарныя — яны махаюць галінамі, яны скідваюць ад злосці сваё лісце!

* * *

Уверх — уніз. Паралельна. Уздоўж і ўпоперак. Назаўжды. Прыбярэ! Рыба-меч — наперад! Зрэзаць гальштукі! Зрэзаць сосны і дубы! Бы кабы — грыбы! Грабі!

* * *

Я — дырыжор. Лес — гнуткія і пругкія струны. Дакранаюся да верхавін — чую стук дзятла і гудзенне мачтавых соснаў. “Учора мы забілі пчаляра!” — крычыць пугач. Рэха: “Забілі! Забілі!” Зноўку дакранаюся да верхавін — здаецца, тысячы гітараў шкамутаюць цішыню. “Навошта мы забілі пчаляра?!!” Рэха: “Навошта?!! Навошта?..”

* * *

Глухія нетры навальваюцца на плечы. Няхай тут растуць ананасы і бананы. Запальваю святло на гары і слухаю галасы цацак. Яны гучаць як свідравальныя агрэгаты. Пацалункі атрымліваюцца мёртвымі і патыхаюць рыбай. Я надзьмуваю вялікі жоўты шар і праціраю акулары.

У маіх акуларах свет выглядае ружовым. І я не магу зразумець, падабаецца мне гэта ці не? Фары асвятляюць квадратных людзей. І здаецца, што на небе кветкамі распускаяцца ракеты.

* * *

Не хочацца пра тэракты, не хочацца пра крэматорыі. Тут пахаваная дзяржава, тут — золата ў трунах, якое не патрэбнае нават пацукам.

Маленькія прэзідэнты, канцлеры, дыктатары, дэпутаты і ўсялякая чынавенская шушамець — усё гэта бульбочка ў катле. Ты падліваеш смалы. Яркая гарыць агонь. Спёка. Ты п'еш. Усміхаюцца два буслы. Ты п'еш, ты цэдзіш гаркавыя кроплі. Глядзіш на чырвоныя языкі. На журавінавыя галовы, якія тырчаць са смалы. У гэтым клёкаце. У гэтую спёку. У гэтым настроі ты чытаеш кнігу. Кнігу пра менеджмент.

Першы чытач быў хударлявы і бляклы, з прычоскай “а-ля меч вікінга”, з залатымі зубамі, з срэбранай завушніцай у вуху, у тыльняху. Ён бясконца напяваў песеньку: “Першай справай самалёты... ну а дзеўчыны... а дзеўчыны потым...” Першы чытач выйшаў у вакно і пераўтварыўся ў дырыжабль. Гэта было паласатае паветранае судна.

Другі чытач быў жоўтым і з густым рабаціннем. Ён прыкідваўся дэндзі — на ім быў чорны гарнітурчык і чорны матылёк, пантофлі бліскалі, нібыта халадзец. Калі ён запальваў цыгару, з'яўлялася белая аблачына дыму.

Калі размаўляў, здавалася, што побач не чалавек, а рухомая лялька. Ягонья паліраваныя зубы выдавалі штучнасць. Хацелася ўзяць рашпіль і дапрацаваць робата.

Другі чытач выйшаў праз дзверы і пачаў гаўкаць.

Трэці чытач нагадваў малпу. Здавалася, што на твары няма вольнага месца ад валасоў. Ён быў надзвычай нервовым — увесь час махаў рукамі. Вочы былі падобныя да секундамераў — круціліся як шалёныя. Апануты ён быў вельмі дзіўна — нейкі руды камбінезон і сіняя пластыкавая каска.

Трэці чытач узяў цясак і расцерушыў паветра сваёй злосцю. Цясак блішчэў, быццам люстэрка.

Чацвёрты чытач — у валасах матылькі. Нос моркаўкай. Бровы — драпежныя нажніцы. Рукі — хвасты рыбіны. Усмешка падобная да бетоннага моста. Вопратка як у медбрата — шапачка і белая піжама.

Чацвёрты чытач распрануўся да майткоў і пачаў танчыць.

Пяты чытач быў на бульдозеры. Ягоны твар свяціўся радасным семафорам. Ён быў у сіняй форме. З неба падалі не зоркі — светлякі. Чытач заспяваў, як оперны саліст. Птушкі заціхлі, людзі спалохана азіраліся, здавалася, што нават бульдозер заглух.

Шосты чытач без спыну грыз чэрствую булачку. Ягоная даўгая шыя нагадвала белую калону. Казліная бародка падкрэслівала, што ейны ўладальнік прэтэндуе на інтэлігентнасць. У перапынках паміж жаваннем ён

уздыхаў і галасіў. На чытачы быў спартовы гарнітур і тапачкі, падобныя да янотаў. Калі пачуліся паражодныя гудкі, чытач перабраўся на карабель і памахаў на развітанне рукой.

Сёмы чытач у шаленстве разарваў кнігу зубамі. Я прыгледзеўся. Нешта было нязвычайнае ў гэтым сёмым. Ну, радзімкі і шнары не здзіўлялі. Хіба кідалася і гіпнатызавала адзінокае вока, якое было пасярод твару, над носам. Так! Гэта быў цыклоп!.. Жоўтае вока пазірала на мяне не злосна — у ім было пытанне даследчыка. Гэты сёмы быў не простым чытачом — ён хацеў прэпараваць, бо меў вялікую цікаўнасць да медычнай навукі.

Я люблю кожнага з пералічаных чытачоў. Вы ўсе неверагодныя! І вас значна больш за лічбу сем! Прынамсі я ў гэта веру! Веру — у сто першага чытача!

— І што, дзе кульмінацыя? — запытаў сто першы чытач. Чытач быў мажным, часта дыхаў і хапаўся пухлымі рукамі за сэрца. Па ўсім было бачна, што яму кепска.

— Я пытаюся: дзе кульмінацыя?! — ужо крычаў ці хрыпеў таўстун. — Што, так паэтычна ўсе і распаўзуцца па сваіх норах?!!

— Не! — запэўніў я. — Не паспеюць!!!

* * *

Генерал атрутна заўсміхаўся, падышоў да пульта і, доўга не думаючы, націснуў на вялікую чырвоную кнопку.

Загрымела, заклекатала. “Першая пайшла”, — працадзіў скрозь зубы генерал і зняў фуражку. Першая ракета накрыла Мюнхен.

“Другая пайшла”, — працадзіў генерал, зноўку націскаючы на кнопку. “Трэцяя пайшла”...

КАЗКА

ПРА **КА**РАЛІНУ, ЯКАЯ ЗБЕГЛА ў ЛЕС,
І ПРА ЕЙНУЮ БАРАДУ,
ЯКАЯ ЗАЎСЁДЫ ВЫРАСТАЛА ПАСЛЯ КЕФІРУ



1.

Кефірная Барада ўздыхнуў, паглядзеў у люстэрка і ўсміхнуўся. Кефір патрапіўся смачны. Адлюстраванне было з гэтым згоднае. Учора Барада зарокся больш не сумаваць. Гэта ў яго звычайна атрымлівалася, калі ён не чытаў дэтэктываў. Сёння Кефірная Барада раптам вырашыў напісаць казку пра маленькую смелую дзяўчынку. (Праўда, невядома, што з гэтага атрымалася.) Ён пачухаў белае падбароддзе, выпаткаў пальцы ў кефіры і пачаў нашэптаць на дыктафон дзіўную гісторыю. Мазгі напружваліся і спараджалі цудоўныя кефірныя вобразы.

* * *

Караліна была вельмі добрай і прыгожай дзяўчынкай. Яна слухалася маці, любіла варэнне, сушкі, батон з маслам, грушы, яблыкі, персікі і проста не магла жыць без малявання. Яна была невялікая ростам, але ейныя вочы заўсёды свяціліся тым таемным і светлым, што многія блытаюць з рамантычным глупствам... Не, гэта было нечым іншым, бо яна любіла сваволіць. Хм.

2.

**Дзённікавыя нататкі капітана Барады,
якія ні да чаго не абавязваюць:**

Сённяя мы цэлы дзень шукалі Караліну і не знайшлі. Усе падазраюць шэрага воўка. Паводле словаў ягоных знаёмцаў ліса і шакала, напярэдадні ён паводзіў сябе даволі дзіўна; схадзіў у краму і набыў два кілаграмы цукерак “Кароўка”, тры пачкі сушак “Кусарыкі з карыцай”, пяць літраў розных сокаў і два кілаграмы бананаў. Калі шукалі Караліну, яго ніхто не бачыў. Сваю нару ён чамусьці не зачыніў. І ў мяне ўзнікае сур’ёзнае пытанне: дзе гэты ваўчара?

Нехта ж абавязаны адказаць на пытанні.

Няхай пытанні застаюцца прысыпаная цукрам.

Выцягні сіняе вока і не думай пра наступствы.

Магчыма, усё толькі пачынаецца. Вецер і снег.

У галаве поўзаюць метэарыты. Мабыць, змяняецца надвор’е. Усё да лепшага.

Абшукалі ўвесь лес. Здаецца, не было елкі, пад якую не зазірнулі. Вожык Антось прапоўз пад кожным карчом. Няма.

Заўтра да пашуковай групы далучыцца атрад буслоў. Спадзяюся, што менавіта заўтра нашыя пошукі будуць паспяховымі.

3.

— Бардак, — сказала жонка.

— Слова "бардак" няма ў беларускай лексіцы, — замармытаў патаемны голас. — Можа, бедлам? Вэрхал?

— Не! — крыкнуў я. — Гэта быў менавіта Бардак!
Не істотнае ягонае паходжанне!

— Можа, татарскае? — замармытаў голас.

— Гэты Бардак — персанаж, які прыехаў да нас з Фінляндыі. Звычайны Дзед Мароз, — сказаў я.

— Не мудрагель, — папікнула жонка.

Бардак усміхнуўся. У ягоных вачах гулялі сполахі любові. Толькі барада, падобная да ватнай, была не белай, а жоўтай. Бардак зноўку ўсміхнуўся, і мне падалося, што з ягонага рота выскачыў зуб. Я прыгледзеўся. І спраўды, за шафу схаваўся не прусак, а звычайны паедзены карыесам памаранчавы зуб. Я паказаў на ўцекача пальцам:

— Глядзіце, зуб выпаў.

— Дзе? — не зразумела жонка.

Тым часам зуб знік.

— Ён даў нырца за шафу, — канстатаваў я.

— Можа, гэта прусак? — засумняваўся Бардак.

— Не! — сказаў я. — Гэты псеўдапрусак выскачыў з вашага рота!

— З майго? — здзівіўся Бардак. — Мо падалося? Здаецца, усе зубы на месцы. — І Бардак пачаў корпацца бруднымі пальцамі ў роце.

У гэты момант мы пачулі:

— З твайго! З твайго! Мне надакучыла!

Бардак ледзьве не папярхнуўся і здзіўлена вылупіў вочы. Ды і мы з жонкай адчувалі сябе не вельмі ўтульна.

— У мяне галюцынацыі, — сказала жонка. — Я зараз вярнуся — пайду вып’ю валяр’янкі.

І яна паспяхалася на кухню.

Мы пачулі грукат. Нехта барабаніў па батарэях у суседняй кватэры. Мабыць, паверхам ніжэй.

— Гэта што? — здзівіўся Бардак.

— Суседзі, — сказаў я, — папярэджваюць, што мы гучна размаўляем.

— А мы гучна размаўляем? — здзівіўся Бардак.

— Хто яго ведае? — сказаў я. — Можа, зуб гучна тупаў?

— Бардак, — канстатаваў Бардак.

— І я пра тое ж, — пагадзіўся я.

4.

Крыкніце: “Кнігарня!” Крыкніце: “Крумкачы, на поўнач!” Залямантуйце!.. Не стрымлівайцеся. Кнігарню падзяляем на сектары. Мне падабаецца сектар пад назвай “Лупавокія”. (Сюды трапілі тыя, хто запісвае ўсё — ад жамярыцы да гары Кіліманджара.) Гэтыя не прапускаюць аніводнага пука і мараць быць знакамітымі, як Мікола Гусоўскі.

5.

Прамова мастака БЕРЛІНА РОДЗІМА ў кнігарні перад велікодным шакаладным зайцам:

“Будзем да канца паслядоўнымі. Не станем здраджваць сваім заповітам. Мы верым у слушнасьць нашай

канцэпцыі. Наш Казімір Малевіч без сумневу самы сапраўдны. Нашыя супрэматычныя ідэі самыя перадавыя.

Не эксперымент дзеля эксперыменту. Не перформанс дзеля перформансу. Не для клаўнады. Мы працуем на вечнасць.

Зразумеў?”

Родзім паглядзеў на шакаладнага зайца і даў яму пстрычку па вуху. Заяц заварушыўся, нібыта пластылінавы, расплюшчыў вочы і патлумачыў мастаку:

— Я ў прынцепах згодны. У мяне няма прэрэчанняў у цэлым. Мабыць, ёсць толькі сумневы наконт пэўных дэталей.

Родзім папярхнуўся, пракашляўся і хрыпла запытаў:

— А што ты думаеш наконт чорнага квадрата?

— Я хутчэй за роварнае кола — яно мне маральна бліжэй. Хаця мяне найбольш натхняюць звералюдзі Акулава.

— А са мной як?

Заяц, здавалася, не пачуў і працягваў:

— Шамякін мяне часам палюхае дробнымі галовамі волатаў.

Родзім маўчаў, толькі перамінаўся з нагі на нагу.

— Да цябе я пакуль не дарос, — нечакана прызнаўся заяц.

— Праўда? — узрадаваўся Родзім.

— Пакуль манументальны жывапіс — гэта не маё. Буйная трава не смачная — ды і не дацягнуцца мне.

6.

Ноч. За акном трамваі. Тут рэйкі яшчэ не хаваюць грукату цяжкага жалеза. Ліхтары ператвараюць вуліцы ў рабрысты калідор. Я раздумваю пра тое, што мой голас губляецца ў бясконцых прасторах цямрэчы. Мяне ніхто не чуе. Колькі ні намагайся — усе глухія. Быццам паўсюль накідалі гумовых манекенаў. Хочацца крычаць — і не атрымоўваецца. Страшна. Думаеш, а што калі нехта спыніцца і прыслухаецца... Будзе ўсё марна. Бо голас губляецца. Ужо заціхае і шэпт. Варушацца вусны. Словы не гучаць. Здаецца, што на патэльні запякаецца не яечня — запякаецца жоўты крык. Слова.

7.

Маніпуляцыі мне не дапамагаюць. Хочацца ўдакладніць: "маніпуляцыі з розумам". Але ці ёсць ён — гэты розум? Мне здаецца, што мазгі атрафіраваліся. Уяўляю сябе з вялікай лыжкай над уласным чэрапам. І быццам выбіраю з галавы не проста шэрае змесціва — халву. Думка скача, як злоўленая ў слоік аса. Няўжо мне наканавана весці гэтую вечную барацьбу з самім сабой? Чым яна скончыцца? Уласнай паразай?

8.

— Пакуль ты тут пішаш, — сказала жонка, — суседзі паставілі новыя вокны.

— Ну, ты ж была ў камандзіроўцы, — заўважыў я.

— Пакуль я была ў ад’ездзе, Коневы набылі новую канапу!

— На тое яны і Коневы, каб цягаць канапы.

— Між іншым у прыбіральні лямпачка перагарэла, — нагадала жонка.

— На тое яна і лямпачка, каб перагараць.

— Там цёмна! Я нічога не бачу! — крыкнула жонка.

— Вазмі мой ліхтарык, — прапанаваў я.

— Я больш так не магу! — абурылася жонка.

— Выпаўзай, — рашуча сказаў я і адкрыў тумбачку.

Жук-насарог вылез, нібы мініяцюрны танк, і скіраваўся да маёй жонкі. Тая не верыла сваім вачам. Ад здзіўлення выпучыла вочы і знямела. “Бз-з-з-з-з-з”, — загудзеў жук і з цяжкасцю ўзляцеў. Жонка залямантавала: “Ратуйце!!! Вусякі!!!”

— Родная, супакойся! Я хацеў толькі зрабіць табе сюрпрыз. Гэты жук з ірландскіх балотаў! Умее танчыць і спяваць! Ён неверагодна разумны — ты яго палюбіш.

— Ратуйце!!! Вусякі!!! — не сунімалася мая любая.

Тым часам жук прызямліўся каля жонкі. “О богі, што гэта за рогі! О божа, божа!.. Мой няшчасны лажак!..”

— Жук можа несці маленькі ліхтар, — усцешыў я.

9.

— Маё мастацтва трымаецца сігналамі іншапланетнікаў, — прызнаўся Родзім. — Штодня, штохвілінна я лаўлю гэтыя імпульсы і пераношу іх на палотны. Зразумеў?

Шакаладны заяц кіўнуў і пацёр лапай нос.

— Космас — гэта тое, што нас трымае, — працягваў Родзім. — Без яго не было б нічога. Імпульсы — гэта святое.

Заяц звузіў вочы:

— Можа быць. Можа быць. Але як жа: “Ад зямлі і ад сахі”? Некаторыя кажуць пра свае карані ад зямлі і пра тое, што іх мастацтва тут ад прадзедаў-прашчурай...

Родзім захмыкаў і загундзеў:

— Усё праз партвейн!.. Калі дзень пачынаць з яго — усё вельмі добра заканчваецца. Менавіта. Я люблю крымскія партвейны. Хаця апошнім часам захапіўся партугальскімі.

10.

Трамвай пратараніў танк на вуліцы Чырвонай. Гэта не было спланаванай дыверсіяй. Так склалася, што адначасова сустрэліся два выпівохі, адзін сядзеў за стырном трамвая, другі — танка. Адзін ехаў на рэпетыцыю параду, другі рабіў замоўленую трамвайную экскурсію. У выніку сустрэчы атрымаўся таран. І гэта было падобным да грукату гранёных шклянак. Адначасова нагадвала братэрскія абдымкі і бой аленяў. Параненых і загінулых не было. Кіроўцы вываліліся на тратуар і пачалі поўзаць адзін вакол аднаго. Яны мяўчылі і крумкалі. Загадкава размахвалі рукамі. Выгіналіся ў дзіўных танцах. І так працягвалася да прыезду экіпажа ДАІ — потым гэтая неверагодная какафонія, на жаль, скончылася. Амін!

11.

Як памятаю, у кнігарні было ціха, толькі пазвоньваў насценны гадзіннік. Я падышоў да паліцы і ўзяў кнігу. Не памятаю дакладна, але, здаецца, гэта быў раман Хуана Мануэля Маркаса “Зіма Гюнтэра”. Раптам кніга пачала выгінацца ў руках і нечакана ператварылася ў гадзюку. Я ў жаху адкінуў змяю ад сябе падалей. Яна поўзала па падлозе і шыпела. Калі я закрычаў, на мой крык падбегла прадавачка, якая мяне пачала супакойваць і казаць, што нічога страшнага не адбылося. Не ведаю, не ведаю, толькі я напраўду вельмі напалохаўся. Гадзюку тым часам нейтралізавалі — запхнулі ў нейкі кошык і вынеслі на вуліцу. Але на гэтым прыгоды не скончыліся. Калі прадавачка пайшла па шклянку вады для мяне, я вырашыў пагартаць нейкі фотаальбом з краявідамі прыроды. І толькі разгарнуў яго, як адтуль пасыпаліся яблыкі... Напраўду гэта было вельмі нечакана — я ледзь здолеў закрыць той дзіўны альбом. Таму супрацоўніца, калі вярнулася, была вельмі ўражаная, пабачыўшы мяне на гары з чырвоных яблыкаў.

Люстэркі бываюць рознымі. Што галоўнае ў люстэрку? Вы падумалі пра тое, што і я? Разглядваць свае прышчы? Чысціць зубы? Галіцца? Паказваць фігі? Не! Яшчэ шмат разоў не! У люстэрку самае галоўнае — памяць!.. Яно шмат чаго памятае. І ад гэтага не схавацца — яно як бясконцая кінастужка ў часе. Але гэтую памяць можна пры жаданні знішчыць! Дзе мой малаток?!!

12.

Капітонычу зусім дрэнна. З белага ён робіцца чорным. Пабачыўшы ў люстэрку свой счарнелы твар, лямантуе.

Капітоныч... Капітоныч... Што ж цябе можа выратаваць? Хіба што тая вялікая ружовая пігулка ад лекара дзядзькі Фёдара. Ён пакладзе яе на белую талерачку і скажа некалькі ласкавых словаў: “Ну, давай, мой маленькі спаніэль”. І можа, як таго сабаку, пагладзіць па галоўцы.

13.

Сямёра аднаго не чакаюць... Нешта ў гэтым ёсць. А можа, чакаюць? Усялякае бывае.

Стаіш у ванным пакоі каля люстэрка — голішся. І раптам з люстэрка выплывае незнаёмы твар і побач матэрыялізуецца незнаёмец.

— Вітаю, — кажа незнаёмы.

— Вітаю, — мармычаш ты, — калі не жартуеш.

— Чаго мне жартаваць? — кажа незнаёмы. — Я чалавек сур’ёзны.

— А трапляеш у госці гэтак несур’ёзна.

Незнаёмы апрануты ў чорны гарнітур. З выгляду клерк клеркам.

14.

Я нікому не веру. Мая недаверлівасць выпешчаная і ўздаваная на бульбе. Я падыходжу да рондаля з бульбай і паведамляю:

— Наступны!

15.

Я зайшоў у кнігарню. І, здаецца, трапіў у іншае вымярэнне, бо тут не проста... тут складана. Як гэта патлумачыць? Паспрабую распавесці. Паглядзіце на сябе ў крывое люстэрка — падабаецца? Думаю, што не вельмі. Тым не менш у гэтым нешта ёсць, ці не праўда? Так-так — ёсць. У крывых люстэрках могуць быць непрыемныя для нас адбіткі, але яны прыцягваюць сваёй выродлівасцю. Нават часам весяляць. Так і тут. Кнігарня насычаная нейкай неверагоднай атмасферай, якую цяжка патлумачыць. Першы, хто цябе тут сустракае, гэта кот, які плавае ў паветры на прасавальнай дошцы. Кот папыхвае люлькай і шырока ўсміхаецца. Далей некалькі вайскоўцаў голасна чытаюць нешта паэтычнае... ты прыслухоўваешся... ага... дык гэта паэма “Дзяды” Адама Міцкевіча!.. А там з правага боку за столікам кнігагандляры і наведнікі п’юць гарбату з пернікамі. У цэнтры гэтага хаўрусу раскарачыўся вялікі самавар. Ба-брр!!! Што гэта? Глядзіш на згук — уверсе пад столлю на драбінах невядомы ў аранжавай спецвопратцы працуе з перфаратарам “Ба-брр!!! Ба-брр!!! Ба-брр!!!” Какафонія. Як тут выбіраць кнігі?!! Як тут знаходзіцца?!! Як тут чытаць нешта? Фантастыка. Першая рэакцыя — адварнуцца і сысці, але цябе нехта хапае за руку:

— Вітаем, спадар капітан! — дзяўчына ветліва ўсміхаецца. — Мы заўсёды радыя бачыць у сябе такога слыннага чалавека!..

— Добры дзень! Вось зайшоў — думаю, што сябру на дзень народзінаў падарыць... Даўно ў вас не быў. Можа, што параіце?

— А можа, жадаеце прайсціся па нашай экскурсійнай зале? — раптоўна прапаноўвае дзяўчына.

— У вас такая ёсць? — дзіўлюся я.
Дзяўчына хіхікае і паказвае рукой, куды ісці. Пады-
ходзім да лесвіцы, якая

якая нібыта абрываецца.

Якая быццам у нікуды.

разлом у прасторы часу.

— Што там? — шапчу я.

— Там добрыя весткі. У банкетнай зале за дзясятым
столікам вас чакаюць бацькі.

— Бацькі? — я здзіўляюся.

— Яны прасілі перадаць, каб вы не хваляваліся. Што
з імі ўсё добра. Яны ўсім задаволеныя. І вельмі чакаюць
і сумуюць.

— Яны не памерлі? — пытаюся я.

— Не, — кажа дзяўчына. — Толькі не сёння.

16.

— Мне надакучыла апраўдвацца за свае ўчынкі, —
сказаў я. — Я раблю, і значыць, так трэба. Я дарослы
чалавек. І ўсе мае выбрыкі — толькі мае! Я памру, а яны
застануцца і будуць нагадваць людзям пра мяне.

— І што тут добрага? — здзівіўся Майкл Крывы. —
Хочаш застацца ў памяці людзей блазнам? Маўляў,
паглядзіце, гэта вось той казёл хадзіў з расфарбаванай
пысай і гаўкаў на людзей! Вельмі пераканаўча — няма
чаго казаць.

— А як жа перформары?

— Твае перформансы — гэта адстой!..

17.

(атруціўся? Пакаціўся? Паклалі ў шуфляду? Рукі завязалі? Кляп (затычку) у рот запхнулі? Мабыць, вельмі хочацца, каб так і было? Каму патрэбны гэты надакучлівы чытач? Твае пытанні ўжо папярок горла!.. Калі не разумееш, што лішні, — тады бяда. Гэта не проста надоўга — гэта назаўжды. Будзем спадзявацца, што мой рэвальвер на месцы.)

18.

— Чаму муха не спіць? — запыталася Караліна.

— Стала спякотна, — сказала мама. — Пацяплела — вось яна і не спіць.

— Гэта паэт, — сказаў тата. — П'яны Чарльз Букоўскі лётае, вершы піша — не спіцца яму.

— Пад мухай, — дадала мама.

— Чаму муха лётае? — зноўку запыталася Караліна. — Чаму муха не спіць?

19.

— Я хачу, каб твая галава больш маўчала! — заявіла жонка.

— Што ты маеш на ўвазе? — спалохаўся я. — Табе не падабаецца са мной размаўляць?

— Гаворка не пра цябе! Тваё балабольства яшчэ трываць можна. А вось да капітана Барады і ягонай сяброўкі галавы — гэта паўз усялякія межы! Трызненне! Думкі ні пра што!

— Не хвалюйся, дарагая, паводле маіх звестак галава прыдбала сабе шыю цмока, які згубіў адну з сваіх галоваў, — цяпер яна не сумуе.

— А як жа капітан Барада?

— Загінуў смерцю героя!

Жонка, мабыць, здзівілася, бо паглядзела на мяне неяк сумна і толькі цяжка ўздыхнула. Яна заўсёды ўздыхала і ціха нурылася, незалежна ад надвор'я ці настрою. Рытуал быў такі. Трэба пашаптаць. Начараваць. Чагосьці набубніць. Можа, нават нешта перажагнаць. Але ціхенька, незаўважна. Як быццам і не было нічога. Можна і прыхаваную цацку ў кутку пацалаваць.

* * *

Галава задумалася і запісала: “Караліна, ты дзе? Касманаўт Каралёў — ты дзе? Каноплі ці плямы на сталі? Кароль, ты дзе? Пальцы бягуць па запыленым плінтусе. Кароль нягучна выконвае сваю ролю. Кароль выпускае кольцы дыму”.

Цмок агледзеўся.

У чым сэнс існавання галавы? Адны хочучь запхнуць у рот кляп, другія — смяюцца і паблажліва дазваляюць ёй мармытаць. З аднаго боку падаецца, што існаванне галавы парушае законы светабудовы. Хаця калі ўзважыць, дык кожны другі парушае нейкія законы. Нехта закрычыць: “Турмы перапоўненыя! А вы туды ж?!!” Дык мо гэта і да лепшага? Шпацыраваць пад адзін капыл — у гэтым мала чаго вартага. Я б нават дадаў, што ў гэтым шмат чаго выродлівага.

А можа, галава — гэта не галава? А бокс, дзе захоўваецца інфармацыя для бібліятэчнага фонду? Магчыма,

гэта электронная прылада, зробленая ў выглядзе чалавечай галавы? Нанатэхналогіі?! Камп'ютар будучыні?! А можа, усё значна прасцей? Цябе, як кажучь у народзе, наведалі вавёркі? Гэта значыць — алкагольныя галюцынацыі? І галава — гэта не проста галава, а твая расшкнутая запаленая свядомасць? Размова з самім сабой? Гы-гы. Усё можа быць. Галоўнае не пераймацца.

Цмок агледзеўся, пашлёпаў крыламі, выплюхнуў з пашчы сполах агню, пацёр ад задавальнення лапкі.

— Ну што, з чаго пачнем? — гыркнула першая з ягоных галоваў.

— Я — за партвейн, — адгукнулася другая.

— Я — за піва! — прапанавала трэцяя.

Першая незадаволена хмыкнула — гэтая першая была прыблудная, капітанская, выхаваная марскімі традыцыямі:

— Можа, усё ж з рому пачнем?

Я таксама сядзеў за сталом, таму вырашыў падтрымаць гэтую цудоўную прапанову. Мы выпілі. На чатыры галавы бутэлька скончылася за два заходы.

Караліна паглядзела на нас і засмяялася. Смех быў гучным і пераможным.

— Што здарылася?! — здзівілася адна з галоваў цмока.

— Нічога не разумею, — падхапіла другая.

— І я нічога не разумею, — пагадзілася трэцяя.

Я таксама не змаўчаў:

— Патлумач!..

— Вы пілі мой фірмовы квас! — прызналася Караліна. — А ром яшчэ ўчора я выліла ва ўнітаз!

І яна паказала нам язык.

Не дзіўна, што мы не зап'яnelі. Ром не ўстаўляў. Ром быў не ромам. Сапраўдны ром пратух ва ўнітазе.

Выснова: квас — нашая будучыня! Прэч ром! Віват квас!

Кефірная Барада замаўчаў і паглядзеў на дыктафон. Дзіўная атрымалася гісторыя.

Караліна абцерла яго кефірны твар ручніком.

ЧАСТКА ПРА ТАЕМНАГА АСІЛКА,

ЯКІ ПАДНЯЎ РУКАМІ ЦЭЛЫ ГОРАД І ТРЫМАЎ ЯГО,
ПАКУЛЬ НЕ СКОНЧЫЛАСЯ ПАВОДКА



1.

Я ўсміхаюся вам. Я ўсміхаюся кожнаму. Усміхаюся штодня. Усміхаюся штохвіліны. Я, напэўна, ідыёт? Ці проста выхаваны чалавек? “Ты — алкаголік!” — ускрыкне мой тлусты сябрук. Дзякуй, сябрук, я ніколі не сумняваўся ў тваёй шчырасці. Маленькая рэмарка: мой тлусты сябрук таксама шмат п’е і прыкідваецца гісторыкам — не верце яму!

Я ўсміхаюся, паколькі не магу інакш. Я ўсміхаюся, бо напраўду раззлаваны. А калі я злююся, дык раблю выгляд, што ў мяне ўсё добра! Я ўсміхаюся сінімі ад віна вуснамі. І мая ўсмешка нагадвае хутчэй шчыліну кулямётнага дзота. Мае зубы пабліскваюць, нібы руля зброі. Вочы мае вузяцца і ператвараюцца ў баявыя агні. Я праўляю капітанскую фуражку, і жыццё наладжваецца. Сёння і больш ніколі! Менавіта сёння я вып’ю мора да самага дна!

* * *

— Вельмі паэтычна. Многа літараў. Словы саспяваюць, нібыта вінаград. Радкі струменяцца і ўсміхаюцца чырвонымі вуснамі. А дзе сюжэтная хада? Хто будзе каго забіваць? Хто і за кім будзе бегаць з сякерай? Хто — я пытаюся?

Гэта, безумоўна, пыталася нашая старая знаёмая — галава.

— Хада. Хада — яна анікуды не падзенецца, — запэўніў я. — А вось тваё з'яўленне мяне бянтэжыць.

— Ты мне павыпендрывайся, — злосна ськнула галава. — Я тут хутка з вамі ўпраўлюся.

Галава відавочна нешта недагаворвала. І ейнае з'яўленне было не выпадковым. Я паглядзеў на галаву. Яна нервова перакочвалася па пакоі, валасы раскудлачыліся, вочы злосна круціліся. І раптам яна пачала крычаць:

— Дастала мяне ўсё!!! — З гэтымі словамі яна падскочыла да мяне і ўчапілася зубамі за левае вуха.

— А-а-а-а!!! — залямантаваў я не столькі ад болю, колькі ад нечаканасці, і паспрабаваў аддзерці галаву ад вуха. Але хватка была жалезнай, як у ратвейлера. Я схпіў са стала дзіракол і стукнуў драпежніцу па зубах. Галава залямантавала і адвалілася ад майго вуха.

2.

Ровар паклалі ў снег. Ён хутка заінеў і ператварыўся ў лядзяш. Але мне патрэбны не аб'ект — інсталяцыя.

Без раварыста гэта будзе падман, інсінуацыя. Падбіраю суб'екта вельмі патрабавальна. Вывучаю ягонья рысы твару. Мне патрэбны валявы твар. Каб падбароддзе было цаглінай, каб вочы выпіналіся і патрабавалі супу. Мне патрэбны камікадзэ! Знаходжу такога ў карчме — бяру за каўнер і кідаю на ровар у снег! Брам! Заледзянелая рама гучыць векавечнай брамай. Я-ха! Відавочна, інсталляцыя ўжо амаль гатовая.

* * *

— Спрабуеш падымаць нібыта складаныя сацыяльныя пытанні? — злосна сказала галава і зарагатала. — Раварыстаў забіваеш? Ну-ну, паглядзім, на які тэрмін напрацаваў, працаголік. Героя з сякерай не знайшоў і думаеш, што ўсё ціп-топ? Ды твая сюжэтная хада вельмі простая — ты хаця б высветліў пра аплату халоднай і гарачай вады!.. Тут, мабыць, ужо трэба падключаць дэ-тэктыўнае агенцтва.

3.

Верыш у поспех? Пospех чаго? Большасць з нас верыць у нейкі міфічны поспех. З чым ядуць гэты поспех? Пospех. Пospех. Прыдбаў боты — поспех? Нарадзіў дзіця — поспех? Стаў дэпутатам — поспех? А калі паслаў усіх далёка-далёка — можа, таксама поспех? Гэты міфічны поспех — гідра, якая бярэ нас у палон. Мы мусім жыць іншымі катэгорыямі. Не поспех шчасце! Я не думаю, што яно нараджаецца з поспеху. Нават упэўнены. Можна быць шчаслівым і не паспяховым з гледзішча

большасці. Не хачу быць паспяховым! Хачу быць п'яным, дурным і старым, як мох, каб слухаць цішыню дрэваў і быць шчаслівым.

4.

ты вясёлы
я вясёлы
мае вусны распаўзаюцца быццам ртутныя цягнікі
зубы выглядаюць гарошынамі Сонца падае на дно
глоткі

Кадык плюхае вёсламі Празрыстыя валошкавыя вочы
перакочваюцца хвалямі На захад бягуць не спыняючыся
радзімкі Падаюць у ваду стрэлы Свішча вецер

Перакочваецца паветра нібы студзень Перакульваецца
нібыта кісель Крык “Га!” І зноўку ты хаваешся на дно
лодкі Прыціскаеш рукі да грудзей Падлюка муха паўзе па носе
Нехта цябе шукае і крычыць: “Га!” Ты маўчыш і спрабуеш адмахнуцца
ад надакучлівай мухі “Га-га! Га-га!” — “Пурга!” — шэптам адказваеш ты.

5.

Трупы. Трупы. Хацелася ванітаваць. Яшчэ ўчора гэтыя людзі думалі, марылі — жылі. Некалі іх нарадзілі бацькі, якія цешыліся, што іх маленькі чалавечак ідзе ў свет. Песцілі гэтага чалавечка, даглядалі яго — верылі ў ягоны лёс. І хто ж ведаў, што гэты чалавек праз шмат гадоў сустрэнецца з забойцам?

6.

Чалавек. Чалавек без галавы і без ног, але ўвесь белы і цукровы, як крэм. Хаця, можа быць, гэта быў не чалавек, а ягоны прывід? Гэты самы прывід, без галавы і ног, выкаціўся з пад'езда шматпавярховіка і заспяваў пузам: "Мур-мур-мур!" Ён каціўся вельмі доўга і спяваў усё больш гучна і гучна, пакуль яму не сустрэлася Вялікая Кітайская сцяна. Тады ён напружыўся і прашаптаў: "Пусці! Пусці! Пусці!" Сцяна зморшчыла свой каменны лоб, падумала, пачухалася і адказала: "А навошта?" "Я — добры", — папрасіўся прывід. "Адкуль я ведаю? — засумнявалася сцяна. — Учора тут таксама праходзілі нейкія і казалі пра братэрства, дык у мяне дагэтуль усё баліць і колецца. Не! Не пушчу!" Прывід падумаў-падумаў і як скочыць! Быццам пончык ці гумовы мячык. І лавіла яго сцяна сценамі-серпанцінамі, спрабавала засмактаць шматлікімі байніцамі. Не — збег прывід. "Мум-мур-мур". Гэта казка пра тое, як не варта пісаць вершы.

7.

Капітан прысеў побач і паклаў галаву на стол. Я прыгледзеўся і пабачыў у вачах галавы знаёмыя хуліганскія агенчыкі.

- Даўно не бачыліся, — заўважыў я.
- Угу, — адгукнулася галава.
- І як табе новы статус? — пацікавіўся я.
- Абавязвае.
- Абавязвае да чаго?
- Шмат клопатаў.

— Не выдумляй. Ты ж не служыш, а толькі тым і займаешся, што бухаеш ды дзецям казкі на ноч распавядаеш.

— Штодзённа, штохвілінна я нясу крыж пакутніка — крыж капітана, — урачыста абвясціла галава.

Я зарагатаў:

— Віславухая, ды ты зусім шарыкі з ролікамі паблытала. Ты ж пенсіянерка ці пенсіянер — нават не ведаю, як цяпер правільна.

Галава пачырванела і гучна забулькала.

— Булькай-булькай, — сказаў я. — Капітанская пенсіянерка.

Галава скокнула на шыю капітана. Капітан кінуўся на мяне з кулакамі.

8.

груз Груз Ты загрыз гарбуз Абуза Мазгоў няма Замест сейфа — Акварыум-пуза Выбіў пярэдні зуб Гэта значыць бузіна Будзённасць і ўсялякія наступствы Усё — лухта Толькі супрацоўнікі службы народнай бяспекі Прымаеш на душу кілішак настойкі І не знаходзіш прыназоўніка і прыметніка Бо вечар закаціўся манетай пад рыпучую канапу Чухаеш за вухам Так — няхай усё пухам

бровы загарацца вогнішчамі

абвуглення твары — крык паштальёна

Паглядзі на гэтага куртатага паштальёна! Ён няшчасны і закатаваны. Забеганы. А заробак малы. Часам ён нездаровы. Зрэдку п'яны. Можа, гэта Чарльз Букоўскі ў маладосці?

* * *

Волма стаяла на каленях у цэнтры кнігарні “Марс” і таемна нашэптвала:

“...ствары сабе кокан. Адключы ўсе кантакты са светам. Будзе цудоўны анабіёз. Паляціш у космас. Залатыя зоркі на лацкане твайго начальніка — адно прыгожы значак. Змайструй сваю касмічную ракету. Гэта так проста. Не больш складана за электрычную разетку. Уначы ўсе мы касманаўты. Усе мы лётаем. Лепшыя палёты адбываюцца, калі мы снім. А ў жыцці? І ў жыцці таксама. Нехта лётае з даху, нехта — са скалы, нехта — з трампліна, нехта — у ракеце. Змайструй свой міжпланетны кокан”.

9.

— Чалавек абураецца, разумееш, — сказаў Майкл Крывы.

— Ён заўсёды абураецца. Ты згадай адваротнае. Колькі памятаю, ён заўсёды быў панкам. А цяпер начапіў пінжак і акуллары, вырастціў сівую бародку і думае, што схаваў панка ў шафе. Ні фіга! Шкілет — яшчэ не шкілет. Варушыцца панк! Ён яшчэ жывы! — крыкнуў я.

Крывы заўсміхаўся — ад вуха да вуха:

— Ён такі. Яму патрэбны канфлікт. Патрэбны адрэналін. Штодня ён выпальвае цыгарэтку і нешта запісвае ў нататнік — інакш не можа.

— Можа, ён вялікі інтэлектуал? — выказаў я здагадку.

— “Ле” ў слове ёсць. А “ін” — згубілася. Ён “тэле”...

— Фон! — крыкнуў я.

— Фон-барон, — падхапіў Крывы. — Барон — Нуф-Нуф, Ніф-Ніф і Наф-Наф.

— Пат! — крыкнуў я. — Факс!

— Тэлеквас, — зарагатаў Крывы. — Дакладна ён Інблін.

— Быў інтэлектуал — стаў тэлеканал. Інжынер — інжыр. Жаўнер ператварыўся ў жоўтую нерпу!

10.

— Усім заняць свае месцы! Я паспрабую адрэсіраваць гэтых зялёных гадаў!

Караліна вылазіць з шафы. Каралінка-Каралінка. Караліначка. Мая маленькая дачка. Каралінка палічыла на руках кіпцюры і папярэдзіла:

— Усім ляжаць! Я сказала. Не рыпацца! Мне надакучыў Шэкспір. Сёння я прыхільніца Генры Мілера. Таму рэкамендую са мной не жартаваць. Жарты могуць скончыцца дрэнна! Чык-чык!

11.

Кнігарня Марс

Я сядзеу у крэсле. Праглядаў кнігу аўтара-дэбютанта, калі заўважыў, што побач матэрыялізаваўся нехта знаёмы. Чалавек проста ўзнік з ніадкуль. Я прыгледзеўся: побач сядзеу Ярыла Пшанічны. Ружовашчокі і вясёлы.

— Вітаю, — сказаў я. — Рады бачыць. Як нам цябе не хапала...

— Вітаю! Ну што, нешта прыдумаем? — запытаўся Ярыла і ў прадчуванні смачнага бухла пацёр рукі.

— А што будзем? — запытаўся я.

— Што заўгодна, — адказаў Пшанічны. І нечакана закрычаў: — Я — Вова!

Ён рашуча рвануў сваю кашулю. Хрась! Яна разляцелася крыламі.

12.

Ты завітваем у гэты пакой. З жырандолі звешваецца вараны бурак. Тым не менш ён рэагуе на тваё з’яўленне; з бурака вылузваецца нос, вока, рот, які ашчэрваецца і паказвае мармеладавыя зубы. Потым рот дэманструе барвовы язык, які нагадвае смактульку. Рот пачынае вібраваць, і чуваць: “Жывёла, давай скачы! Ты куды прыйшоў? Ты прыйшоў у культурную ўстанову! Скачы, падла!”

Аднекуль у цябе ляцяць гнілыя памідоры. Ты па інерцыі падпарадкоўваешся — скачаш. Бурак звальваецца на падлогу ў...

На язык паклалі пігулку, і яна запішчала, забалбатала, зашаптала і прапаліла. Прапаліла язык! “Ква-ква-мана-ба-ба-рукалла-мукалла”... Пігулка, як тая куля, прадзіравіла язык. Цяпер можна рабіць пірсінг. “Гэй, пігулка! — закрычаў ты. — Не псуй мой страўнік! Вярніся ў ангар-бутэлечку!”

Трафарэт чалавека застаўся на сцяне. Тынкоўка счарнела і абвалілася. Лямпачка ў пакоі згасла. Я расфарба-

ваў твар баявымі палоскамі. Потым узяў у рукі тамагаўк і кінуўся на сцяну. Сцяна мяне засмактала, нібыта чорная дзюрка, і выплюнула з адваротнага боку. Я выскачыў на сонечную паляну.

З люка выпаўз янот і заспяваў: “Пятнаццаць чалавек на куфар нябожчыка! Ё-хо-хо-хо! І бутэлька рому!” Потым янот закашляўся і выплюнуў жабу. Пайшоў дождж. Разам з кроплямі падалі бублікі. Жаба крумкала.

У ката Сірыуса былі дзіўныя спартовыя практыкаванні. Ён выпучваў і напружваў пуза — у гэтыя моманты яно было вялікім і чырвоным, нібыта надзьмуты геліем балонік. Часам кот са свістам уцягваў у сябе паветра і пуза ператваралася ў сухую грушу. Тады Сірыус свяціўся ад шчасця чыгуначным ліхтаром.

З прынтара выскачыла слова, якое курчылася і танчыла; яно праспявала: “Ты хворы не мной! Я хворы не табой!” Слова было чорным, але мела квяцісты сонечны гальштук. У памяшканні, куды трапіла слова, за сталом сядзеў Майкл Крывы і піў гарбату з мёдам. Па ягоным твары поўзалі мушкі, якія зляталіся на салодкі пах. Слова паглядзела на Крывога, булькнула, шморгнула і паведаміла:

— Лайно.

— Што? — не зразумеў Майкл. — Ты адкуль узялося?

— Я гляджу на цябе і думаю тое самае, — сказала слова.

13.

Кнігарня Марс

Дробс пракрычаў:

“Выйшаў месяц на парог! І давай крывіць свой рог!
Буду рэзаць, буду біць — усё адно табе вадзіць!”

14.

Што такое лапа вусыяка? Лапа. Лапа, акрэсленая атрамантам ці алоўкам. Афсетная папера, апырсканая адэкалонам, выступае ў якасці выдатнага матэрыялу. Паглядзіце — з лапы вылузваюцца залацістыя кіпцюры. А вось ужо і вока вытыркнулася. Фантастычная лапа — вусыякамутант.

* * *

Караблі прабіваюць сцены піцейных дамоў Люкі задраенія і вецер закаркаваны ў бутэльку Капітан у бінокль аглядае меню Зімовы ранак запальвае на столі зоркі Русалка прыцмоквае і круціцца ваўчком Ком у горле пухне і пячэ мацней і мацней І здаецца што гэта адбываецца ў паралельным свеце

* * *

муза ты мая Мазутам выпацканая Злоўленая на жывога матыля Матавая меланома майго цела Ляцела быццам бацыла Спявала “ла-ла-ла” Раптам — нарадохрыст Кроплі пабеглі хутчэй і хутчэй І вось дождж зашаптаў

пра грыбны сезон пра граблі і касмічны зонд Пра пара-
бэлум каля грудзей Спаць! тваю

— Як пажываеш, Капітоныч?

Чалавек, да якога звярталіся, скалануўся і паглядзеў на таго, хто задаў пытанне. У аkenцы ён пабачыў толькі вока.

— Ты хто?!! — абурыўся Капітоныч. — Ты хто такі?!!

— Капітоныч, гэта я, — сказаў невядомы. — Ці, да-
кладней, частка мяне.

15.

Зноў прыдумалі ворага. Прага да крыві — яна ў чала-
века на падсвядомым узроўні. Гэта такія драпежніцкія
паводзіны. Што можа быць больш важкім за чалавечае
жыццё?!! Якая ідэалогія? Я — па-за кантэкстам. Гуль-
ні ў вайнушкі ператвараюцца ў банальныя забойствы.
Герой вайны для мяне звычайны забойца.

16.

Сінія шпалы. Бліскучыя рэйкі.

Гном напружыўся і выцягнуў з кішэні мабільны тэле-
фон, які заліваўся музыкай з мультыка пра Свінку Пэпу.

— Слухаю, — сказаў гном.

— Што ты слухаеш?!! — хрыпла крычаў невядомы. —
Што ты слухаеш, гнамяціна недабітая?!! Я цябе пыта-
юся!.. Ты калі вернеш мне смарагды?!!

— Вы, можа, памыліліся? Якія смарагды? — здзівіўся
гном. — Я анікому і анічога...

— Гэй ты, гнамяціна!!! — равеў невядомы. — Якія смарагды, кажаш?!! Такія-разгэтакія! На маім рудніку мусяць быць смарагды! Інакш табе будзе каюк! Я цябе палярэдзіў, каўпакападобны!!! Мы капаем тыдзень, і смарагдаў няма!!! Калі яны тут не з'явяцца, я за сябе не адказваю!!! Рыхтуй драўляную скрыню, гнамяціна!!!

17.

— Я вельмі хачу дранікаў, — сказаў чараўнік.
— Ты хто такі? — спытаў яго Майкл Крывы.
— Я — звычайны чараўнік.
— І што, ты не можаш начараваць сабе дранікаў?
— Не, чаму? Магу. Але атрымаецца не тое — баюся сапсаваць смак.

18.

— Маральна я падрыхтаваны да горшага, — сказаў Майкл Крывы. — Можа, гэтую гарэлку нельга змешваць з парэчковым лікёрам?
— Не бойся, — супакоіў я. — Мінулы раз ты бляваў нядоўга — недзе з палову гадзіны.
— Ты думаеш? — засумняваўся Майкл. — Нешта мяне твае высновы не натхняюць.

19.

— Кіліманджара, Кіліманджара, — сказаў Майкл Крывы.

20.

— Вы мне не падабаецца. Больш за тое, вы мне не-прыемны як чалавек. Мяне ванітуе ад вас. Мне хочацца бляваць, калі я чую вашы крокі. У творчасці павінны быць творца. Таму калі адсутнічае мастак — твора не можа быць!.. Тое, што вы дэманструеце, нагадвае экскрэменты волата. Вас нельга пускаць у прыстойныя месцы. І ўвогуле я думаю, што вы не чалавек. Вы — пародыя на яго. Вы пабочны эффект нашай шматпакутнай прасторы. Але я вас знішчу. Спакойна і без асаблівых высілкаў. Я вас расцісну, як атрутнага вусяка. У мяне моцныя ногі і цяжкія боты — тое, што і патрэбна ў гэтай сітуацыі.

21.

— Разумееш, Крывы, трамваі я люблю. Яны мне нагадваюць падводныя лодкі. Едзеш у такой капсуле, быццам плёскаешся ў паветраных хвалях. Гэтак з аднаго боку. А з другога, жыць з вокнамі на трамвайных лініі — суцэльныя праблемы. Грукат такі, нібыта рота вайскоўцаў грыміць пустымі бляшанкамі. Калі трамваі прапаўзаюць, нават тэлевізар не чуваць. Што там тэлевізар!.. Я жонку не чую! А ейны пранізлівы голас не пачуць — гэта трэба быць глуханом. Таму мы з жонкай пачалі разважаць... Можа, нам змяніць не месца дыслакацыі, а рытм жыцця? Днём наглуха зачыкляем ся ў кватэры — вокны, дзверы, занавешваем фіранкі — і спім, а ўначы бадзёра слухаем цішыню?! Ператвараем ся ў начных жыхароў!.. У дзве гадзіны ночы

транспарт заціхае, і падаецца, што ты знаходзішся ў нейкай забытай усімі вёсцы!.. Чым не рамантыка? Не, мне даспадобы такія ідэі. Трэба змяняць графік жыцця. Днём спаць — уначы весці актыўны лад жыцця!..

Адразу прымоіўся замест кватэры велізарны акварыум. Кветачкі сінеюць на паверхні вады, слімакі поўзаюць па сценках... а ў цэнтры плаваем мы з жонкай — бліскучыя паласатыя рыбінкі.

Крывы паглядзеў на мяне, сплюнуў і заўважыў:

— Купі паласатую піжаму і не пакутуй.

— А навошта?

— Будзе прасцей абгрунтаваць грукат. Маўляў, мы жывем не ў кватэры — нас трымаюць за кратамі.

— І дзе лагічны працяг? Нешта не даганяю...

— Піжамы — гэта робы вязняў.

22.

знікаюць танкі Вядуць размову з імі безгалосыя рамонкі Сіні і жоўты — колеры флегматычных людзей
Захлынаюся вобразамі Магчыма выцягваю праз пятку апошнюю нітку нерваў Укусіць Разгрызці Раструшчыць Мезазойскі перыяд Надакучылі

23. Прызнанні Майкла Крывога напярэдадні юбілею Кастрычніцкай рэвалюцыі:

— Раней я быў вясёлы. Я ўсміхаўся, як амерыканец. Усміхаўся ўсімі дзесяццю зубамі, якія былі ў наяўнасці.

Я рагатаў, нібы каліфарнійскі конь. Рогат быў гучным і разносіўся паўсюдна. Гэты конепадобны рогат быў бясконцым. Ён цягнуўся, нібыта гумка, і быў здольны ахапіць гарады і горы, лясы і палі. Рогат гучаў настолькі выразна ды пераканаўча, што мог заглушыць гудкі паравоза і рокат трактара. Толькі ў адначасе ўсё знікла. Быццам памёр чалавек. Быў — і няма. Цяпер я заўсёды пахмурны. Дзень за днём я прымушаю сябе выглядаць сумна. Часам нават выпускаю слязіну. Маска няшчаснага і закатаванага чалавека мне не вельмі пасуе, аднак падабаецца маёй жонцы. Яна, праўда, у гэтым не прызнаецца, але ўвесь яе выгляд пра гэта сведчыць. І ў пэўны момант рашэнне знайшлося само сабой — з вясёлага чалавека я мушу ператварыцца ў сухар з цвіллю. Пэўна, мой заўсёды добры настрой правакаваў вечна сумную жонку на згрызоты. А цяпер нуда нас аб'ядноўвае. Карацей, жыццё, якое забадала, тым самым злучыла нас у шчаслівым суладдзі.

24.

Сосны сплюнулі і казалі:

— Чаго стаіш? Руш наперад! Тут няма чаго стаяць.

Майкл Крывы скрывіўся і пайшоў. Ісці яму было цяжка — ногі не слухаліся. Размаўляць было таксама цяжка — язык нагадваў чэрствы піражок.

— Майкл, як ты дакаціўся да гэткага жыцця? — запытаў я.

Майкл наважыўся нешта сказаць, але не мог. Не атрымоўваліся ў сябра словы. Разбягаліся літары ва ўсе бакі.

— Майкл, — запытаўся я, — як ты пішаш кнігі, калі нават размаўляць не можаш?

Майкл заўсміхаўся і замармытаў кштталту:

— Какманду, Какманду — афрыканскі шлях. Непал. Пальмы, какосы, бананавая гарэлка і верш у гонар вялікага Мугабэ. Зімбабвэ. Ы-ы-ы-ы. Я — чорны марпех!

— Гэх, Майкл-Майкл, — паспачуваў я. — Мабыць, твой мозг высмактала п'яўка чорнага бальзаму. Дарма ты захапіўся гэтым небяспечным напоем.

25.

— Час ідзе, — сказаў чалавек. — Ты не маеш маральнага права ўхіляцца ад справаў. Ты проста абавязаны нешта рабіць. Сітуацыя, калі ты кажаш, што цябе гэта не тычыцца, непрымальная! Не пракаціць. Усе мы ведаем, чаго ты варты і на што здатны. Таму не маўчы.

26.

Кнігарня Марс

Час абмеркавання літаратурнага працэсу.

Хто пукнуў гучна, той і атрымаў прэмію. Не паводле таленту, а паводле тусовачнасці. Як кажуць разумныя людзі: “Капялюх не па Рыгору”.

“Паэтка павінна быць прыгожай знешне, тады і радкі загучаць”, — заяўляе нехта пыхлівы. Я запарэчу

гэтаму пыхліўцу. Не! Паэтка абавязана быць моцнай і страшнай, як гаўбіца. Тады недзе ўнутры запаліцца ліхтарык цеплыні таленту. Знешняя прыгажосць лялькі Барбі ёй відавочна не патрэбная! Але ж у нас што ні ногі ад вушэй — паэтка! Нават вушэй ужо не бачна за тымі нагамі. Затое гэтыя ногі натхняюць удзельнікаў журы розных прэмій да адназначных высноваў: “Талент! Безумоўна — талент! Такая моц радка!” І калі прыгледзецца, разумееш, што напраўду ў гэтым калыханні клубоў гучыць непаўторны рытм верша. Геніяльна! І не трэба пісаць! Адбярыце паперу і асадкі, камп’ютары і тэлефоны! Не трэба ствараць! Усё ўжо ёсць! Ногі! Ногі! Трохкроць крыкнуць: “Ногі!” Якія яшчэ аргументы? Маленькія свінападобныя гурткі ствараюць сваіх куміраў. Нараджаюць міфы. Адно аднаго ўзносяць і хваляць. Раздаюць кампліменты і лаўры.

— Феміністкі, сыхтуйцеся! Прыйшоў вам капец! — крыкнуў вусень і спалохаўся. Бо аднекуль выскачыла бочкападобная фраў з кухоннай сякерай.

Вусень круціўся, нібы на вуглях, а фраў старанна махала сякерай: “Бам-бам-бам!” Але кожны раз прамавалася. Вусень заліваўся ваўчыным воем. Фраў цяжка дыхала і прыгаворвала: “Паразіт зялёны!.. Гэта табе за феміністак!.. Пасяку гада!..”

“Феміністка — сябра чалавека!” — равеў вусень і выкручваўся ад сякеры.

“Сякера — сябра вусеня”, — пагражала фраў.

У нейкі момант, калі фраў стамілася, вусень даў нырца ў шчыліну, што была ў падлозе.

“Стой! — зараўла фраў. — Куды?!!”

“На танцы!” — адказаў здалёк вусень.

Фраў села на крэсла, адкінула сякеру і змрочна працадзіла:

“Ужо хутка. Нашыя сёстры вырашаць праблему. Нядоўга ўжо”.

27.

— Што такое вышыванка, капітан Барада?

— Вышыванка — гэта добра. Кепска быць вышываначнікам, бо адразу ператвараешся ў люстраную воблу.

— Гэта як?

— Падыходзіш да люстэрка і паказваеш язык. Адразу спрацоўвае. Тут на цябе цуд і навальваецца. Думаеш пра чысціню каранёў. Выцягваеш з абутку ногі і пачынаеш націраць пальцы наждачнай паперай — маўляў, я крышталёвы і чысцюткі. Як арыец!

— Арыец — гэта ад рыльца і яйка?

— Мабыць, так.

— Дык што ў выніку?

— У выніку, калі адбываецца люстрацыя, свіны лыч ператвараецца ў дзюбу пеўня, а бывае і наадварот.

28.

— Ён напісаў кнігу на дзевяцьсот старонак, — скажаў фазан і заклекатаў.

— Ён што, шызануўся? — здзівіўся капітан Барада.

— Не, ён вырашыў паказаць усім сваю веліч, — замармытаў фазан.

— А гэтая велічыня выяўляецца ў колькасці старонак тэксту? — удакладніў Барада.

— Не, яна выяўляецца ў колькасці напісаных сімвалаў.

— Аптымiстычна, — пагадзiўся Барада. — Мабыць, гэтыя сiмвалы шлiфуюць складаны жыццёвы сюжэт.

— Так-так — яны шлiфуюць.

— Што?

— Штосьцi дакладна. Прынамсi цягам некалькiх старонак апiсваюцца пакуты на запор.

— Ну што ж — годная справа. Вельмi патрэбная, мабыць, у медычных даследаваннях.

Барада выцягнуў люльку, запалiў, выпусцiў клуб дыму i ў задуменнасцi рэзюмаваў: “Ад забору дапамагае дзюфалак”.

29.

Дрывасек махаў сякерай: “Ужы-ы-ык!” — i дрэва падала, нiбы вораг! “Чмы-ык!” — яшчэ адно дрэва ляцела нiцма. “Бр-ы-ык!” — наступнае грымела i валiлася. “Хрась!” — яшчэ i яшчэ. “Хрусць!” Хамякi i вераб'i разбягалiся i разляталiся. Ваўкi цiха вылi i адпаўзалi ў нетры лесу. Лiсы давалi нырца ў таемныя норы. Спалоханыя пугачы накрывалi галовы крыламі. Вожыкi прыкiдвалiся шышкамі. Мядзведзь прыпадабняўся да гары.

30.

I калi джала захрасла ў горле, надышло прасвятленне. Вось яно. Мае пляўкi больш не шкварчэлi. Атрута з мяне не вылiвалася. Здавалася, што я тая гадзюка, якую пазбавiлi яду.

31.

Думкі разбягаюцца і сыходзяцца ў карагоды. Абмацваеш твар і пытаешся: няўжо гэта я? Здаецца, што раней скура абцягвала чэрап мацней. Магчыма. Час бяжыць няўмольна. Не стрымаць. Не схапіць. Ён як бы здзекуецца. І паказвае язык.

— А што ты хацеў? — пытаецца галава. — Толькі так.

— Ты зноў беспрытульная? — здзіўлюся я. — Цябе пазбавілі твайго шыкоўнага цела?

— Не, — прэрэчыць старая знаёміца. — У мяне ранішні шпацыр. Так бы мовіць — трымаю сябе ў тонусе. І табе не зашкодзіла б, бо цябе ўжо не пазнаць. Губляеш форму. Пуза выпаставаў, нібы курган славы.

— Гэй, — злююся я. — Валі адсюль, свінападобная!

— Ты чаго завёўся? — здзіўляецца галава. — Выпусці пару. Ты ж не імбрык — звычайны асацыяльны тып.

Я люблю футбол. Гы-гы.

32.

Мяне хвалюе. І хвалюе вельмі моцна. Да дрыжкаў у пазногцях. Да перхаці ў горле. Да стрэлаў у левым вуху. І калі я хвалююся, нібы вада ў тазіку, мне трэба нейкім чынам браць сябе ў рукі. Лёгка сказаць — складана зрабіць.

33.

Я спыніўся каля кнігарні і доўга ўглядваўся ў бліскучыя вокны. Бясконцыя шэрагі кніг. Рэдкія пакупнікі. Здавалася, што гэтая маленькая прастора па-за кантэкстам краіны. Здавалася, што гэта фурункул, які варта выдаліць з чыстага, беласнежнага цела дзяржавы. А потым мне падалося, што вокны і не бліскучыя зусім — брудныя ды заляпаныя. Не зашкодзіла б тут памыць і пабраць.

34.

Кнігарня пракашлялася, вытыркнула з-пад шафаў чырвоную дзюбу, выцягнула з пяску курыныя лапкі і абвесціла:

— Ну што, мурзацікі, колькі можна мяне гнабіць? Кнігі купляць будзем ці задаволімся марнатраўствам часу? Яшчэ трошкі, і я буду з вамі размаўляць інакш!

Кнігарня напружылася і выштурхнула сваё распухлае цела з будынка былога завода. Страсянулася, скідваючы з сябе пыл і тынкоўку, шкрабанула дзюбай па сценах, нібыта па пёрках, і задаволена фыркнула.

35.

Я складаю гарбузы на падваконні. Развешваю часнык па кутах кватэры. Раскідваю цыбуліны пад батарэямі.

— Няўжо дапаможа?

— Мінулым разам, здаецца, дапамагло.

Гном зірнуў на мяне і пакруціў каля скроні:
— У цябе сапраўды не ўсе дома. Яшчэ трошкі —
і цябе прыме ў свае абдымкі жоўты дом.

36.

Я люблю холад. Я люблю снег. Зіма — гэта цуд! Белыя сумёты натхняюць на подзвігі. Так-так, але ёсць адна непрыемнасць — куртка. Брытанцы кажучь, што кепскага надвор'я няма — ёсць кепская вопратка. Я згодны, бо цяпер холад мяне прыціскае; ён мяне пляжыць. Я дышаю на замёрзлыя бледныя пальцы. Я выпускаю пару. Мой твар ахутвае туман — верагодна, ператвараюся ў снегавіка? Што з гэтага вынікае? Любоў і нянавісць аб'ядналіся ў вялікія белыя шары.

37.

Скрозь. Наскрозь. Спаўна. Ціха, як у склепе. Капітан Барада прыслухаўся — здавалася, што ён чуе сэрца. І больш анічога. У цямрэчы ён мог толькі разгледзець камоду, на якой высілася нейкая скульптурка. Мяркуючы па абрысах — выява анёла. Капітан уздыхнуў і, спрабуючы не грукатаць, падшоў да акна. Там, за фіранкамі, стаяла шмат машынаў. Але ягоны позірк сфакусаваўся на адной — вялікай, падобнай да джыпа. Выглядала, што ў ёй нікога няма. Тады трэба на вуліцу!.. Доўга не думаючы, Барада пстрыкнуў замком, прыадчыніў дзверы кватэры і адразу атрымаў удар па галаве, у вачах пацямнела. Капітан паваліўся. “А, сцунка, — прашыпеў незнаёмы голас. — Ляжы спакойна”.

38.

Мы прачнуліся. Нас многа.

— Ярыла! Ты тут?!!

— Тут.

— Міхал! А-ау-у-у! Тут?!!

— Так, тут.

— Васіль?!! І ты тут?!! Хлопцы, хадзем вып’ем!.. —
Сонечны дзень. Стол сярод дрэў. Стравы і рознакаляро-
выя пляшкі. І папугай Фенікс праспявае нам аб вечнасці.

39.

Трамвай грукатаў, як звар’яцелы.

— Які ж ты капітан? Згадай сваю працу з кнігамі,—
павучальна вуркатаў таўстун.

Капітан пазіраў на суразмоўцу і не мог зразумець,
што той ад яго хоча? Чым ён пакрыўдзіў гэтага таў-
стуна? Можа, зорка звалілася з неба не ў тым месцы?
Ці ракета стартавала на Марс без таўстуна? Што зда-
рылася? Гэта было таямніцай. Капітан падумаў-паду-
маў і абнавіў думку: “Гэта было таямніцай са шчупаль-
цамі медузы”. Як гэта магло выглядаць? А халера яго
ведае. Медуза была. Шчупальцы былі. Ну і таямніца,
натуральна, прысутнічала. А таўстун? А таўстун быў
звычайным зайздроснікам. Ён зайздросціў капітану
і таму выдумляў розныя прэтэнзіі да яго. Усё добра бы-
ло з нашым капітанам. І з ягоным караблём. І з ягоны-
мі кнігамі. А з таўстуном? А з таўстуном, мабыць, былі
проблемы; пэўна, сэрца ягонае пабольвала. Вось і напры-
думляў у сваёй затлушчанай галаве рознага брыдоцця.

40.

Крытыкеса сядзела за шырокім светлым сталом, на якім стаялі камп'ютар Apple і кубак з гарбатай. І яшчэ ляжала навуточная кніга. Крытыкеса скрывілася. Кнігу яна, праўда, прагартала ўжо. Чытаць не збіралася. А навошта? Не заслугоўвае. Яна гідліва прачытала: “Калі прыгледзецца — Марс сіні... Ха-ха! Гэты аўтар ужо зусім ахранеў!.. Што за спалучэнне “Марс” і “сіні”?!! Нават складана вымавіць!.. Яшчэ напісаў бы: уЖО ПАступова!.. Таксама добрае спалучэнне. Ха-ха! Як дасталі гэтыя графаманы!..” Крытыкеса пашкрабала пазногцем свой шырокі нос, ашчэрылася: “Што б мне сказаць добрага пра гэтую кнігу? Ды што пра яе добрага можна сказаць? Графаман, ён і ў Афрыцы графаман!..” Крытыкеса зноўку скрывілася. Аўтара яна не паважала, той не ўваходзіў у знанья тусоўкі, не свяціўся там, дзе трэба, сапсаваў свой імідж п'янымі загуламі ды ўвогуле быў ёй зусім несімпатычны. Таму крытыкеса нават і не ведала, з якога боку падабрацца да гэтага опуса. Не напісаць жа пра кнігу яна не магла. Надта ж гучная пайшла пра яе пагалоска. Крытыкеса рашуча забарабаніла па клавiятуры, набiраючы назву будучай рэцэнзii: “Няздарныя высiлкі аўтара Сiняга Марса”. Потым злосна пацерла лоб, глынула гарбаты і выдалiла назву. Не!.. Трэба iнакш. I забарабанiла зноў па клавiятуры: “Безгаловы раман i засохлы Сiнi Марс”. Крытыкеса задумалася. Безгаловы? Ну так. У рамане нейкiя бясконцыя дыялогi з галавой. Значыць, ёсць безгаловае цела. Значыць, i раман безгаловы!.. Крытыкеса ўскочыла i нервова захадзiла па пакоi.

ЧАСТКА 3 ГАЛAVOЙ



Галава сядзела ў клетцы для папугая і, нядобра на мяне пазіраючы, сплёўвала скрозь зубы:

— Азірніся — свет перакуліўся і пайшоў расколінамі. Тыя сінія кіты, што трымалі зямлю, выпусцілі апошнія фантаны і сплылі за небакрай. Мы згубленыя дзеці. Мы рушым навобмацак, і цемра нас паглынае.

— Ты ўпэўненая? Мне здаецца, што ты абрала хібны шлях. Нашто займацца злачынствам? Ці варта скрадаць тое, што табе не належыць?

— Я выконваю сваю місію!

— Ну-ну, лягчэй, — супакоіў я галаву. — Інакш зладжу табе халодны душ.

— Я вырвуся адсюль. Май на ўвазе, — паабяцала галава. — І табе мала не падасца.

— Магчыма, — пагадзіўся я.

— Мая клетка — гэта жыццё. Таму гэтая, — галава паскрыгатала зубамі аб клетку, — усяго толькі пародыя на зняволенне.

— І што мне з табой рабіць?

— А хочаш, я гісторыю распавяду, — нечакана прапанавала галава.

Я паглядзеў на клетку. Сядзіць такі сіні мяч і нешта курлыкае.

— Ну, давай.

Галава пракашлялася і распачала:

— Сустрэліся два сябры. Адзін кажа: “Давай вып’ем!”

Другі: “Не буду. Я з табой так пасяджу”. У чым справа? Што здарылася? Усё вельмі проста. Першы — свабодны як вецер. У ягонай галаве таксама вецер. А другі — закатаваны сямейным жыццём. У хаце жонка-піла, дзеці-плаксы, цешча-праграміст.

— Ты на што намякаеш? — абурыўся я.

Нечакана галава вытрасла з валасоў нейкі грабенчык і давай ім пілаваць клетку!..

— Спыніся! — закрычаў я.

Галава не слухала і працягвала пілаваць пруты.

— Волю! — крычала галава. — Свабоду папугаям!

* * *

Я падумаў-падумаў і запісаў: “Волю!” Каму? Дзеля чаго? Можа, наступнае? “Мы патрабуем волю пачуццяў!” Так, сапраўды, нашмат лепей. Эфемернае гэта ўсё. І самі мы несапраўдныя. Выдуманя. Складзеныя. Вада. Мясa. Канструктар.

ГАЛАВА, ЯКАЯ БЫЛА ПРЫКЛЕЕНАЯ ДА ІЛЮМІНАТАРА

гэта было ў пэўным сэнсе рамантычна, але яна
не магла адарвацца. Бо клей “Момант” надзейна
прыхапіў ейныя валасы



Я паглядзеў на гэтую прыклееную весялуху, паказаў на яе пальцам:

— Ну, вось, Крывы, гэта можа напаткаць кожнага, хто злоўжывае бальзамам і гарэлкай.

— А віскі і тэкілай? — занепакоіўся Крывы.

— Віскі і тэкіла не лічацца, — запэўніў я. — Піва таксама слабаалкагольны напой.

— Навошта ты п'еш? — спытала мяне жанчына.

У мяне не было адказу. Ёйныя вочы нападзгалі на мяне чорным.

— Ты больш піць не будзеш, — упэўнена сказала жанчына. — Ніколі.

Пасля гэтых слоў я зразумеў, што ўсё вельмі кепска. Пайшоў у прыбіральню і выліў тры кілішкі ва ўнітаз. Я здагадаўся, што мяне закадзіравалі. Наслалі на мяне гіпнатычныя хвалі!.. З гэтым я змагаўся тры дні. Хадзіў як у тумане. Было ўражанне, што патрапіў у акварыум. Сябры ад мяне адварочваліся.

А потым я сніў, што прыехаў да Крывога ў госці. Вялікі дом быў падобны да замка. Я хаджу, ледзь не падаю.

Не магу стаяць на нагах. Усё разумею, а стаяць не магу.
Потым высвятляецца, што побач з домам Крывога стаіць
дом маіх бацькоў.

* * *

пытанне толькі ў тым. І больш анічога. Я адчуваў, што
капітан Барада доўга не працягне. Ад сілы месяц,
другі — не больш. Вецер у маёй галаве троху супакоіў-
ся, і я мог цяпер спакойна ўсё ўзважыць і разабрацца
ў падзеях апошніх месяцаў. Лёс Рыгора Каваля мяне
больш не турбаваў — дробная асоба, не вартая таго
розгаласу, што ёй прысвяцілі.

— Адчыняй, сябра! — пачуўся крык і грук у дзверы.

На парозе стаяў чалавек. У такі запозні час — гэта бы-
ло падазроным і дзіўным. Твар незнаёмца быў увесць
у шнарах і радзімках, але ён мне адразу спадабаўся.

— Вы тут здымаеце кватэру? Суседзі кажуць, што вы
ўчора гралі на кантрабасе. Цешацца — добра граеце.

— А вы хто?

— Я барабаншчык з пятага паверха — Мікалай Фёда-
равіч Раманчук, — прадставіўся музыка. — Нам якраз
патрэбны кантрабандыст... дакладней, той, хто грае на
кантрабасе.

— Гэта цудоўна! Якраз думаў, з кім тут павесяліцца!
Аніякіх дэбошаў тут не было апошнія гадзінаў восем.
Жонка цяпер б'е суседзяў. Прыйдзе — можа пацвердзіць.

— Так? — запытаўся са здзіўленнем Мікалай Фёда-
равіч і звузіў правае чырвонае вока ў маноклі. Гэтае вока

мене таксама вельмі спадабалася, бо ў левым не было чырвані. Барабаншчык вытрымаў паўзу і запрасіў:

— Дайце мне вады — я паміраю ад смагі. Хаця лепш кока-колы — мне яна больш даспадобы.

— А можа, спачатку кілішак самагонкі? — запытаўся я. — З учарашняга дня засталася, пасля пасядзелкі з суседзямі. Увогуле ў нашым доме ёсць хоць нейкія нармальныя буяны? Ці тут усе кончаныя ціхушы?

— Ды няма тут анікога, — з сумам паведаміў вечаровы госць і выцягнуў з кішэні партабак. — У мяне тут трохкі травы засталася — падзьмем?

— З ахвотай! Якраз думаў пра нешта такое!

Рукой я прапанаваў завітаць на кухню.

Барабаншчык зірнуў на мяне вясёлымі вачамі і заклікаў:

— Гуляць дык гуляць! — А праз імгненне запытаў: — Хто яшчэ кокс мае? Можа, сусед злева? Ці, можа, сусед справа?

— Не ведаю, ні злева, ні справа, ні пад столлю, ні пад падлогай — жывем па-сяброўску, але сумна.

Мы прыселі на кухні, каб паразмаўляць пра музыку і жыццё.

Праз дзве гадзіны ў мяне не ўзнікла пытанняў, хто такі Мікалай Фёдаравіч. Гэта быў цудоўны чалавек!

“Не, так не пойдзе! Да балкампёса самагон! Прэч кокс! І што там — касячок? Гэтак званая марыхуана?! Прэч-прэч! Да дупы! І кока-кока-кола?! Распілаваць гэтых герояў на кавалкі! Капітана Бараду і Рыгора Каваля — адназначна на звалку! У нас відавочна розныя шляхі! Не апраўдалі вы наш давер!” — Волма ўстала на ка-

лені і пачала заклінанні. Валасы яе раскудлачыліся, вочы загарэліся. Па твары пабеглі сінія палоскі. Нават нешта заіскрылася. Волма ўскінула рукі дагары і замармытала: “БББББ... ММММ... ГГГГГ... Трах-цібідох! Цібідох! Мура-шаурма! Фіры-муры-гуры! Няхай адбудзецца!” і г. д.

— Та-а-ак-та-а-ак, — сказаў, расцягваючы словы, мажны міліцэйскі чын, праціскаючыся ў дзвярны праём. — Я не спазніўся? На чым вы спыніліся? Коксам забяўляецеся? ЛСД ужываеце? Марыхуану пакурваеце? За распаўсюд наркаты вам да васямнаццаці гадоў!.. І не менш!!! А ўвогуле я б расстрэльваў гэтых, як вы. У мяне рукі знямелі ад беспрацоўя. — І міліцэйскі чын паказаў свае тлустыя пальцы, якія моцна нагадвалі смажаныя сардэлкі.

— Я, — працягваў тым часам міліцэйскі чын, — мяркую, што грамадства нашае разбэсцілася — аніякай павагі да маіх залатых пагонаў і какарды. Свавольства. Усюды адно свавольства. Мы будзем вас катаваць, будзем злоўжываць сваімі пасадамі. Мы будзем вас трожкі піф-паф. Ха-ха.

І міліцэйскі чын, задаволены сваімі словамі, пачаў хадзіць узад і ўперад. Важны, як павіян.

1.

Калі спакойна разабрацца, дык увогуле справы ішлі някепска. Мне заставалася толькі ўпарадкаваць свой гардэроб. Я любіў гальштукі ў кветачку.

2.

Самае прыкольнае, што так было прасцей. Думкі разбягаліся па закутках гэтага дома. Ты выцягваў з паліцы трактат

У шатры ўжо

Спружыны вылецелі з кішэні. Я не стаў іх падбіраць. Навошта?

Спружыны былі паўсюдна. І ў галаве была вялікая чорная спружына. Па панядзелках я слухаў лекцыі, падчас якіх і мае рукі ператвараліся ў спружыны.

— Што трымае цябе на свеце?

— Спружына.

* * *

платформы форма Плафон На плато стаяў мікрафон
Папкорн — корм Для кармавых быкоў Не трамвай —
карабель Выплыў з запыленага тунэля Капітан памахаў
рукой Хвалі часу

3.

Як павінна пісацца проза? Я вось іду цяпер да крамы па піва і бачу зялёную траву, дык мне хочацца бачыць ейны колер і цень... а нехта дадаў бы, каб і ў галаве паплыло... бо трава. Проза можа быць рознай. Мне блізкая каляровая проза з элементамі паэзіі. Мне даспадобы,

калі з прозы пачынаюць вытыркацца незвычайныя рэчы: усялякія шыпы і калючы дрот. Бачыш траву — і раптоўна праз яе пачынаюць прарастаць... металёвыя гайкі.

4.

Барада ці Рыгор Каваль?

Вось як у Вентспілсе на рынку не набыць вэнджанай траскі? Ляжыць такая рыбіна сярод сваіх братоў і сясцёр, без галавы, з прапратым брухам і смярдзіць вогнішчам. Як не набыць? Глядзіш на яе і думаеш: вось набуду яе, з'ем, а потым апішу, як яе паядаў. Дык абавязкова скажуць: зноўку пра ежу! Колькі можна жэрці? Пісьменнік мусіць ствараць разнапланавыя і панарамныя творы. Выпісваць псіхалагічныя партрэты. Разбіраць чалавечыя драмы. Распавядаць пра тое, што яго хвалюе. Дык можа, калі мяне акрамя ежы і алкаголю анічога не хвалюе — я пусты чалавек? Бяздарны творца? Анічога не магу распавесці чытачу. Толькі пра бруха рыбіны ды пра сваё пуза. Не, гэта вельмі сумна. Таму сяджу на кухні і гляджу няшчасна на гэтую выгнутую траску. Трасца яе бяры. І чаго ёй у моры не сядзелася? Трэба ж было трапіць у сеткі, каб потым апынуцца на сталі няздарнага пісакі.

* * *

бяздарны пісака-без рыбы не пісака-з траской і сакэ,
прыгледзься, ну, проста самурай-рай без суму-мус без
рака-на бязрыб'і і няздар пісака

гы-гы

а калі інакш? Калі зазірнуць у пустыя вачніцы гэтага рыбнага трупа? Там, глядзіш, і папаўзла таленавітая думка. Там, бачыш, нешта і заварушылася белае... Можна, чарвяк? Не — гэта, відавочна, мясная думка. Ці, дакладней, рыбная. Я настойваць не магу на няздарнасці або таленавітасці, але адно магу сцвярджаць з поўнай упэўненасцю: думка была.

5.

Капітан Барада паглядзеўся ў люстэрка і зразумеў, што ў яго з’явіліся сівыя валасы. Месцамі. “Раз, два, тры, — налічыў капітан. — Гэх, вы, дзяўбаныя пенапластавыя гады”. Ён узяў пінцэт і старанна іх адлавіў. “Раз, два, тры, капыты, гы-гы”, — сказаў капітан Барада.

“Чык-чырык!” — раптам выгукнуў верабей і пачаў раскручвацца ў паветры, нібыта тамагаўк. Потым ён знік. Вецер прашыпеў: “Чык-чырык!” Быццам нешта здарылася. І напраўду здарылася, у паветры нечакана матэрыялізавалася дзяўчынка. Ды не проста дзяўчынка. Яна прагудзела, нібыта электраімбрык: “Я — снягурка!” “А я, — загучаў бас, — Дзядуля Мароз! Падарункі вам прынёс!” Якія падарункі і для каго ён прынёс, сказаць было няможна. Услед за снягуркай матэрыялізаваўся плюгавы дзядуля. Ён усміхнуўся бяззубым ротам. Стуль адразу вылецела вялікая пчала, якая прагудзела: “Чык-чырык”. І на гэтым магло ўсё скончыцца, але не! Пчала выбухнула феерверкам, і ў паветры запахла не порахам — міндалем. Феерверк рассыпаўся

на тысячы сняжынак, якія ўсміхаліся ледзянымі вуснамі. А ў гэты час ледакол “Сямёнаў” разломваў носам акіянскія льды.

6.

Настрой быў кепскі. Ён увогуле быў не лепшым апошняга гады. Не хапала драйва. Не хапала прыгодаў. Хаця жыццё цяжка было назваць упарадкаваным — яно было кенгуровым. Скокала.

здаецца, што галава зараз трэсне. Шукаць патаемныя сэнсы і знаходзіць пустыя бутэлькі. Вось вынік маіх пошукаў. Хаця, з іншага боку, вынік — гэта ўжо добра. Значыць, недарма працаваў, мучыўся, пакутваў ад перапояў. У кожным разе мне здаецца, што падобныя даследаванні варта праводзіць у розных месцах. Каб застаўся смак прыгодаў ад гэтых вяселых гісторый і казак. Менавіта гісторый і казак.

Тут мне згадаўся Янка Брыль. Літаратар, які фіксаваў кожную падзею свайго жыцця. Дык што мне цяпер, толькі бары і казіно апісваць? Сумны занятак. Тут жа й Букоўскі згадваецца. Хаця, наколькі памятаю, ён любіў наведваць іпадромы. Харызматычны быў дзядзечка.

— Лепш пісаць пра малако, — сказаў Майкл Крывы. — Тым больш ад малака можа быць вельмі цудоўны прыход. Два з паловай працэнты, тры і восем працэнтаў.

Бацька мне казаў, што ў іх дзяцінстве было сяміпра-
цэнтнае малако. Цяпер разбаўляюць.

— Тады лепш піць кумыс. Ён трохі бадзёрыць.

* * *

Янка паглядзеў на Чарльза і працягнуў яму руку. Чарльз падскокнуў і злавіў мажную руку — Янка быў у два разы вышэйшы. На гэтым усё магло скончыцца, але не скончылася. Нечакана Чарльз дзіка зароў па-ангельску. Янка не зразумеў і таму адпусціў руку, і Чарльз шмякнуўся на брукаванку. Янка пачухаў патыліцу і сказаў: “Шкада, вядома, але што ён хацеў патлумачыць словам фанера?” Тым часам на брукаванцы ляжала барвовая горка, якая нешта шаптала і шаптала пра фанеру.

* * *

(другая частка Марлезонскага балета)

Я аступіўся і ўпаў. “Усё — каюк”, — пранеслася ў галаве. Аднак я ўсё ляцеў і ляцеў і ніяк не мог упасці. Чакаў: “Ну, вось-вось”. Толькі чаканні былі дарэмнымі — я працягваў ляцець. “Дзіўна, — думаў. — Здаецца, не ем галюцынагенных грыбоў”. “Затое яны ядуць цябе”, — сказаў мухамор. Я прыгледзеўся — побач ляцеў Майкл Крывы, ягоны твар быў чамусьці чырвоны і ў белых плямах. Мухамор! Я заплюшчыў вочы і закрычаў: “Мухамор-Мухамор — я дыму не ем! Адпусці маю душу, вярні мне рэальнасць! Вярні мне згубленую ўчора тэчку з дакументамі. Іх не шкада, але там было фота з аўтографам Майкла Джэксана! Вярні мне яго! —

Я працягваў мармытаць: — Мухар-мухамор! Мутабор!”
 “Гы-гы, — засмяялася рэальнасць, — я тут побач, трымайся мацней, каб не збегла”. І напраўду побач з Майклам Крывым ляцеў вялізны кебаб — вельмі-вельмі рэальны кебаб. “Зараз-зараз”, — крыкнуў я і пачаў лавіць смачную рэальнасць. Кебаб выслізгваў і пляваўся часнычным соусам.

Голас соуса: “Я соус! Я хачу быць самастойным! Можаш пажаліцца мне — і, магчыма, тады я дарую!”

Я прыглядаюся, а там у соусе сядзіць мой закліты вораг Белагон Белагоныч, ці проста Светлая надзея.

* * *

Рука плыла — агінала ўзгоркі і балоты, лясныя выпачкі. У рукі былі белыя даўгія пальцы. Жаўцелі пазногці. Рука была досыць самастойнай. Яна не імкнулася вярнуцца да свайго цела. Яе задавальняла такое вандраванне. Яна рушыла не ў нікуды. Яна рушыла ў бок палаца, дзе быў барабан. Палац стаяў на вялікай гары, а гара стаяла на выспе, а выспа караваілася ў моры, якое плёскала вялікія хвалі. І там месціўся гучны барабан. Барабан! Вух, барабан. Гэты барабан мог крыкнуць: “Усім стаяць!” Гэты барабан мог прымусіць усіх легчы, заплюшчыць вочы і заціснуць вушы. Гэта быў дзёрзкі грукатун — ён не баяўся анікога і анічога. І, відавочна, ён чакаў гэтую руку. А рука шукала гэты барабан.

7.

Трэба ўвесці ў кантэкст аповеду сябра капітана. Сябра з юнацтва.

* * *

прыціснуцца вуснамі да шкла. І зразумець гэтае імгненне. Той і гэты самалёт. Крылы, хвост, матор... І ты прыціскаешся вуснамі да халоднага шкла. І глядзіш, як бяжыць узлётная паласа. Яшчэ імгненне — і самалёт адарвецца ад зямлі. Матор набірае моцы, і вось дамы ператвараюцца ў маленькія скрынкі для запалак. Напываюць аблогі. Сюррэалізм. Здаецца, што ты разглядаеш мастацкую карціну.

8.

Галава саскочыла з крэсла на падлогу і пачала качацца, нібы яе нехта казытаў.

— Вельмі весела, — пагадзіўся я. — Пэўна, у цябе быў добры дзень.

— Дзень быў так сабе, а настрой напраўду добры. Сёння я пачала даследаваць злачынныя месцы. У сэнсе — месцы, дзе граюць у рулетку.

— І як поспехі?

— Спачатку мне шанцавала. А потым я зарвалася — пачала ставіць на суседзяў і ўсё прафукала. Мне б спыніцца. Але апанаваў азарт. Нельга піць віно пасля гарэлкі — дабром гэта не заканчваецца.

* * *

Небасхіл нахіліўся над цэлам. Цела зварухнулася, і здавалася, што на ім заварушыліся белыя валасы.

9.

Сякера праляцела над галавой і захрасла ў сцяне.

Я перахрысціўся і з палёгкай уздыхнуў.

— Страшна? — запытаўся лысы чалавек.

— Вельмі, — шчыра адказаў я.

— Не бойся, такім спосабам я выб'ю з цябе дурноцце. Проста метады ў мяне свае. Ты, інтэлігенткая навалач, больш піць не будзеш, — паабяцаў мне лысы.

— А вы хто?

— Хто-хто? — перадражніў лысы і засмяяўся, паказваючы карыесныя зубы. — Дзед Пыхто. Я твой новы ўчастковы! Я цяпер за тваёй сям'ёй наглядаю. Вы ў маім нататніку запісаныя як небяспечная і кепска выхаваная ячэйка грамадства. Я цябе навучу любіць радзіму. І піць будзеш не паводле ўласнага жадання — а з нагоды дзяржаўных святаў. Мы цябе тады і санаторыем забяспечым — лячэбна-працоўным прафілакторыем! Гы-гы, — сказаў задаволены сабой лысы і дадаў: — Контра літаратурная.

— Навошта вам гэта? — здзівіўся я.

— Я буду хадзіць да цябе штодня. Каб у тваім горле перасохла, каб завялася перхаць. Мне падабаецца гнабіць такіх вырадкаў. Прыемна расціскаць усялякі гнюс. Зразумела, моль?

Нечакана Лысы ператварыўся ў кракадзіла. Быў чалавек і раптам — ба-бах! Грукат і туман. Туман разыходзіцца, і перад табой замест паскуднага лысага — кракадзіл!.. Ляжыць і пашчай шчоўкае. У гэтым зялёным нават нешта сімпатычнае было.

Я не разгубіўся і паведаміў:

— Таварыш начальнік, я ў вас аніколі не сумняваўся! Ведаў насамрэч, адкуль ногі растуць... дакладней лапы і хвост. Таму вы моцна не шчоўкайце — зараз у лядоўні пашукаю чаго мяснога для спатолення вашай мясаедскай сутнасці. Здаецца, там яшчэ кавалак кракаўскай трэцяй уцэненай катэгорыі заставаўся — тое, што трэба, для такога кракадзіла, як вы. Прабачце — участкавага кракадзіла, як вы. Прабачце — участкавай персоны, як вы. Так будзе больш дакладна. А калі яшчэ ў маразільні пакапацца, дык, наколькі памятаю, там яшчэ і кавалак вясковага сала заставаўся з кменам ды часнымком. Праўда, ужо з жоўцю — як-ніяк тры гады поўнай замарозкі. Для вас, на галодны страўнік, самае тое.

— Ну што, малахольны, — прашчоўкаў зубамі кракадзіл. — Трапіў ты ў гісторыю. У нашай краіне дзяржаўная машына працуе без збояў.

10.

— Атрымайце маленькую асалоду, — сказаў ты і выпусціў з клеткі сінюю птушку. Тая запішчала, заклекатала, зарагатала і ўзляцела да шпіля замка.

!!!

Што цябе хвалюе, галоўны герой? Што цябе хвалюе, літаратар? Хто такі капітан Барада? І хто яна такая, гэтая галава? Нашто яна прыйшла ў гэты свет? Нашто ты пішаш пра гэта? Дзеся таго, каб проста пісаць?

Пытанні, пытанкі, і здаецца, што ты не ведаеш на іх адказу. Гэтыя бясконцыя п’яныя сцэны — дзеля чаго яны? Які ў іх хаваецца сакральны сэнс? Колькі ўжыта алкаголю на гэтых старонках? Колькі дэкалітраў? Гэта прапаганда асацыяльнага ладу жыцця? Ці сіндром Даўна? Можа, праблема палягае глыбей, чым падаецца з першага погляду? Магчыма, яна ў адсутнасці рэгулярнай працы са словам? Ці праблема якраз у тым, што яе няма? Я думаю, сутнасць гэтага твора ў адсутнасці праблемаў. Ставіць пытанні і адказваць на іх, што можа быць больш банальным? Вар’яцтва гэтага свету якраз у тым, што ўсе імкнуцца да банальнасці — выдумляюць пакручасты сюжэт, станюўчага героя, выкрываюць злачынствы, а потым яго абсмоктваюць, як нейкую смачную костку. Навошта? Чаму нельга жыць не напружваючыся і не напружваючы. “Война и мир” ужо створаныя Львом Талстовым. Пеперштэйн ужо змагаўся з фашызмам і, здаецца, пераўзышоў многіх у сваім памкненні да вар’яцтва. Магчыма, свет ужо даўно звар’яцеў. “Людзі! — крычыць герой. — Спыніцеся!”

А можа, галоўны герой майго рамана — паэт-вар’ят, які запісвае п’яныя фантазіі ў сшытак? Ну, самі мяркуйце: у першай частцы ідзе размова пра дырэктара кнігарні, якому ягоны баявы супрацоўнік адразае галаву. А далей — болей. Нейкія абарваныя сцэны перамяжоўваюцца каментарамі аўтара з Галавой. Відаць, аўтар сам не сябруе са сваёй галавой. Нейкая ярка выяўленая шызафрэнія — нейкі капітан Барада прыдбаў у кнігарні галаву і звінціў у латышскі Вентспілс. Людзі, вы што, зусім не бум-бум? Сапраўды не сябруеце з галавой? Далей ідуць дзіўныя парады ад гэтага самага капітана Барады. І свет ужо зусім бы перакуліўся, калі б гэты спірт

не быў разбаўлены падазронай паэзіяй. Хаця і паэзіяй яе абазваць цяжка, бо малазразумелья дыялогі мяжуюць з сцэнамі відавочна выпісанымі ў п’яным угары. А далей яшчэ цікавей, ці скажам наадварот: далей зусім нецікава. Ні табе сюжэта, адно нейкія абдзяўбаня вершасказы. І табе ні якіх падзей, ні яркіх пазнавальных вобразаў. Здаецца, што гэты твор быў створаны дзеля таго, каб заставацца па сваёй сутнасці адсутным. Тут ужо і выдуманы філосаф Акудовіч прыгадаецца са сваёй канцэпцыяй “Мяне няма”. Дык пра што тут яшчэ казаць? Хіба адно пра татальны маразм твора “Калі прыгледзецца — Марс сіні”. Гэта пусты і няздарны раман. Раман ні пра што. Ці, рахуючы, “гэта канец свету, дзе ўсе з’язджаюць з глузду”. А тыя, што засталіся на старонках, таму аргумент. Напрыканцы чытанкі апошня некалькі старонак увогуле ні пра што. Каб канчаткова запэўніцца ў вышэйсказаным.

Галава заўсміхалася, як быццам не было ўсяго раней напісанага:

— А ты наіўны. Думаеш, расставіў усе кропкі над “і”? Памыляешся, даражэнькі.

Я паглядзеў на галаву і, не шкадуючы, пастукаў па лобе. Гэта гучала, нібыта я грукаюся ў зачыненыя дзверы. Гук быў глухі і драўляны.

Ад нечаканасці галава ледзь не падавілася:

— Ты што, зусім ахранеў, канцэптуаліст мухаморны? Прыдумваеш усялякую гуйню.

— Значыць, ты анічога не зразумела. І не зразумееш. У творы нават паўторы наўмысныя. Вялікі ўплыў яны не зрабляць, а настрой відавочна сапсуюць.

Галава звузіла вочы і прашыпела:

— Анічога ў цябе не атрымаецца. Шызафрэнікам і параноікам месца ў лякарні. Пішчы, пішчы. Мышаня з пытальнікамі.

Спрацацца не хацелася. Я выцягнуў цыгару, запаліў і зацягнуўся. Потым, не думаючы, выпусціў дым прама ў вочы галавы.

Галава закашляла, заплакала ад дыму, але ўпарцілася і працягвала з пагрозай:

— У аўторак усё скончыцца. І будзе апраметная на зямлі!

— З гэтым мушу пагадзіцца! Так яно і будзе! — рэзюмаваў я і затушыў цыгарэту аб лоб галавы.

11.

Вусаты і патлаты Камал. Ён заўсёды вылучаўся любоўю да выпіўкі і жанчын. Капітан яго любіў за шчырую размову і адкрытую душу. Любіў за апухлы добры твар, за вечна мокрыя піўныя вусы, за шклянныя вочы. Кожны раз Камал звальваўся невядома адкуль і правакаваў на ўчынкі.

— Прывіт, — сказаў Камал і заваліўся ў кватэру капітана, дзе той стаяў каля люстэрка з пінцэтам і раздумваў, што яму рабіць далей.

— Камал, ты якраз да месца. У мяне дэпрэсія, і жыццё сёння падаецца бессэнсоўным. Я ўжо падумваю, як ліцэістка, якая страціла веру ў каханне, здзейсніць акт суіцыду. На дванаццаты паверх, нагой у акно і гудбай! З якім задавальненнем пасля гэтага я б паглядзеў на рудыя пысы сваіх крэдытораў. Так і бачу, як яны выва-

рочваюць свае тлустыя рукі і крывяць тлустыя вусны.
А я ім з неба: “Гудбай, крэтыны!”

* * *

Нагой неба не праткнеш. Кноты запаленыя. Коні брэ-
шучь. Нехта спявае, а нехта плача. Ты мне верыш? Я не
веру сабе сам, бо ўчора пахаваў на балоце жабку. Цяпер
я няшчасны і шчыры. Шчыры верай у чалавека. Што
табе сказаць, дружа, на развітанне?

12.

— Я стаў баяцца людзей. Мяне запрашаюць на абед,
а я баюся. Я не магу сказаць, што мне непрыемная гра-
мада. Я баюся, што ў мяне нехта тыркне відэльцам ці
лыжкай. Мне здаецца, што я не разумею іх мовы. У мя-
не адчуванне, што вакол размаўляюць на латгальскай
мове. У маёй галаве абед-каша! Камал, я вар’яцею! Мя-
не трэба тэрмінова ратаваць!

— Ідзі п’яным на абед. П’яным не страшна, — ска-
заў Камал. — Інакш аніяк. Накаціў грамаў дзвесце віскі,
апрануў спартовы гарнітур і наперад. Цяпер ты круты
гопнік — цябе мусіць баяцца, а не наадварот.

Капітан пачухаў патыліцу. Было адчуванне, што яго-
ныя вены напружыліся і праступілі на лбе, шыі, руках.
Быццам нябачны вайсковец нацягваў на целе капітана
цеціву лука. Здавалася, што капітана выгінала ад на-
пругі. Відавочна, што яго выгіналі нервы, якія нацяг-

валі вены. Вены былі дротам. Дрот абкручваў капітана, выгінаў і душыў. У горле нешта забулькала і зарыпела. Капітан не мог супакоіцца. Ён не быў гатовы ісці на абед і п'яным. Ён адчуваў сябе спалоханым. “Ці бываюць капітаны баязліўцамі? — задаваў капітан сам сабе пытанне. — Не, не бываюць. Яны мусяць сыходзіць з карабля падчас бедства самымі апошнімі. Інакш гэта не капітаны”.

* * *

— Аўторак наперадзе! — нагадала галава. — І хма-ры цябе не выратуюць!

— Выратуюць грыбы, не галюцынагенныя, а самыя звычайныя! — адказаў я.

— Гэта чаму? — здзівілася галава.

— А таму, што я зрабіў грыбны суп. І чытач разам з табой яго праглынуў.

— Ну ты і з'еда, — агрызнулася галава. — Ведаеш, як пацвеліць.

— Я ведаю псіхалогію чытача.

Галава ашчэрылася, і было ў ёй столькі брыды ды злосці, што я не стрымаўся і сплонуў.

На гэта галава заўважыла:

— І не харкайся, быдла рагатае. Табе не хапае шляхетнасці.

13.

Канкрэтнага анічога не было. Нават птушкі былі гумовыя. Таму гэтыя дэкарацыі здаваліся плюшавымі.

Паэтка закашлялася, захіхікала, заблішчэла вачыма і надрыўна пачала чытаць з паперы:

— Калі ластаўкі зробяць свае гнёзды ў маіх валасах

Калі пірс загайдаецца і лакатар праб'ецца праз марскія хвалі Калі сэрца згасне і ціхая кроў закрычыць Ровары зашыпяць па мокрым асфальце Адзінокія дрэвы ў пяску Я лаўлю вуснамі пырскі Дзюны нібыта з дзяцінства Махае рукой мне хлопчык Такі знаёмы і ў кірзавых ботах На фотаздымку мінулы дзень Цыгарэта скурчылася ў халодных пальцах

* * *

Я загасіў цыгарэту і задумаўся. Мне было цікава зразумець, што далей.

* * *

Задача гэтага твора ў знішчэнні чытача. Пачнеш чытанне з Набокава і Кафкі. А скончыш — у страшнай агоніі — тут.

* * *

Я наліў сабе. Мне да дупы, што вы пра ўсё гэта думаеце. Больш за тое, я зараз уключу тэлевізар і буду глядзець вайсковы парад. Грукат тракаў, дзыньканне медалёў, харавое роханне і стогны. Што можа быць лепей? Пацыфісты, гаўкайце ад злосці!.. Мне падабаецца мой палітычны шал. Гэта ж заапарк!.. Экзотыка. Тут моцныя жаруць слабых. Тут не сумна!.. Я наліў яшчэ і выпіў. Адпусціла.

14.

Герой выйшаў з ценю і пачаў мне нашэптваць на вуха: “Было зразумела, што ўнутры штосьці зламалася. Нейкая шасцярня. Аналізуючы, ён здагадаўся, што нечакана пасталеў, і гэтае сталенне абрынулася на яго раптоўна пасля смерці прыяцеля. Як быццам усё засталася за спінай: маладосць, смех. Ціхамірнае існаванне скончылася. Не было, як раней, жадання ўскочыць на ровар і гойсаць па сонечным горадзе. Нават вуліцы здаваліся цяпер нейкімі сюррэалістычнымі. Людзі выглядалі напаўжывымі. Раптам увесь свет напоўніўся манекенамі. Не хапала і той радасці ў п’янках, што весялілі раней. Быццам цела акупавалі п’яўкі. Новыя прыгоды перасталі быць прыгодамі. Здавалася, што не толькі навакольны свет, але і сам ён зрабіўся ніякім”.

— Цьфу! — сплюнуў я. — Заканчвай гэтую рамантычную гігіену. Давай лепш вып’ем. Я за звычайную гарэлку з маразільні. І каб пад агурок і капусту.

Герой нядобра на мяне паглядзеў, паправіў гальштук, таксама сплюнуў і адварнуўся.

15.

Я выпіў грамаў дзвесце гарэлкі, заеў маласольным агурком, і настрой мой відавочна палепшаў. Нехта за спінай ціха нэндзіў, але я на гэта не звяртаў увагі.

— У цябе няма сэрца! — нарэшце паведаміў нехта. — Ты прапіў усё — жыццё, працу, сям’ю! У цябе абрыдлае і нецікавае існаванне! І ў тваіх кнігах мала сэксу! І многа пляўкоў!

Я павярнуўся і паглядзеў на гэтага нахабніка, які ўздумаў мяне павучаць. Гэта быў ён. Той, хто нядаўна мне нашэптваў розныя жыццёвыя бздурны. Знаёмы чырвоны расплюшчаны твар. Твар сюжэтнага героя, ад якога адлятаюць кулі. Гэта быў ён!.. Супергерой напрошваўся ў сябры.

— А гэта зноўку ты, — усміхнуўся я. — Бяжы да мамкі! Бяжы адсюль да прызнаных творцаў — тут табе няма чаго рабіць! Тут табе не месца!

Супергерой набраў у грудзі паветра і выдыхнуў:

— Тады слухай, што было далей!

Ад такога нахабства я напраўду прыціх і пачаў слухаць ягоныя бздурны...

— Мой подых быў роўны, як ніколі. Быццам не было пагоні. Нібыта мне ўсё прымролася. Я ішоў па вуліцы. Дрэвы хіліліся да мяне і ціха шапталі: “Табе не збегчы... Не збегчы...” Вокны ў дамах цьмяна мігцелі і здавалася, што ўсе яны пазапальвалі свечкі. Але дыхалася спакойна, толькі мерзлі рукі і я не мог зразумець, ці гэта ад холаду, ці ад нерваў?

У небе праракатаў верталёт. Я зірнуў дагары і пабачыў велізарнага чорнага жука з вусамі, што шчэрыліся кулямётамі. Было адчуванне, што вакол зацішша перад бурай. Яшчэ імгненне — і з кожнага пад’езда, з кожнай шчыліны, яміны пачнуць выпаўзаць людзі з аўтаматамі.

Розум працаваў цвяроза і разважліва. Бегчы з горада? Яны, пэўна, ужо перагарадзілі ўсе выходы. Што рабіць? У гэты момант на вочы патрапіла шылда бара пад

назвай “Флінт”. Без доўгіх развагаў я вырашыў схавацца туды, каб усё ўзважыць і абдумаць.

За стойкай бара, якая нагадвала гіганцкі памідор, стаў не менш важкі барадаты хлопец у фартуху кухара. Ён іранічна ўсміхаўся.

Наведнікаў было няшмат. Злева ў кутку за столікам сядзеў з кувалом піва пажылы мужчына ў акуларах. У глыбіні залы былі юнак з дзяўчынай.

— Цёмнага піва, — сказаў я.

Бармэн няспешліва нацадзіў цёмнага напою. Я прысеў за стойку бара і ўзяў у рукі куваль. Было адчуванне, што ў руках кавалак радасці і свабоды. Пальцы абмацвалі холад шкла. Я зрабіў першы глыток... Адчуў гаркавы смак...

— Устаць! — пачуў я рэзкі голас.

Супергерой нарэшце змоўк. Я паглядзеў на яго, і мне чамусьці зрабілася сумна. Гэтыя бясконцыя гульні. Марыянэтакныя атланты. Не доўга думаючы, я накаціў яшчэ сто грамаў. Палягчэла.

— А што з кнігарняй? — запытаўся я.

— З кнігарняй? — перапытаў супергерой.

— Так. Што сталася з Марсам?

— Дык у аўторак знеслі, — прамармытаў супергерой. — Усе газеты пра гэта пісалі.

— А кнігі куды падзелі?

— Ды на макулатуру здалі. Бібліятэкі нават бясплатна адмовіліся браць. Сказалі, што нічога арыгінальнага няма.

— А чытачы?!! — ускрыкнуў я.

— Хіба яны ёсць? — здзівіўся супергерой. — Вымерлі, як дыназаўры.

Я накаціў яшчэ сто грамаў. І згадаў чамусьці пра Паўла Убіратана. Пра гэтага бразільскага лекара я даведаўся праз інтэрнэт. Убіратана казаў: “Жыццё павінна быць вандроўкай да магілы не з намерам з’явіцца ў прыгожым, добра захаваным целе, а хутчэй з заносам, у клубах дыму, цалкам выматаным і зношаным, гучна апавядаючы: “Вось гэта вандроўка!”

І я выпіў яшчэ. За Убіратана.

16.

Супергерой пачухаў чырвоны няголены твар і працягнуў сваю гісторыю:

— Я нічога не разумеў. Я не мог выціснуць ні слова, бо вусны мяне не слухаліся. Яны былі як драўляныя. Я агледзеўся — гэтых людзей я не ведаў. Яны сядзелі вакол мяне. І замест слоў выгуквалі нешта дзіўнае і страшнае. Разам з гэтымі гукамі з рота кожнага выплюхвалася чырвоная пена. Да таго ж яны жэстыкулявалі. Як глуханямыя, хаця жэсты мелі іншае паходжанне. Усе прысутныя былі апранутыя ў паласатыя піжамы, і таму карціна выглядала проста фантастычнай. Нельга было сказаць, што я ў доме вар’ятаў, бо, відавочна, гэта паходзіла з нечага іншага. Можна было б падумаць, што я трапіў у спектакль рэжысёра-авангардыста. Ці ўявіць патаемную секту. Але чым гэта было насамрэч, я не разумеў.

Супергерой змоўк і паглядзеў на мяне:

— Што ты пра ўсё гэта думаеш?

— А што я магу пра гэта думаць? Я выпіць хачу. У мяне перасохла ў горле. Мне думаць увогуле шкодна. Я калі пачынаю шмат думаць — тады піць не магу. А без пітва мне яшчэ горай. Лепш распавядзі пра апошнія дні кнігарні.

— Зноў пра кнігарню? — здзівіўся супергерой. — Які ў гэтым сэнс? Як і з прыватнай гандлёвай кропчай...

— Не трындзі, — абарваў я. — І без каментароў. Пачынай!

Супергерой незадаволена хмыкнуў, расправіў плечы і выразным голасам гучна пачаў:

— *Кнігарня Марс. 18:36. Пятніца. Пяць дзён да закрыцця.* (Я ўдакладніў: “Пяць дзён да смерці!”)

Волма стаяла насупраць Дашуні — абедзве махалі рукамі. Абедзве былі ў чырвоных піжамах, басанож. Што адбывалася? Яны збіраліся ў неба? Раптам жанчыны пачалі гучна спяваць. Гарлавыя спевы. З кніг выходзілі людзі ў піжамах — чалавек пятнаццаць. Усе трымалі ў руках выбівалкі для кілімаў. Яны стварылі кола вакол жанчын, махаючы выбівалкамі. Тыя спынілі спевы. Волма ўзняла рукі дагары, і на яе пачаў сыпацца дождж. Яна крыкнула: “Прыйдзі!” Усе пачалі кашляць. У цэнтры кнігарні грывела і бліскалі маланкі. Сярод іх узнікла грувацкая кніга, на ёй вялікімі літарамі было напісана: “Джэймс Джойс «Уліс»”.

Супергерой сціх.

— Слухай, — запытаўся я, — як ты сам маешся?
У вольны ад працы час?

Супергерой надзьмуўся, нібы пончык, і паспавядаўся:

— Не п'ю. Нядзеляй хаджу ў царкву, увечары пасля працы наведваю клуб ананімных алкаголікаў.

— І зубы чысціш? — здзівіўся я.

— Штодня! Зранку і ўвечары. І нават часам удзень пасля маннай кашы!

— А на жанчын звяртаеш увагу? — між іншым запытаўся я.

Супергерой раптам з чырвонага стаў бурым і канчаткова змоўк.

— Зразумела, — зрабіў я выснову.

17.

голас: узяць і прэпарыраваць цябе, сыноч. Паглядзець на тваю распухлую пячо-о-онку. Абкруціць свае рукі тваімі кішкамі. З сэрца выштукаваць свяцільню. З мазгоў, гэх, мазгоў... атрымаюцца цудоўныя сэндвічы. Самае мярзотнае, што ў цябе ёсць, — гэта твая правая пятка. З яе я зрабіў бы хатні малаток ці палачку для барабана.

18.

Пасля некалькіх запойных дзён пабачыў маленькую мушку, падыхаў на яе — і яна павесялела.

Мне нельга разганяцца. Не ўмею піць. Пасля шкадную.

Вуліцы Вентспілса ўпрыгожваюць каровы. Можна сказаць, што карова стала сімвалам горада. Я глядзеў на рознакаровыя выявы, і мне хацелася не малака. Га. Мне хацелася біфштэкс!..

Чалавечы арганізм — вельмі складаны гадзіннік. І з ім трэба акуратна, бо ён можа зламацца ці даць збой. Тыдзень знік імгненна, я нават не заўважыў. Проста прачнуўся аднойчы і зразумеў, што не ведаю, якая сёння дата і дзень тыдня. Самае крыўднае ў гэтай сітуацыі, што не было грошай. “Карова!..” — заняла мая галава.

Але калі мая галава паскакала, я супакоіўся.

* * *

Шнары быццам шары бягуць па твары Прыйдзе герой і павядзе за сабой войска ў бой Прыйдуць караваны і стане ў хаце весялей Дапамажы свайму сыну Вярні ласку і любоў

Гы-гы.

Супергерой стаяў нада мной і паблажліва пасміхаўся.

— Што было далей?.. — прахрыпеў я. І адчуваў, што сілы мяне пакідаюць. Я задыхаюся.

— Далей? — здзівіўся супергерой. — Далей усе пабачылі гнома, які зваліўся на кнігу Джойса, нібыта на канапу.

— Гнома? — у сваю чаргу здзівіўся я. — А потым?

— Дашуня запыталася ў гнома, хто ён такі і што тут робіць. На што той нахабна заявіў, быццам ён і ёсць Джэймс Джойс!..

19.

— Ну, што вы, бацюхна, стаміліся круціцца ваўчком? Ды яно і не дзіўна. Народ патрабуе відовішчаў; пагоні, дакументалістыкі, трупаў, слёзаў. Няшчасці яго ўзрушаюць. Чалавек як быў жывёлінай, гэтак ёй і застаўся. Розніца толькі ў тым, што раней у яго была голая дубіна, а цяпер дубіна з тэхнічнымі прыбамбасамі.

Таму мы адслонімся ад гэтых тэмаў і паспрабуем паразумецца.

Аратар выцер з ілба кропелькі поту.

20.

**а ў гэты самы час
кнігарня Марс
момант ікс**

Мюнхгаўзэн прыляцеў на ядры і рагатаў. Ягоная трохвуголка бурбулілася, нібыта кіпень. Пахла порахам і грэцкімі арэхамі.

Крот, які прагрыз падлогу ў кнігарню і выпаўз на паверхню, раптам павялічыўся да памераў газавай пліты,

урэшце ў якую і ператварыўся. З духоўкі вылез пыхлівы казацкі генерал з медалямі і шашкай. Ён пачаў раўці, каб усе разышліся! Але ніхто не разыходзіўся. Чытачы і гандляры стаялі сцяной — усе чагосьці чакалі. Тады ён моцна раззлаваўся, скінуў папаху і выскачыў у вакно — праз шкло. У кнігарні зрабілася халодна і чамусьці пайшоў снег.

Да гандляроў і чытачоў выйшла Волма. Сённа яна апанулася ва ўсё чорнае. На галаве быў какетлівы капялюшык з пёркамі. Снег адразу спыніўся. Волма:

— Я хачу абвесціць, што час прыспеў! Пяць кавуноў і дзесяць гарбузоў прадраклі сённашні дзень! Я мушу раскалоць загадку на до, рэ, мі, фа, со, ля, сі!

Адзін з чытачоў ператварыўся ў Кашчэя Несмяротнага і пачаў танчыць ламбаду — пры гэтым у яго адвалілася шпора.

— Я прызнаюся, што ўсе гэтыя месяцы дырэктарам кнігарні была я! Астатнія з’яўляліся падстаўнымі асобамі! Я была, прабачце за такое параўнанне, лялькаводам!

Цішыня. Твары прысутных змярцвелі. Шэпт: “І ўсе гэтыя месяцы... мы... такія... сякія... разгэтакія... мы... такія дурні... мы...”

— Правільна, — сказала пераможна Волма. — Вы ўсе елі бублікі! Бублікі!!! Вуха вам ад печура!

21.

Я паглядзеў на апавядальніка. Голас яму ўжо не належаў, бо не падпарадкоўваўся. Здавалася, што паветра поўніцца трэскам кружэлак, якія ламаюць. Святло падала яму на твар, і ён падаваўся злавесным.

Я не вытрымаў і запытаўся:

— І што адбылося насамрэч? Што было паперадзе гэтых падзеяў?

Апавядальнік быў незадаволены маім пытаннем, але, тым не менш, пераказаў:

— Калі ў кнігарні паднялі масніцы, высветлілася, што там схаваны драўляны бокс. Агульнымі намаганьнямі яго выцягнулі наверх і ўскрылі.

— Капітан Барада крычаў? — са спадзяваннем запытаўся я.

— Не крычаў. Там была галава Неферціці. Зачараваная мазгаўня.

Тут да нашай размовы далучыўся Дробс:

— А мне падаецца, што гэта была гіпсавая галава Генры Чынаскі — менавіта тая, якую з яго ляпіла Лідзія.

— У кожным разе, — здагадаўся я, — гэта галава Неферціці, энд Хрэн Чынаскі ва ўсім і вінаваты!.. Гэта яна пасылала сігналы. Гэта яна стварала ў кнігарні электрамагнітнае поле. Папросту кажучы — адмысловы Бермудскі трохкутнік, дзе знікаюць людзі... Так-так, капітан Барада, вы ахвяра гэтай анамаліі.

Капітан Барада здрыгануўся, смутна на нас паглядзеў і заскуголіў.

22.

Ну, што заціх? Выпаўзай ужо. Нікога няма. Біць ніхто не будзе.

У пакоі быў паўзмрок. У цэнтры стаяў жоўты непрыбраны ложкак. З-пад яго, крэкчучы, выпаўз нехта. Гэтым

“нехта” быў Капітоныч. Толькі яго цяжка было пазнаць; схуднелы, няголены, з нездаровымі бліскучымі вачыма. Да таго ж Капітоныч дрыжэў і шчоўкаў ад страху зубамі.

— Капітоныч!

— Я, я, я, — пацвердзіў Капітоныч.

— Ты верыш у будучыню, Капітоныч?

— Не, не, не, — заікаючыся, праямліў Капітоныч. — Я веру ў рррэчаіснасьць.

— Навошта ты забіў дырэктара кнігарні?

— Я не забіваў! — заенчыў Капітоныч. — Я не забіваў!.. Я дапамог яму з рэінкарнацыяй!..

— Як гэта?

Капітоныч прыклаў палец да вуснаў і, азіраючыся, зашаптаў:

— У юнацтве Рыгор Вельветавіч пакрыўдзіў шмат дзяўчат... Да мяне дайшла інфармацыя, што рудая пэтка Каміла збіраецца падаць на яго ў суд за сэксуальны гвалт... У іх там утварыўся вялікі клуб пакрыўджаных і згвалтаваных Вельветавічам. Вось мы і вырашылі прадухіліць...

— Забіць — гэта значыць прадухіліць?!!

— Не забіць, а перавесці ў іншы стан. — З гэтымі словамі Капітоныч падскочыў да тумбы і выцягнуў адтуль кардонную скрыню.

— Глядзіце!

Ён разадраў кардонку. Там ляжала жаночая галава, якая гідліва на нас пазірала і крывілася.

— Што гэта, Капітоныч? Хто гэта?

— Запасная, — зашаптаў Капітоныч. — Гэта тая мая — толькі запасная.

— Нічога не разумею.

— Дык я і кажу — не забівай!.. Не! Не рабіў я гэтага!.. — хрыпеў Капітоныч. Яго трэсла.

Галава ў скрыні шморгнула носам і прасіпела:

— Гэта мая была ідэя. Недаразлічыла я...

Раптам загрукаталі ў дзверы. Пацуком замітусіўся холад. Металёвымі зубамі заскрыгатала паветра. Пабеглі нябачныя вагоны, тамбуры, цені.

Пранізлівы голас ахоўніка:

— Наведнікам пакінуць тэрыторыю! Пяць хвілінаў!

Голас са скрыні:

— Нешта атрымалася не так! Мы няправільна разлічылі гравітацыйнае поле! Квантавыя гадзіннікі выпарыліся. Меха́ніка закінула ў мінулае. Божухна, мы не хацелі! Не хацелі! Не хацелі!

За спінай грукаталі дзверы. Ад калідорных ліхтароў вочы засціла рабацінне, а ў галаве звінела “мы не хацелі”. Звінела ціха, але не спынялася.

23.

Уключыўся тэлевізар. Бледны дыктар пракашляўся, выцер лоб хустачкай і дрыжачым голасам паведаміў: “Зараз будзе экстранны выпуск навінаў”.

На экране матэрыялізаваліся тры адкормленыя ружовыя галавы, кожная з іх па чарзе нешта невыразна рохкала. Чамусьці згадвалася казка Юрыя Алешы “Тры таўстуны”... І закадравы голас паведаміў: “...на дырымоніі пахавання сабраліся лепшыя людзі краіны...”

* * *

Крытыкеса дэманстратыўна пагрукала абцасамі па каналізацыйным люку (нечым яна нагадвала маленькага поні з падкоўкамі) і сказала:

— Мне здаецца, што атрымалася не ўсё так кепска. У другой частцы ты нарэшце перамог сюжэтную лінію канчаткова і яна абрынулася ў бездань. Героі пашаравалі свае бляклыя абрысы і неўпрыкмет распушыліся ў літаратурным студзені. Так бы мовіць, туман рассяяўся. Ты мяне не расчараваў — не. Ты мяне згвалціў маральна. (Я хацеў спытаць: “І фізічна?”)

Крытыкеса ўтаропілася ў мяне сваімі вадзяністымі вачыма, нібыта запрашаючы: “Ну, давай! Смялей, мой юны прэзаік!” Але гэта толькі флюіды і застылыя ў паветры думкі, бо голас крытыкесы прагнулавіў зусім іншае:

— Ты даўно, на жаль, не малады прэзаік. Не той, хто падае надзеі. Замусолены графаман. Спарахнелы старпёр. (“І не здатны на фізічны гвалт”, — падумаў я, ці, хутчэй, дадаў да словаў крытыкесы.)

Раптам крытыкеса захрыпела і пачала страшна рэгатца. Здавалася, што ў гэтых гуках паміраюць нават начныя інсекты. Але неўзабаве рогат рэзка абарваўся. Як быццам з кружэлкі саскочыла голка. Погляд крытыкесы быў змрочным і чорным. Мне зрабілася зусім ня добра. Крытыкеса ашчэрылася і рэзкім рухам з трэскам адарвала сваю галаву: “Хрусь!” Так адрываюць спелы кавун.

Я прыгледзеўся. Я прыгледзеўся, і мне стала ўсё зразумелым. Марс сапраўды быў сінім! Хмары насунуліся і паказалі іклы! Я згадаў халодны пакой лякарні.

Згадаў кардонную скрынку і крывы позірк той запасной галавы. І я дзіка зароў:

— Я цябе пазнаў, мыбра крывабокая! Я цябе пазнаў, хрэнакеса пільнавокая!

Усё таёмнае робіцца яўным. Я жыў і падсвядома прадчуваў нейкае змоўніцтва. Карагоды галоваў і разарваных целаў мяне змэнчылі канчаткова. Я пачуўся знішчаным ушчэнт. Стаяў каля люстэрка і падпальваў свой парадны сурдут.

24.

Волма паглядзела на прысутных і паведаміла: “Гануса ўжо разліла сланечнікавы алей”.

* * *

Вагонаважатая Мося ўпэўнена кіравала трамваем.

— Мося, давай! — равеў дужы пасажыр у адзенні марака і біў сябе ў грудзі.

Сіні трамвай з маляванай рэкламай памперсаў шалёна грукатаў. Здавалася, ён ператварыўся ў гоначны аўтамабіль. Памперсы нагадвалі крылы. Завываў вецер, скуголілі гномы. Рэклама крычала: “Лепшы камфорт дзіцяці!”

Пасажыраў у трамваі было мала — тры чалавекі і два гномы; вышэйзгаданы марак, мастак Родзім, пісьменнік Майкл Крывы, гномы Чук і Гек.

Крывы крыва ўсміхаўся і гучна нашэптаваў:

— Давай!.. Давай!.. Мосенька!.. Мы не павінны спазніцца!.. У камуне наш прыпынак!.. Давай! Давай!.. Мосенька!..

Родзім пахмурна глядзеў на сустрэчныя аўтамабілі. Па ягоным хударлявым твары напружана бегалі зморшчыны. Запэцканыя ў фарбу рукі нервова церусілі палітон.

Раптам усё змянілася. Мося заўлююкала. Пасажыры заціхлі. Усе заўважылі наперадзе чалавека, які неабачліва пераходзіў дарогу ў недазволеным месцы і набліжаўся да трамвайных рэек, — гэта быў капітан Барада.

ДАІ папярэджвае: “Пераходзьце дарогу толькі ў дазволеным месцы і на зялёнае святло!”

— Расцісні яго, Мося! — залямантаваў Родзім. — Рэж гэтае масла! Рэж!!!

Капітан Барада нечакана паслізнуўся на трамвайных рэйках. Апошняя, што ён пабачыў, — шалёныя вочы вагонаважатай Мосі і ейную чырвоную павязку, на якой красаваліся серп і молат.

Трамвай сказаў гучнае: “В-жык!!!” — і адрэзаў галаву легендарнага капітана Барады. Галава адляцела ў завулак Коласа. Калі яна закацілася пад міліцэйскі пастарунак, дык ачомалася там, радасна заўсміхалася і хуценька скіравала ў глыбіню двароў — падалей ад вачэй разявакаў. (Голас: “Хрусь і напалам!”)

25.

Супергерой адкашляўся і заўважыў:

— Па другой версіі ўсё было інакш. Нібыта і не было трамвая. Бо Міхаіл Булгакаў нечакана захварэў і ў гэты

перыяд быў не здатны да творчасці. А галава адляцела ад капітана неяк нечакана. Ніхто нават не зразумеў, што здарылася. Стаяў чалавек, капітан, махаў усім рукой, нават усміхаўся. І раптам — р-а-а-аз! — і галава саскочыла з плеч, капітанская фуражка, натуральна, звалілася, а галава, як мячык, паскакала далей ад натоўпу. Безгаловы чалавек заваліўся на бок і распластаўся на зямлі. А галава ўцякала — усё хутчэй і хутчэй. Людзі знямелі — ніхто не мог нічога зразумець. Усе шырока расплюшчылі вочы і разявілі раты. Толькі маленькі хлопчык, які смактаў чырвонага пеўніка на палачцы, тыцкнуў пальцам у той бок і сказаў: “Ну ні храна сабе жартачкі! Гэта ж калабок нейкі!”

Галава збочыла ў завулак.

Супергерой уздыхнуў.

26.

Галава і цела былі ў кабінеце паасобку. Галава ўсміхалася бяскроўнымі вуснамі. А безгаловае цела абмацвала стол, шукаючы пратаколы затрыманняў. Галава паглядзела на цела, ашчэрылася і патлумачыла: “З пункту гледжання сістэмы, я сацыяльна небяспечная асоба. Сёння скончыўся тэрмін міліцэйскага нагляду. Алілуя”. У гэты час рукі безгаловага цела спехам камечылі і рвалі шматлікія паперчыны. Пратаколы і пастановы вялікіх начальнікаў ляцелі ў тартарары.

— Яны паляцелі, нібы птушкі ў вырай, — дадаў нехта.

27.

У такія хвіліны хацелася чытаць. У кнігарні наведнікаў амаль не было. Я ўзяў першае, што трапіла ў рукі, разгарнуў кнігу наўздагад і прачытаў: “Са знакамі прыпынку ў вялікага пісьменніка былі надзвычай інтымныя стасункі. Працяжнікі шанаваў... а дужкі ненавідзеў: любіў падкрэсліваць, а не нашэптваць. Прыкрымі былі яму і двукоссі на балонцы: «...не паважаў гэтае грывасы ў голасе. Кропка — як спрэс чорны гарнітур. У ёй было нешта панскае. І вялікі пісьменнік быў рады да яе дапісаўшыся. На коскі, як на вулічны натоўп, паглядаў абьякава»”.*

— Хто так разумна напісаў? — пачуў я шэпт.

— А вось самі здагадвайцеся.

За прылаўкам сядзела галава, яна сумна пазірала на мяне і пускала мыльныя бурбалкі. “Ну вось, — падумаў я. — Усё расклалася ў сваім парадку. Месца гандляра заняў той, хто заслужыў. Кніжны злодзей цяпер будзе гандляваць думкамі”. Задаволены такімі высновамі, я заўсміхаўся.

“Нешта выбралі?” — ляніва запыталася галава.

“Так! — адказаў я. — Вось гэтую кніжачку, што трымаю ў руках!”

Галава абьякава паглядзела на кнігу і заўважыла:

“Спадчыну чытаеце... Не сумна?”

“Не, не сумна! Самае тое!”

* Рэдактар не стрымаўся і адрэдагаваў цытату класіка беларускай літаратуры.

Нечакана вельмі знаёмы голас падказаў аднекуль з-за шафаў: “Галава, ды дай яму шклянку атруты, каб не сумаваў, сцука!”

І падумалася: “Дзякуй табе, Бармалей”.

28.

У кватэры панавала цішыня. Нягучна пырхала моль. У вокны зазірала сонца, і ягонья прамяні рэзалі прастору на залатыя зліткі. Крытыкеса глынула кавы і задумалася. Яна расчаравалася ў літаратурным працэсе. І гэтае расчараванне было татальным. Ужо даўно яна нічога не чакала ад літаратуры. Яе больш цікавілі кулінарныя рэцэпты. Крытыкеса зглынула сліну і ўявіла чахахбілі, чырвоны аксаміт перцаў і памідораў, свежыя лісцікі кінзы і базіліка. Яна ўжо ў думках смакавала страву і таму закаціла ад задавальнення вочы. Хаця яшчэ быў патрэбны імярэцінскі шафран. І не забыцца пасыпаць хмелі-сунэлі ды арэгана. Не лішне дадаць даўленага часныку...

Крытыкеса, як сабака, высалапіла язык і пусціла сліну. Язык у крытыкесы быў вялікі, ружовы і нагадваў кракаўскую каўбаску.

ЗМЕСТ

- 7 гэта страшны чалавек
- 51 ПАМІЖ ЧАСТКАМІ, альбо У шчамлётках кнігарні
- 55 ЧАСТКА ДРУГАЯ. ПАРАДЫ АД КАПІТАНА БАРАДЫ
- 105 ЛОМКА ДРУГОЙ ЧАСТКІ, альбо Разрыў аорты
- 113 ПРАЦЯГ ДРУГОЙ ЧАСТКІ
- 141 НОВАЯ ЛОМКА ДРУГОЙ ЧАСТКІ,
альбо Руйнаванне свядомасці
- 147 ПРАЦЯГ ДРУГОЙ ЧАСТКІ
- 163 Дагары нагамі
- 171 ЧАСТКА НУЛЯВАЯ, ЯКАЯ ВЫТЫРКАЛАСЯ З БОТА
П'ЯНАГА ШПІЁНА
- 185 Казка пра Караліну, якая збегла ў лес, і пра ейную бараду,
якая заўсёды вырастала пасля кефіру
- 203 Частка пра таёмнага асілка, які падняў рукамі цэлы горад
і трымаў яго, пакуль не скончылася паводка
- 231 ЧАСТКА З ГАЛАВОЙ
- 235 ГАЛАВА, ЯКАЯ БЫЛА ПРЫКЛЕЕНАЯ ДА ІЛЮМІНАТАРА

Зміцер Вішнёў нарадзіўся ў 1973 г. у Дзбрэцэне (Ву-горшчына), вывучаў філалогію і журналістыку ў Менску і Маскве. Удзельнік літаратурнага руху “Бум-Бам-Літ”. Сябра Саюза беларускіх пісьменнікаў і ПЭН-цэнтра. Аўтар кніг “Штабкавы тамтам” (1998), “Тамбурны ма-скіт” (2001), “Трап для сусліка, альбо Некрафілічнае даследаванне аднаго віду грызуноў” (2002), “Верыфіка-цыя нараджэння” (2005), “Фараон у запарку” (2007), “Замак пабудаваны з крапівы” (2010), “Шоргат жукоў” (2011), “Спітыя баркасы” (2014). У 2014 годзе раман “Das Brennesselhaus” выйшаў у Нямеччыне ў выда-вецтве Luchbooks.

Займаецца жывапісам, працы выстаўляліся ў Бела-русі і за мяжой, у тым ліку ў мастацкім доме Tacheles (Берлін), Музеі нонканфармісцкага мастацтва (Санкт-Пецяярбург). Узначальваў перформар-групу “Спецбры-гада афрыканскіх братоў”.

Літаратурна-мастацкае выданне

Вішнёў Зміцер Юр'евіч

КАЛІ ПРЫГЛЕДЗЕЦА — МАРС СІНІ

Антыраман

18+

Адказны за выпуск *Андрэй Янушкевіч*
Рэдактар *Валянцін Акудовіч*
Дызайн вокладкі *Маргарыта Сянькова*
Вёрстка *Дар'я Пушкар*
Карэктар *Ліда Наліўка*

Падпісана да друку 28.12.2018. Фармат 60×90/16.
Папера Lux Cream. Друк афсетны.
Ум. друк. арк. 17,25. Ул.-выд. арк. 7,35.
Наклад 700 экз. Замова PRO00071.

Індывідуальны прадпрымальнік
Янушкевіч Андрэй Мікалаевіч.
Пасведчанне аб дзяржаўнай рэгістрацыі
выдаўца, вытворцы, распаўсюджвальніка
друкаваных выданняў № 1/218 ад 18.03.2015.
Вул. Шафарнянская, 3/135, 220125 г. Мінск.
<http://januskevic.by>

Акцыянернае таварыства «Спаўда».
Пр-т Лайсвес, 60, LT-05120 г. Вільнюс, Літоўская Рэспубліка.
<http://www.spauda.com>

Для каго гэтая кніга?

Калі ты выйшаў на шлях вайны з самім сабой, калі зранку ў люстэрку замест адной галавы ты бачыш дзве, а мо і тры, калі ты змешваеш партвейн з гарэлкай і не заплюшчваеш вачэй, ведай, чытач, гэтая кніга для цябе!..



 ЯНУШКЕВІЧ
выдавецтва

ЗАМІЦЬЕР ВІШНЄЎ • КАМІПРБІГ АЕЦЦА — МАРОС СІННІ